

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь  
Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў

**В.І.САІТАВА**

**СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ БІБЛІЯГРАФІІ**  
**(да сярэдзіны XX ст.)**

*Вучэбны дапаможнік*

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Мінск 2005

УДК 01 (И) (9)  
ББК 78.53 +78.54 (0)ж  
С 149

### Рэцэнзенты

*С.В.Зыгмантовіч*, кандыдат педагогічных навук, загадчык кафедры менеджменту інфармацыйна-документнай сферы Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў;

*Л.І.Ракавецкая*, кандыдат педагогічных навук, вучоны са-  
кратар Беларускага інстытута проблем культуры

Рэкамендаваны да друку презідыумам вучэбна-  
метадычнай рады Беларускага дзяржаўнага універсітэта  
культуры і мастацтваў

### Саітава, В.І.

С149 Сусветная гісторыя бібліографіі (да сярэдзіны XX ст.):  
вучэб. дапам. / В.І.Саітава. – Mn.: Бел. дзярж. ун-т культуры і  
мастацтваў, 2005. –131 с.

ISBN 985-6579-95-3.

Дапаможнік падрыхтаваны ў адпаведнасці з вучэбнай  
праграмай курса. Паказаны асноўныя этапы бібліографіі, ар-  
ганізацыя вытворчасці бібліографічнай інфармацыі на кож-  
ным з іх, уклад выдатных дзеячаў і вядучых устаноў, ас-  
ноўныя крыніцы агульной і спецыяльнай бібліографіі, якія  
складаюць яе залаты фонд, дасягненні ў распрацоўцы тэорыі  
бібліографіі і методыкі бібліографавання.

Для студэнтаў вышэйшых і навучэнцаў сярэдніх спецы-  
яльных навучальных устаноў бібліятэчнай галіны.

ББК 78.53 +78.54 (0)ж

ISBN 985-6579-95-3

© В.І.Саітава, 2005г.

## ЗМЕСТ

<b>Прадмова .....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 1. Бібліяграфія ў старажытным свеце .....</b>	<b>8</b>
1. Вытокі бібліяграфії. Бібліяграфія на старажытным Усходзе .....	8
2. Стажытная Грэцыя. Узнікненне тэрміна “бібліяграфія” .....	12
3. Бібліяграфія ў Стажытным Рыме ў перыяд поз- няй антычнасці .....	16
<b>Раздел 2. Бібліяграфія ў перыяд сярэдневякоўя (V–XV стст.) .....</b>	<b>22</b>
1. Бібліяграфія ў Візантыі .....	22
2. Бібліяграфія на Усходзе .....	26
3. Бібліяграфія ў Заходній Еўропе .....	30
<b>Раздел 3. Бібліяграфія ў перыяды адраджэння і асветніцтва (XVI–XVIII стст.) .....</b>	<b>35</b>
1. Кнігагандлёвая бібліяграфія .....	35
2. Навукова-дапаможная бібліяграфія .....	38
3. Спробы міжнароднага бібліяграфічнага ўліку кніг..	41
4. Нацыянальная бібліяграфія .....	44
5. Бібліяфільская бібліяграфія .....	47
6. Узнікненне бібліяграфафнаўства .....	48
<b>Раздел 4. Бібліяграфія ў новы і найноўшы час (XIX – першая палова XX ст.) .....</b>	<b>53</b>
1. Бягучая нацыянальная бібліяграфія .....	53
Францыя .....	54
Германія .....	56
Англія .....	59
Расія .....	62
СССР .....	65
Польша .....	66
Чэхаславакія .....	68
Балгарыя .....	69
Італія .....	69
Іспанія .....	70

<i>ЗША</i> .....	70
<i>Краіны Лацінскай Амерыкі</i> .....	73
2. Рэтраспектыўная нацыянальная бібліяграфія .....	74
<i>Расія</i> .....	74
<i>Францыя</i> .....	78
<i>Германія</i> .....	81
<i>Польша</i> .....	82
<i>Англія</i> .....	86
<i>ЗША</i> .....	86
<i>Краіны арабскага Усходу</i> .....	87
<i>Краіны Лацінскай Амерыкі</i> .....	89
3. Універсальныя друкаваныя каталогі галоўных бібліятэк свету .....	91
4. Навукова-дапаможная бібліяграфія .....	93
5. Рэкамендацыйная бібліяграфія .....	97
6. Развіццё тэорыі і методыкі бібліяграфіі .....	103
7. Міжнароднае бібліяграфічнае супрацоўніцтва.	
Прычыны і ўмовы ўзнікнення .....	112
<i>Дзейнасць Міжнароднага бібліяграфічнага інстытута</i> .....	118
<i>Дзейнасць міжнародных бібліяграфічных інстыту- таў Г.Бека. Бібліяграфічныя праекты Лігі Нацый</i> .....	125
<b>Літаратура</b> .....	129

## ПРАДМОВА

Прафесіянальная бібліятэчна-бібліяграфічна адукацыя прадугледжвае засваенне гісторыка-бібліяграфічных ведаў, якія фарміруюць кругагляд і эрудыцыю будучых спецыялістаў. Ва ўсіх галінах вышэйшай адукацыі вывучэнне іх гісторыі і тэорыі ўпłyвае на фундаментальную прафесіянальную і агульнаадукацыйную падрыхтоўку. Вывучэнне сусветнай і айчыннай гісторыі бібліяграфіі накіравана на дасягненне высокага ўзроўню прафесіянальных ведаў і фарміраванне гуманістычных поглядаў. Гісторыка-бібліяграфічныя дысцыпліны з'яўляюцца адной з асноўных крыніц фактычнага і метадалагічнага забеспячэння іншых частак бібліяграфазнаўства. Самыя вядомыя бібліяграфазнаўцы былі аўтарамі манографій і вучэбных дапаможнікаў па гісторыі бібліяграфіі. Фундаментальная развіццё бібліяграфії ў свеце даследавалі Г.Шнейдэр (“Кіраўніцтва па бібліяграфіі”, 1923, 1924, 1926); М.М.Куфаеў, які ў 1934 г. выпусціў кнігу “Замежная бібліяграфія. Кароткі нарыс яе развіцця і сучасны стан”; К.Р.Сімон, аўтар “Замежнай агульнай бібліяграфіі” (1941) і “Гісторыі замежнай бібліяграфіі” (1963); Л.Н.Мальклес (“Бібліяграфія”, 1956). Гісторыю бібліяграфіі ў асобных краінах вывучалі: беларускую – В.Е.Лявончыкаў, візантыйскую – Б.А.Семяноўкер, літоўскую – В.Жукас, польскую – Ю.Корпала, рускую – М.В.Здобнаў і М.В.Машкова, украінскую – І.І.Карнейчык, французскую – Л.Н.Мальклес і інш. Шмат прац прысвечаны гісторыі бібліяграфіі асобных відаў, галін ведаў і інш.

Даследчыкі сусветнай гісторыі бібліяграфіі вырашалі складаныя метадалагічныя пытанні, у тым ліку вызначэнне мэт сваіх прац, аргументаванне прынцыпаў адбору бібліяграфічных фактаў і з'яў, на аснове якіх робяцца аналіз і аба-гульненне, размежаванне бібліяграфічных і небібліяграфічных фактаў і з'яў, якія разумеліся імі па-рознаму, стварэнне перыядызацыі і інш. Гэтыя пытанні падрабязна разгледжаны К.Р.Сімонам ва ўводзінах да сваёй кнігі “Гісторыя замежнай бібліяграфіі”.

Сусветная гісторыя бібліяграфіі даўно стала адной з вучэбных дысцыплін для падрыхтоўкі бібліятэкараў-бібліёграфаў ва ўніверсітэтах і бібліятэчных школах у замеж-

ных краінах. Асновай для вучэбна-метадычнага забеспячэння курса былі падручнік І.В.Гудаўшчыковай і К.В.Лютавай “Агульная замежная бібліяграфія” (М., 1978) і навуковая кніга К.Р.Сімона “Гісторыя замежнай бібліяграфіі” (М., 1963). Аднак гэтыя выданні не стварылі належную вучэбна-метадычную базу, паколькі змест падручніка “Агульная замежная бібліяграфія” абмежаваны відамі бягучай і рэтраспектыўнай нацыянальнай бібліяграфіі, а манаграфія К.Р.Сімона не разлічана на вучэбныя мэты. У абедзвюх кнігах адсутнічаюць звесткі аб развіцці бібліяграфіі на Усходзе, а таксама ў СССР і Расіі. Вельмі кароткая інфармацыя аб некаторых фактах з мінулага замежнай бібліяграфіі прыведзена І.Л.Палатоўскай у вучэбным дапаможніку “Агульнае бібліяграфазнаўства: айчыннае і замежнае” (СПб., 1996). У падручніку Л.Б.Грузінавай “Бібліяграфія. Раздел 2: Замежная бібліяграфія” (М., 2003) разглядаецца развіццё нацыянальнай, выдавецкай і кнігагандлёвой бібліяграфіі ў шэрагу краін, але не закранаюцца віды спецыяльнай бібліяграфіі і дасягненні бібліяграфазнаўства.

Мэта дапаможніка “Сусветная гісторыя бібліяграфіі (да сярэдзіны XX ст.)” – дапамагчы студэнтам вывучыць дадзеную дысцыпліну, якая выкладаецца для ўсіх спецыялізацый факультэтаў інфармацыйна-документных камунікацый і заочнага навучання. Напісаны ён на падставе вучэбнай праграмы курса і ахоплівае асноўныя падзеі, з’явы, тэндэнцыі і этапы развіцця бібліяграфічнай дзейнасці ад пачатку яе ўзнікнення да сярэдзіны XX ст. У ім таксама даюцца харкторыстыка выдатных бібліяграфічных крыніц, сціслая інфармацыя аб знакамітых бібліёграфах. Вывучэнне курса дапаможа студэнтам павялічыць аб'ём гісторыка-бібліяграфічных ведаў, уявіць і асэнсаваць прычыны ўзнікнення бібліяграфіі, яе ролю ў інфармацыйным забеспячэнні грамадства, асноўныя гістарычныя перыяды развіцця, станаўленне складанай відавой структуры бібліяграфічнай інфармацыі, дасягненні выдатных бібліёграфаў і бібліяграфічных арганізацый, удасканаленне методыкі састаўлення бібліяграфічных записаў і дапаможнікаў, шляхі тэарэтычнага асэнсавання бібліяграфіі, ўзнікненне міжнароднага бібліяграфічнага супрацоўніцтва. Гісторыка-бібліяграфічныя веды дапамогуць фарміраванню ў студэнтаў практычных уменняў выкары-

стання бібліяграфічных крыніц розных відаў, часоў стварэння (выдання) на розных мовах для бібліяграфічнага пошуку, іх аналізу і ацэнкі.

Матэрыял размеркованы па буйнейшых гістарычных этапах развіцця бібліяграфіі. У аснову перыядызацыі пакладзены этапы існуючай перыядызацыі сусветнай гісторыі і этапы гісторыі інфармацыйнай культуры грамадства. Паколькі матэрыял асвятляеца толькі да сярэдзіны XX ст., аўтар палічыла мэтазгодным аб'яднаць новы і найноўшы перыяды ў адзін раздзел. Унутры раздзелаў вылучаны тэмы, прысвечаныя развіццю бібліяграфіі ў краінах і буйнейшых рэгіёнах свету. Значная ўвага надаецца асобным відам бібліяграфіі і кірункам бібліяграфічнай дзейнасці. Сярод відаў бібліяграфіі вылучаецца бягучая і рэтраспектыўная нацыянальная бібліяграфія, якая забяспечвае найбольшую паўнату адлюстравання нацыянальнай друкаванай прадукцыі. Матэрыял, прадстаўлены ў дапаможніку, адабраны з улікам значнасці фактаў і з'яў для таго, каб адлюстраваць шляхі развіцця бібліяграфіі, яе значэнне на асобных гістарычных этапах, сувязі з іншымі грамадскімі з'явамі: кнігадрукаваннем, бібліятэчным абслугоўваннем, ростам навукова-тэхнічнага прагрэсу і інш. Вывучэнне “Сусветнай гісторыі бібліяграфіі (да сярэдзіны XX ст.)” дапаможа ў фарміраванні прафесіянальнай свядомасці будучых спецыялістаў.

Для лепшага вывучэння дадзенай дысцыпліны неабходна засваенне курсаў “Сусветная гісторыя кнігі”, “Тэорыя бібліяграфіі”, “Сусветная гісторыя бібліятэчнай справы”.

Дапаможнік можа быць выкарыстаны пры азнямленні з крыніцамі бібліяграфічнай інфармацыі, якія адлюстроўваюць нацыянальную друкаваную прадукцыю шэрага краін, а таксама з бібліяграфічнымі крыніцамі з міжнародным ахопам документаў у курсах “Уводзіны ў спецыяльнасць”, “Інфармацыйная культура студэнтаў”, што чытаюцца ў вышэйшых навучальных установах краіны.

## **Раздел 1. БІБЛІЯГРАФІЯ Ў СТАРАЖЫТНЫМ СВЕЦЕ**

### **1. Вытокі бібліяграфії. Бібліяграфія на старажытным Усходзе**

Зараджэнне бібліяграфії звязана са стварэннем і выкарыстаннем пісьмовых крыніц інфармацыі ў старажытных усходніх краінах. Звыш чатырох тысяч гадоў таму ў найбольш развітым грамадстве ўжо існаваў попыт на спажыванне дакументных крыніц з рэлігійна-культавымі, адукатыўнымі, науковымі і іншымі мэтамі. Расійскі бібліяграфазнавец Б.А.Семяноўкер першым у свеце прывёў доказы існавання бібліяграфічных з'яў і помнікаў у Месапатаміі і Старажытным Егіпце ў III тысячагоддзі да н.э.

Пазнавальная і камунікатыўная дзейнасць адукаваных людзей і тагачасных цэнтраў стварэння і распаўсюджання ведаў і рэлігіі патрабавала вынаходніцтва сродкаў захавання звестак аб дакументаваных тэкстах, арыентацыі ў іх патоку, дакладнай ідэнтыфікацыі патрэбнага матэрыялу. Гэтым было абумоўлена ўзнікненне спецыфічнай бібліяграфічнай дзейнасці па адлюстраванні дакументаваных тэкстаў і іх патокаў на метаінфармацыйным узору. На з'яўленне першых бібліяграфічных тэкстаў паўплывалі такія грамадскія факты, як пераход ад вуснай традыцыі назапашвання і перадачы ведаў да пісьмовай; бесперапыннае павелічэнне колькасці пісьмовых дакументаў, іх тэматычнай і жанравай разнастайнасці; устанаўленне пэўных правіл афармлення дакументаваных тэкстаў; пераход ад ананімнасці літаратурных твораў да ўказання іх аўтараў. Уплыў гэтих фактараў даследаваны Б.А.Семяноўкераам. Ён таксама вывучыў відавы склад бібліяграфічных матэрыялаў старажытнасці і вылучыў іх наступныя асноўныя віды:

- 1) бібліяграфічнае абрамленне тэкстаў: бібліяграфічныя ўводзіны, калафоны ў канцы тэксту для таблічак і інскрыпцыі ў пачатку тэксту для навошчаных дошак тыпу кодэксаў і інш.;
- 2) бібліяграфічныя спіскі і бібліятэчныя каталогі;
- 3) бібліятэчныя этикеткі;
- 4) унутрытэкставая бібліяграфічная інфармацыя.

Гэтыя віды бібліяграфіі, вылучаныя па фармальных прыметах, дазваляюць зрабіць вывад аб яе арганізацыі (каналах

стварэння і функцыянавання), функцыях і кірунках. Відавочна, што на этапе ўзнікнення бібліографічна інфармацыя была непарыўна звязана са старажытнымі пісьмовымі крыніцамі, яе элементы арганічна ўключаліся ў тэксты. Гэтым быў пакладзены пачатак развіцця афіннай і латэнтнай бібліографіі, якія на кожным гістарычным этапе былі і застаюцца вынікамі працы аўтара, складальніка, рэдактара і іншых спецыялістаў, адказных за падрыхтоўку і выпуск дакумента. Адначасова бібліографічна інфармацыя становілася сродкам арыентацыі ў кнігазборах, бібліятэках. Бібліографічныя матэрыялы ў старажытнасці дапамагалі весці пошук у бібліятэках дакументаў па іх фармальных і змястоўных прыметах. Такім чынам, паралельна фарміравалася шматфункциянальнасць бібліографіі, у прыватнасці, узніклі такія яе функцыі, як пошукавая, камунікатыўная, а таксама ацэначная (ацэначная функцыя больш яскрава праявіцца пазней).

1. Бібліографічнае абрамленне тэкстаў у старажытных егіпцян, месапатамцаў і іншых усходніх народаў было даволі разнастайным.

Бібліографічныя ўводзіны асабліва прымяняліся ў павучэннях, куды ўключаліся такія элементы бібліографічнай інфармацыі, як імя павучаючага, назва жанру і чытацкае прызначэнне.

Калафоны былі асноўнай крыніцай звестак аб творах і іх размяшчэнні на гліняных таблічках. У калафонах падавалася інфармацыя, якая сёння паведамляецца на тытульным і выхадным лістах выдання. Калафон мог размяшчацца не толькі ў канцы таблічкі, але і ў канцы канкрэтнага тэксту незалежна ад яго месцазнаходжання на таблічцы. У такіх выпадках ён аддзяляўся ад тэксту рыскамі. У іх даваліся звесткі аб змесце (для серыі), рэдакцыях, перапісцы і зверцы, сакрэтнасці ці неабходнасці пропаганды тэксту, аб аўтарах, перапісчыках, заказчыках і ўладальніках, аб парадку выдачы і захавання таблічак, датах. Галоўным сродкам ідэнтыфікацыі сачыненняў у калафонах былі іх пачатковыя слова і ўвесь першы радок; для серыі – пачатковыя слова першай таблічкі. Падаваліся таксама звесткі аб колькасной харектарыстыцы і аўтарстве. Колькасная харектарыстыка ўключала звесткі аб нумерах таблічак у серыі, аб колькасці радкоў у творы і аб'ёме фрагмента. У якасці аўтара маглі быць Бог, мудрэц,

продак перапісчыка, кіраўнік школы, рэдактар, перапрапроўшчык, перапісчык тэксту, а таксама крыніца вуснай інфармацыі.

Традыцыя бібліографічнага абрамлення старажытных тэкстаў праз некалькі тысяч гадоў перарасла ў бібліографічнае аснашчэнне выданняў і іншых крыніц інфармацыі. Гэта адна з даўнейшых і сталых традыцый інтэлектуальнай працы і стварэння дакументаў.

2. Бібліографічныя спіскі і бібліятэчныя каталогі належаць да найбольш буйных формаў старажытнай бібліографіі.

Бібліографічныя спіскі, якія ствараліся на старажытным Усходзе, сучасныя даследчыкі даволі падрабязна дыферэнцыруюць па жанравых і тэматычных прыметах. Так, у Месапатаміі выяўлены бібліографічныя спіскі літаратуры розных жанраў, літаратуры аднаго жанру, гімнаў багам, царскіх гімнаў, пакаянных псалмоў, прадказанняў, аўтараў і інш. Вядома, што падобныя бібліографічныя матэрыялы існавалі і ў Старожытным Егіпце.

Прыкладна за два тысячагоддзі да н.э. на Усходзе існавалі бібліятэкі з тэкстамі на гліняных таблічках. Такімі былі храмавыя бібліятэкі ў Ніпуры з фондам звыш 60 000 клінапісных табліц, бібліятэка ў старажытным вавілонскім горадзе Эрэхі і інш.

Знакамітым збіральнікам і арганізатарам капіравання твораў пісьменнасці быў заснавальнік адной з буйнейшых бібліятэк старажытнасці ў Ніневіі асірыйскі цар Ашурбаніпал (цяпер частка фонду бібліятэкі прыкладна з 27 000 гліняных табліц з клінапіснымі запісамі захоўваецца ў Брытанскім музеі). Для арыентацыі ў такіх вялікіх зборах прымяняліся сістэматызацыя і каталогізацыя дакументаў. (Зразумела, што гэтыя тэрміны тут указваюць на пэўныя працэсы, якія прымяняліся для структуравання фонду і вызначэння асаблівасцей конкретных дакументаў і істотна адрозніваюцца ад іх сучаснага значэння.) З гліняных таблічак, якія змяшчалі бібліографічныя паведамленні, састаўлялі каталогі і інвентарныя спісы. Да ліку найбольш старажытных бібліятэчных каталогаў адносяцца каталогі на гліняных таблічках новашумерскага перыяду. У Ніпуры знайдзены старажытнейшыя новашумерскія і старававілонскія бібліографічныя спіскі.

Старожытныя каталогі былі выяўлены ў храмавых бібліятэках Егіпта. Яны размяшчаліся сярод шматлікіх запісаў на сценах храмаў. Напрыклад, у каталогу храма ў Эдфу пералічана 37 назваў. Пад № 1 значылася “Кніга – інвентар храма...”, пад № 10 – “Закон перыядычнага руху нябесных свяціл...”, № 19 – “Служэбнік...”, № 28 – “Ахова кніг...” (гэта назва асабліва прыцягвае ўвагу сучаснага бібліятэкара. Магчыма, гэта было адно з першых настаўленняў па захаванні кніг, а магчыма, гэта быў дакумент з прававым зместам) і інш. Пад № 29 паказаны “Збор кніг аб паляванні на льва”. На аснове факта вылучэння кніг па пэўным пытанні сучасныя даследчыкі дапускаюць існаванне сістэматызацыі кніг па прадметах. На многіх табліцах славутай Ніневійскай бібліятэкі Ашурбаніпала стаіць штэмпель: “Маёмасць Ашурбаніпала, цара сусвету, цара Асірыі”. Бібліятэка Ашурбаніпала мела каталог табліц і серый. Мэтай аднаго з каталогаў у Ніневіі было ўстанаўленне імён аўтараў. Захаваліся і некаторыя спіскі новых паступленняў у гэтую бібліятэку. Яны ахопліваюць звесткі прыкладна аб 2000 таблічках і 300 навошчаных дошках. Указаны і крыніцы камплектавання: гэта прыватныя бібліятэкі, табліцы брата цара і аднаго з прыдворных вучоных. Б.А.Семяноўкер мяркуе, што ў дварцовай бібліятэцы Ашурбаніпала была здзейснена спроба стварыць нацыянальную літаратурную калекцыю і прадставіць яе бібліографічнае адлюстраванне.

У старожытных помніках захаваліся звесткі аб выкарыстанні каталогаў для пошуку дакументаў па тэме і назве. Так, у адным з егіпецкіх тэкстаў расказваецца, як на пытанне аб прычынах засухі і разліву Ніла мудры Імхатэт, першым даць адказ, наведаў бібліятэку, дзе звярнуўся да раздзела “Душы Ра”. “Душы Ра” – гэта агульная назва свяшчэнных кніг, у лік якіх уключаліся кнігі геаграфічнага і метэаралагічнага зместу. “Імхатэт пайшоў і хутка вярнуўся, і расказаў аб падняцці Ніла і ўсіх рэчах, з гэтым звязаных”. Каментатары такіх фрагментаў дапускаюць, што для хуткага пошуку па канкрэтнай тэме ў шматтысячным фондзе, як у дадзеным выпадку, патрэбен быў паказальнік, які б больш дэталёва і дакладна раскрываў змест, чым каталог раздзелаў і нават серый. Занатаваны таксама прыклады пошуку па назве. Так, Ашурбаніпал, пасылаючы ў розныя месцы Месапатаміі да-

сведчаных асоб, ужо меў магчымасць указваць загалоўкі кніг, у набыцці якіх ён быў асабліва зацікаўлены. Такім загалоўкам звычайна былі пачатковыя слова першай глінянай таблічкі. Калі кніга складалася з некалькіх табліц (старонак), а гэта адбывалася часта, то пачатковыя слова першай таблічкі паўтараліся на наступных табліцах.

3. Асобым бібліографічным жанрам былі бібліятэчныя этикеткі. Гэтыя маленькія гліняныя пячаткі прывязваліся вяровачкамі да звязак гліняных таблічак з тэкстамі, што палягчала іх пошук. На этикетках маглі быць указаны назвы сэрый, звесткі аб іх змесце і колькасці таблічак у сэрыі. Так, у егіпецкай бібліятэцы Аменхатэпа III да папірусных скруткаў прывешваліся этикеткі з назвамі кніг і іменем уладальніка бібліятэкі. Дзве этикеткі захоўваюцца ў калекцыі Брытанскага музея.

З'яўленне каталогаў і этикетак паказвае, што стварэнне бібліятэк стымулявала ўзнікненне самастойных бібліографічных дакументаў, прызначаных для адлюстравання фондаў.

4. У старожытных дакументах сустракаюцца назвы, якія папярэднічалі самім тэкстам, выкарыстоўваліся таксама бібліографічныя спасылкі. Гэта сведчыла аб уznікненні несамастойных формаў бібліографічнай інфармацыі.

Такім чынам, дзве тэндэнцыі харектарызујуць развиццё бібліографавання: адасабленне бібліографічных звестак у помніках пісьменства і стварэнне асобных бібліографічных тэкстаў. Таму можна сцвярджаць, што камунікатыўная і пошукавая функцыя бібліографіі фарміраваліся ў глыбокай старожытнасці. Суб'ектам бібліографічнай дзейнасці былі перапісчыкі, служыцелі храмаў, бібліятэкары – адукаваныя прадстаўнікі грамадства, прафесійна звязаныя з дакументаванымі ведамі.

## **2. Старожытная Грэцыя. Узнікненне тэрміна “бібліографія”**

У Старожытнай Грэцыі V ст. да н.э. было часам найвышэйшага росквіту Афін. Яго 70-тысячнае насельніцтва ўнесла велізарны ўклад у прагрэс чалавечтва, які і да сённяшніх дзён жывіць найлепшыя дасягненні ў палітыцы, многіх галінах науку і мастацтва. Тады з'явіліся такія тэрміны, як “філасофія”, “рыторыка”, “біялогія”, “геаграфія”,

а таксама ключавы тэрмін для разглядаемага віду дзейнасці – “бібліяграфія”. Ён быў утвораны з двух грэчaskих слоў: *biblion* – кніга, *grapho* – пішу. Такім чынам, тэрмін “бібліяграфія” абазначаў “адлюстраванне кнігі”, “перапісанне кнігі”, г. зн. яго сэнс быў звязаны з працэсам перапіскі, капіравання рукапісных дакументаў. У Старажытнай Грэцыі асаблівасцю тэрміна “бібліяграфія” было тое, што ён ніколі не выкарыстоўваўся для абазначэння аўтарскай работы (аўтар пісаў кнігу ці дыктуваў яе), а прымяняўся толькі для абазначэння працэсу капіравання рукапісаў. Гэта істотна адразнівае сучаснае выкарыстанне тэрміна “бібліяграфія” ад першапачатковага значэння і ў той жа час адлюстроўвае яго непарыўную сувязь з уznікненнем дакументаў як формы фіксацыі ведаў і іншых інтэлектуальных здабыткаў чалавецтва.

У Старажытнай Грэцыі капіраваннем рукапісаў (бібліяграфічнай работай у тагачасным разуменні) займаліся свабодныя грамадзяне і рабы, сярод якіх было нямала адукаваных людзей. Гэтая дзейнасць набыла вялікі размах, капіраванне рукапісаў вялося хутка і танна. Таму ў значнай ступені спрыялі бурлівае палітычнае жыщце, росквіт мастацтва. Перапісчыкі кніг – “бібліёграфы” – нярэдка таксама гандлявалі сваёй прадукцыяй. З VI ст. да н.э. у Грэцыі развіваўся кніжны гандаль, існавалі грамадскія, прыватныя і іншыя бібліятэкі. На жаль, толькі ў літаратурных крыніцах захаваліся ўпамінанні аб каталогах бібліятэк дзяржаўных установ і храмаў, школьніх бібліятэк, напрыклад бібліятэкі Пталамеевай гімназіі ў Афінах, у якую кожны выпуск эфебаў павінен быў ахвяраваць кнігі. Не дайшлі да нашчадкаў каталогі бібліятэк Арыстоцеля, Тэафраста і іншых знакамітых асоб.

Асноўным пісчым матэрыялам быў папірус. Неабходныя для стварэння бібліяграфічнай інфармацыі звесткі адлюстроўваліся ў пачатку ці канцы папіруснага скрутка і менавіта яны (з прычыны слабай трываласці матэрыялу) найчасцей пашкоджваліся: абрываліся, становіліся неразборлівымі. Магчыма, гэтым у пэўнай ступені тлумачыцца недакладнасць ці адсутнасць імён аўтараў, вольнае прадстаўленне назваў твораў, якое сустракаецца ў ранніх грэчaskих каталогах і інвентарных спісах.

З II ст. да н.э. пашыраецца прымяненне пергаментных кніг, са з'яўленнем якіх палепшыліся ўмовы для стварэння бібліографічнай інфармацыі. Гэтыя кнігі былі больш трывалымі, бібліёграфы пачалі больш уважліва адносіцца да дарагога матэрыялу і жадалі зафіксаваць даныя аб сабе (імені, месцы, часе стварэння кнігі).

Да ліку буйнейшых бібліографічных дапаможнікаў Стражытнай Грэцыі належалі каталогі дзяржаўной бібліятэкі ў Пергаме (падрабязныя даныя не дайшлі) і знакамітай Александрыйскай бібліятэкі. Александрыйская бібліятэка змяшчала (паводле крыніц) ад 500 тыс. да 700 тыс. кніг на розных мовах па ўсіх галінах ведаў і была цэнтрам навуковага і культурнага жыцця. Пры бібліятэцы вяліся копіраванне кніг, іх вывучэнне і апісанне. Вялікі бібліятэчны персанал калі 260 г. да н.э. узначаліў галоўны бібліятэкар Калімах, які склаў (ці кіраваў састаўленнем) выдатны бібліографічны дапаможнік “Табліцы тых, хто праславіўся ва ўсіх галінах ведаў, і таго, што яны напісалі ў 120 кнігах”. Даследчыкі “Табліц...” упэўнены ў tym, што гэтая бібліографічная крыніца па якасці навукова-бібліографічнага выканання значна перавышае патрабаванні, якія існавалі для састаўлення бібліятэчных каталогаў. Такія меркаванні выказалі М.М.Куфаеў, К.Р.Сімон і інш. Велізарны аб'ём фондаў Александрыйской бібліятэкі, імкненне складальнікаў да дакладнай ідэнтыфікацыі кніг, складанасці, якія ўзнікалі пры бібліографаванні документаў пашкоджаных, несапраўдных ці тых, якія мелі істотныя праблемы, патрабавалі ад Калімаха і яго памочнікаў правядзення глыбокіх гісторыка-літаратурных даследаванняў і шматлікіх бібліографічных удакладненняў. Так, у “Табліцах...” расшыфроваліся псеўданімы; пры апісанні кніг без назвы даваліся ўмоўныя назвы, якія найбольш адпавядалі зместу, ці прыводзіліся першыя слова тэксту; пры наяўнасці некалькіх загалоўкаў вызначаўся найбольш правільны з іх. Калі кніга не мела даты выхаду, то ў кароткай біографічнай даведцы аб аўтары імкнуліся аргументаваць час састаўлення дадзенага сачынення і прыводзілі пералік іншых твораў таго ж аўтара. Усё гэта патрабавала дадатковага пошуку інфармацыі. Наогул падобная методыка працы ў далейшым трывала ўвайшла ў працэсы падрыхтоўкі нацыянальных рэтраспектыўных і іншых бібліографічных

дапаможнікаў. Спалучэнне біяграфічнага і бібліяграфічнага матэрыялу дазваляе адвесці Калімаху прыярытэт у распрацоўцы біябібліяграфічнай інфармацыі. Калімах удакладняе і аб'ём дакументаў, паказваючы колькасць радкоў у ім. Такая пагінацыя выцякала з асаблівасцей папірусных скруткаў, якія мелі суцэльны ці склеены доўгі ліст у адну старонку тэксту. У “Табліцах...” выкарыстана сістэматычная групоўка (па раздзелах) з дадатковым храналагічным і алфавітным размеркаваннем. Насычанаць бібліяграфічнымі і фактаграфічнымі данымі, выкарыстанне групоўкі, прыстасаванай для розных відаў бібліяграфічнага пошуку (тэматычнага і на ўдакладненне бібліяграфічных даных), таблічная форма зрабілі працу Калімаха добра прыстасаванай для выканання бібліяграфічных і фактаграфічных даведак. На жаль, да нашага часу дайшлі асобныя фрагменты працы. Калімах заслужыў, паводле меркавання многіх гісторыкаў і навукоўцаў, тытул “бацькі бібліяграфіі”. “Табліцы...” па праву аднесены да ліку сусветна вядомых бібліяграфічных крыніц.

Пазней да працы Калімаха знакаміты граматык, супрацоўнік Александрыйскай бібліятэкі, Арыстафан з Візантыі ўнёс папраўкі і дапаўненні ў сачыненні “Аб табліцах Калімаха”.

“Табліцы...” Калімаха належаць да фактаў развіцця агульнай бібліяграфіі, разам з тым росквіт мастацтва і навукі ў Старожытнай Грэцыі стымуляваў узнікненне бібліяграфічнай інфармацыі, якая была прысвечана заняткам грэкаў у гэтих галінах.

Да ліку вядомых бібліяграфічных работ адносяцца дыдаскаліі – храналагічныя спісы тэатральных пастановак з пералікам імён аўтараў і назваў п'ес. У іх прыводзіліся цытаты з указаннем імя артыста, які напісаў музыку да п'есы, імён знакамітых выканаўцаў і з іншымі данымі. Падобныя даныя пазней сталі элементамі бібліяграфічных апісанняў і даведачных анатацый пры бібліяграфаванні драматургічных твораў.

Актыўныя гісторыка-літаратурныя даследаванні вучоных граматыкаў, асабліва ў александрыйскі перыяд, прывялі да стварэння вялікіх па аб'ёме прац па філасофіі і гісторыі. Іх падрыхтоўка патрабавала работы з многімі дакументамі і выкарыстання бібліяграфічных метадаў. Большасць сачыненняў старожытнагрэчаскіх вучоных мелі аглядны характар, што

характэрна для навуковых сачыненняў на ступені станаўлення галін ведаў. У гэтых сачыненнях перадаецца і тлумачыцца змест выкарыстаных твораў, прыводзяцца звесткі аб аўтарах, тэкстлагічныя вывады і іншыя даныя, якія сведчаць аб пастаяннай рабоце грэчаскіх сачыніцеляў з дакументамі і выкарыстанні імі бібліяграфічных метадаў у даследаваннях. Граматыкам належыць стварэнне бібліяграфічных крыніц: 1) спісаў класічных пісьменнікаў і іх сачыненняў і 2) бібліяграфічных матэрыялаў па галінах ведаў. Граматыкамі былі створаны вялікія па аб'ёме працы па філасофіі і гісторыі пе-раважна агляднага характару. Напрыклад, у дзесяцітомніку Дыягена Лаэрцыя (I ст. н.э.) “Жыщё, вучэнне і выказванні знакамітых філосафаў” матэрыял размеркаваны па філасофскіх школах, характарыстыка кожнай школы заканчваецца спісам твораў філосафаў, якія яе прадстаўляюць. Дыяген Лаэрцый удакладняў, якія творы памылкова прыпісваліся некаторым аўтарам. Дзякуючы гэтай кнізе пазнейшым пакаленням вядомы назвы сачыненняў Дэмакрыта і ўрыгукі з іх, спісы кніг стоікаў, спісы несапраўдных кніг Платона і многія іншыя філасофскія творы і імёны іх аўтараў.

### **3. Бібліяграфія ў Старожытным Рыме у перыяд познай антычнасці**

У Рыме часоў рэспублікі і імперыі кнігі адигрывалі значную ролю ў адукацыі, палітычнай, навуковай і літаратурнай дзейнасці. Існавалі буйныя грамадскія бібліятэкі: Палацінская, Актавіянская, Капіталійская і інш. Багатыя рымляне Цыцэрон, Пліній Старшы, Петроній і іншыя мелі выдатныя прыватныя бібліятэкі. Актыўна вяліся капіраванне рукапісаў і гандаль імі. Кнігі карысталіся попытам сярод розных слаёў насельніцтва. Асабліва вялікі ўплыў мела грэчаская літаратура. Мноства грэчаскіх кніг трапілі ў прыватныя і грамадскія рымскія бібліятэкі пасля заваявання Грэцыі.

Нягледзячы на спрыяльныя ўмовы для распаўсюджання кніг, абы становішча бібліяграфіі ў Рыме вядома вельмі нямнога. Французскі даследчык П'ер Грималь прыводзіць наступныя даныя: “У Рыме кнігарні і залы для дэкламацыі былі месцам сустрэчыў знаўцаў, якія абмяркоўвалі літаратурныя праблемы: моладзь слухала, старыя кліенты разважалі, стоячы сярод скруткаў кніг, якія радамі ляжалі на паліцах. На дзвярах

кнігарні былі надпісы, якія паведамлялі аб наядунасці ў продажы твораў; часта змяшчаліся першыя радкі вершаў пад бюстам іх аўтара. Рэклама змяшчалася і на суседніх слупах. Гэтыя кнігарні знаходзіліся, натуральна, непадалёку ад форуму". Такім чынам, у Старожытным Рыме ўжо існавала кнігагандлёвая бібліяграфія.

Несумненна былі і дапаможнікі каталогнай бібліяграфіі, аднак, на жаль, яны не захаваліся. Галоўная прычына іх гібелі – адзінкаласць экзэмпляраў і адсутнасць адносін да іх як да асабліва каштоўных дакументаў. Маюцца толькі ўскосныя даныя аб іх наядунасці. Дайшлі да сучаснасці дапаможнікі па камплектаванні бібліятэк, адборы кніг, як, напрыклад, "Тры кнігі аб веданні кніг, у якіх паказваецца, якія кнігі заслугоўваюць набыцця" Тэлефоса з Пергама, "Аб набыцці і адборы кніг" Герэнія Філона з Біблоса.

У Рыме працягвалася грэчаская традыцыя стварэння латэнтнай бібліяграфічнай інфармацыі. Цыцэрон, Свяtonій, Плутарх і іншыя называлі аўтараў і загалоўкі твораў, якія выкарыстоўвалі ў сваіх сачыненнях, часам спецыяльна афармлялі спісы літаратуры, напрыклад спіс сапраўдных п'ес Плаўта падаў у адной з кніг Аўрэлі Апіла (I ст. н.э.). Знакаміты медык Гален у сваіх сачыненнях "Аб парадку ўласных кніг" і "Аб уласных кнігах" прывёў назвы напісаных ім твораў, дапамагаючы адрозніць іх ад шматлікіх падробак.

У Рыме быў створаны шэраг энцыклапедычных прац, сярод якіх былі такія, што аказалі вялікі ўплыў на адукацыю нават у часы сярэдневякоўя, як "Веды" Марка Цярэнція Варона (у 9-і кнігах), "Натуральная гісторыя" Плінія Старшага (у 37-і кнігах), змест якіх адлюстроўваў матэрыялы з соцені і тысяч сачыненняў. У гэтих даследаваннях змешчана і бібліяграфічная інфармацыя. Напрыклад, у першай кнізе "Натуральнай гісторыі" маецца спіс аўтараў (больш за 2000 тамоў), творамі якіх карыстаўся Пліній Старшы.

Уключэнне элементаў бібліяграфічнай інфармацыі ў сачыненні, спробы абасаблення яе ў кнігах сталі карыснымі вопытам для развіцця ўнутрыкніжных і прыкніжных бібліяграфічных формаў. Бібліяграфічная інфармацыя была не толькі сродкам абвяшчэння сучаснікаў, іх нашчадкаў аб пісьмовых дакументах эпохі, але і данесла гэтыя бясцэнныя звесткі да нашага часу.

Падводзячы вынікі развіцця бібліографіі ў Рыме за шматвяковы перыяд рэспубліканскага ладу і імперыі, нельга не звярнуць увагу на адсутнасць звестак аб існаванні буйных бібліографічных прац, якія былі ў Старажытнай Грэцыі.

На перыяд распаду античнага грамадства прыйшоўся паступовы пераход ад язычніцтва да хрысціянства. У IV–V стст. ужо існавала даволі вялікая хрысціянская літаратура. Акрамя артадаксальна хрысціянскіх твораў, было нямала ерэтычных сачыненняў гностыкаў, пелагіянцаў, арыянцаў і інш. Святары – знаўцы хрысціянскай літаратуры – пачалі выкарыстоўваць бібліографічную інфармацыю для распаўсюджвання звестак аб творах артадаксальнага хрысціянства і выяўлення ерэтычных сачыненняў. У IV ст. з'яўляюцца бібліографічныя дапаможнікі, прысвечаныя адлюстрраванню хрысціянскай літаратуры. Адметнай іх рысай была самастойнасць формы.

Адзін з першых і найбольш вядомых дапаможнікаў склаў знакаміты Іеранім Стрыдонскі, блажэнны Іеранім (прыкладна 340–420 гг.). Іеранім – выпускнік школы вядомага граматыка Элія Доната – быў выдатным знаўцам старазаветнай і новазаветнай літаратуры, античнай філасофіі і культуры, плённым пісьменнікам. У гісторыі хрысціянства яму належыць адметная роля. Яго жыццю і творам прысвечана велізарная колькасць публікаций. Прыкладна ў 392 г. у Віфлееме ён напісаў працу пад назвай “Кніга аб знакамітых мужах”. Ва ўводзінах І.Стрыдонскі засведчыў, што кніга напісана для праслаўлення Хрыста і царквы і паказу, якія вялікія філосафы, прамоўцы і вучоныя яе “заснавалі, стваралі і ўпрыгожвалі”. Змест дапаможніка складаюць даныя аб 135 хрысціянскіх пісьменніках, пачынаючы з апосталаў і да сучаснікаў Іераніма. Складальнік імкнуўся найбольш поўна прадставіць звесткі аб усіх, хто распаўсюджваў хрысціянства, адлюстроўваў яго гісторыю. Ён уключыў творы артадаксальна хрысціянскіх пісьменнікаў, а таксама язычніка Сенекі, іудзеяў Філона Александрыйскага, Іосіфа Флавія, шэрага ерэтыкоў: Цэртуліяна (мантаніст), гностыкаў Арыгена, Бардэсана Сірыйскага, Доната і іншых, якія разглядалі хрысціянскае вучэнне і гісторыю хрысціянства. Уласнымі сачыненнямі Іеранім закончыў спіс. Аб кожным пісьменніку прыведзены звесткі бібліографічнага і бібліографічнага характеру. Паказаны (па магчымасці) даты жыцця, асноўныя факты дзейнасці і літаратурнай працы. Пералік са-

чыненняў не вызначаеца паўнатой, часта сустракаеца за-  
ключэнне “пісаў і шмат іншых кніг”. Звесткі аб творах не  
заўсёды дакладныя: у шэрагу выпадкаў складальнік даў  
прыблізныя назвы і нават абмяжоўваўся спасылкай на тэма-  
тыку сачыненняў. Наяўнасць памылак і недакладнасцей у  
“Кнізе аб знакамітых мужах” тлумачыцца тым, што Іеранім  
не меў магчымасці звярнуцца да ўсіх упамянутых твораў,  
звесткі аб некаторых з іх ён прывёў па памяці.

“Кніга аб знакамітых мужах” пабудавана па самастойных  
персанальных главах. Складальнік імкнуўся падаць гэтыя  
главы ў храналагічнай паслядоўнасці жыцця пісьменнікаў.  
Каб палегчыць выкарыстанне дапаможніка, Іеранім прывёў  
яго змест, на той час гэта быў рэдкі элемент афармлення  
кнігі. Твор I.Сtryдонскага карыстаўся поспехам; ён і сёння  
не страціў значэння як адна з галоўных крыніц па гісторыі  
хрысціянства. Гісторыкі бібліяграфіі падкрэсліваюць значэн-  
не “Кнігі аб знакамітых мужах” – першага самастойнага  
біябіляграфічнага слоўніка.

У наступныя стагоддзі стварэнне падобных дапаможнікаў  
трывала ўвайшло ў практику бібліяграфавання. Непасрэдна  
на дапаможнік Іераніма Сtryдонскага спасылаліся і  
імкнуліся прадоўжыць яго змест складальнікі такіх шырока-  
вядомых у свой час прац, як Генадзь, прасвітэр Марсельскі, у  
“Кнізе аб царкоўных пісьменніках” (першая палова V ст.) і  
епіскап Ісідар Севільскі ў “Этымалогіях ці пачатках” і “Кнізе  
аб знакамітых мужах” (VII ст.). У адборы твораў гэтыя скла-  
далльнікі прытрымліваліся выбараочнасці і рэкамендацыйнасці,  
таму іх дапаможнікі доўгі час выкарыстоўваліся ў якасці да-  
паўнення да біябіляграфічнага слоўніка I.Сtryдонскага.  
Ва ўступным слове да “Кнігі аб знакамітых мужах” Ісідар  
Севільскі патлумачыў методыку састаўлення дапаможніка,  
што было рэдкім фактам. Само ўступнае слова адлюстроўвае  
спробу стварыць уводны тэкст да бібліяграфічнага дапа-  
можніка.

Па-за групай біябіляграфічных слоўнікаў царкоўных  
пісьменнікаў можна разглядаць “Настаўленні аб духоўным і  
свецкім чытанні” Касіадора Сенатара (другая палова VI ст.).  
Касіадор Сенатар паходзіў з сям'і багатых і знатных зем-  
леўладальнікаў, быў высокім дзяржаўным чыноўнікам,  
літаратаром. Заснаваў манастыр Віварый, у скрыпторыі якога

актыўна вяліся перапіска кніг, іх рэдагаванне, пераклад з грэчскай мовы на латынь, ствараліся каментары да кніг Бібліі. Першая кніга “Настаўленні аб духоўным чытанні” мае пераважна бібліографічны змест з уключэннем некалькіх глаў, дзе былі парады перапісчыкам, рэдактарам і інш. У бібліографічных главах адлюстраваны асноўныя, на думку Касіадора Сенатара, творы для вывучэння хрысціянской літаратуры. Упершыню складальнік прымяніў групоўку ад найбольш важных для чытача твораў да менш значных сачыненняў. Такая групоўка пазней атрымае шырокое выкарыстанне ў рэкамендацыйнай бібліографіі. Другая кніга “Настаўленні аб свецкім чытанні” мела рэкамендацыйнадукацыйную накіраванасць. У ёй прадстаўлена факта-графічная і бібліографічная інфармацыя па сямі свабодных мастацтвах, якія складалі змест школьнага навучання ў античнасці: трывіуму (граматыцы, рыторыцы, дыялектыцы) і квадрыуму (геаметрыі, арыфметыцы, музыцы, астрономіі). Характарызуюцца “Настаўленні...” канкрэтнасцю чытацкага прызначэння. Касіадор Сенатар лічыў, што да гэтай працы звернуцца юныя манахі і паслушнікі, якія найбольш здольныя для вучэння. Першая кніга “Настаўленні аб духоўным чытанні” надоўга захавала сваё значэнне. На працягу амаль усяго сярэдневякоўя яна выкарыстоўвалася ў Еўропе як дапаможнік па камплектаванні монастырскіх бібліятэк. Другая кніга “Настаўленні аб свецкім чытанні” шмат разоў да-паўнялася і перапрацоўвалася ў VI–IX стст. З яе дапамогай чытачы-манахі набывалі веды.

Рэкамендацыйны характер шэрага дапаможнікаў сведчыць аб узнікненні гэтага віду бібліографіі і ўзмацненні ацэначнай функцыі бібліографіі.

## Пытанні

1. Якія фактары абумовілі ўзнікненне бібліографіі ў старжытным грамадстве?
2. Якія віды бібліографіі ўзніклі ў старжытны час?
3. Патлумачце ўзнікненне і дасягненні каталогнай бібліографіі.
4. Каго са старжытных бібліёграфаў называюць “бацькамі бібліографіі”?

5. Ахарактарызуйце методыку і відавую прыналежнасць “Табліц...” Калімаха.
6. Якое бібліяграфічнае аснашчэнне мелі энцыклапедыі, падрыхтаваныя ў Старажытным Рыме?
7. Калі ўзніклі і які сэнс мелі тэрміны “бібліяграфія” і “бібліёграф”?
8. Якія тэрміны выкарыстоўваліся ў старажытным свеце для абазначэння бібліяграфічных прац?
9. Хто складаў слоўнікі хрысціянскіх пісьменнікаў?
10. Ахарактарызуйце методыку слоўнікаў хрысціянскіх пісьменнікаў.

## **Раздел 2. БІБЛІЯГРАФІЯ Ў ПЕРЫЯД СЯРЭДНЕВЯКОЎЯ (V–XV стст.)**

### **1. Бібліяграфія ў Візантыі**

На працягу тысячагоддзя (V–XV стст.) у буйных рэгіёнах Азіі і Еўропы развіваліся феадальныя сістэмы. За гэты час значна змяніліся сацыяльна-эканамічныя адносіны, стан культуры. Склаліся вялікія сацыяльныя групы феадалаў і служыцеляў царквы, атрымалі значнае развіццё рамёствы, было заснавана мноства гарадоў. У Захадняй Еўропе больш хуткае сацыяльна-эканамічнае развіццё прывяло да ўзнікнення капиталістычнага спосабу вытворчасці, у Азіі феадальныя адносіны захоўваліся да пачатку XX ст.

Сярэдневякоўе ў цэлым, за выключэннем асобных усходніх рэгіёнаў, характарызуецца ніzkім узроўнем ведаў. Элементы познеантычнай культуры вельмі абмежавана былі сінтэзаваны еўрапейскім феадалізмам, больш шырока – славутай арабскай навукай. Цэнтрамі кніг і адкукацыі былі манастыры і цэрквы, затым універсітэты, у сценах якіх рыхталіся дзяржаўныя чыноўнікі, святы, урачы, архітэкторы і іншыя спецыялісты. Патрэбнасці ў рэлігійных і нямногіх свецкіх кнігах задаваліся манастырскія перапісчыкі, прычым да XI ст. капіраванне кніг было менш распаўсюджана, чым у познеантычны перыяд.

Візантыйская гісторыя супадае з храналагічнымі межамі сярэдневякоўя (V–XV стст.). Культурная адметнасць Візантыі заключалася ў спалучэнні хрысціянства з антычнай спадчыннасцю. Па ўзроўні адкукацыі Візантыя была вышэй за ўсе краіны сярэдневяковай Еўропы. Візантыйская бібліяграфія, сцвярджае сучасны даследчык Б.А.Семяноўкер, развівалася як частка культуры гэтага грамадства і непасрэдна працягвала бібліяграфічныя традыцыі грэка-рымскага свету і эліністычнага Усходу.

У Візантыі прадаўжаліся антычныя традыцыі падрыхтоўкі біябібліяграфічных слоўнікаў, уключэння бібліяграфічнай інфармацыі ў энцыклапедыі і антalogіі. Узніклі новыя кірункі, абумоўленыя грамадскімі патрэбамі забеспячэння самаадкукацыйнага чытання і прафесійнай дзейнасці.

У параўнанні з заходнегарапейскімі краінамі, дзе біябібліяграфічныя слоўнікі адлюстроўвалі творы хрысціянскіх

пісьменнікаў, візантыйскія дапаможнікі набліжаліся да нацыянальных слоўнікаў грэчаскіх аўтараў. Пацвярджэннем гэтага з'яўляюцца перш за ўсё выкарыстоўваемыя прыметы адбору документаў, якія адпавядаюць нават сучасным метадычным патрабаванням да нацыянальных бібліографічных дапаможнікаў. Да такіх дапаможнікаў належалі “Анаматалогас” (“Навука назваў”) Ісіхія Мілецкага і “Суда” невядомага аўтара. Аб “Анаматалогасе”, які не захаваўся, дакладна вядомыя толькі некаторыя даныя. Ён уключаў звесткі аб грэчаскіх пісьменніках, а таксама аб тых аўтарах элінічнага свetu, якія пісалі па-грэчанску, перакладалі з грэчаскай мовы ці на яе, былі грэкамі па паходжанні. Змяшчаліся даныя аб пісьменніках, музыкантах, мастаках, знакамітых рытарах (Сакрат). Існуўць падставы для меркавання, што ў “Анаматалогасе” не былі прадстаўлены хрысціянская пісьменнікі. Б.А.Семяноўкер тлумачыць гэтую думку пераемнасцю традыцый і патрэбамі сярэдневяковага грамадства авалодаць багаццямі грэчаскай культуры. Адметнасцю слоўніка была уніфікаваная структура персанальных артыкулаў. “Анаматалогас” быў адной з крыніц для слоўніка “Суда” (каля 1000 г.). У гэтым слоўніку больш за 31 тыс. артыкулаў, з іх 749 з'яўляюцца бібліографічнымі, астатнія прысвечаны асобам і прадметам, аднак не змяшчаюць бібліографічных звестак. Бібліографічныя спасылкі часцей за ўсё адносяцца да імя аўтара. У якасці ўводзін складальнік змясціў спіс аналагічных дапаможнікаў.

У Візантыі атрымала далейшае развіццё антычная традыцыя падрыхтоўкі энцыклапедый. Па сутнасці слоўнік “Суда” можна аднесці да універсальных энцыклапедый. У X ст. паводле загаду імператара Канстанціна Багранароднага былі створаны гістарычная, сельскагаспадарчая, ветэрынарная, заалагічная, медыцынская энцыклапедыі, а таксама энцыклапедыя харчавання. Агульная мэта па ўліку і назапашанні ведаў збліжала тэхналогію падрыхтоўкі энцыклапедычных і бібліографічных дапаможнікаў. Таму складальнікі энцыклапедый імкнуліся выкарыстоўваць бібліографічныя звесткі, у сваю чаргу складальнікі бібліографічных дапаможнікаў у большай ці меншай ступені ўжывалі фактаграфічныя звесткі. У энцыклапедыі ўключаліся наступныя бібліографічныя матэрыялы: спіскі выкарыстанай літаратуры і бібліографічныя

спасылкі пры цытаванні. Высокім бібліяграфічным узроўнем вызначаліся сельскагаспадарчая і ветэрынарная энцыклапедыі. Так, у першай кнізе сельскагаспадарчай энцыклапедыі змешчаны спіс выкарыстанай літаратуры да ўсёй энцыклапедыі. Спасылкі на аўтараў маюцца ва ўсіх 490 главах. Структура бібліяграфічных спасылак у гэтых энцыклапедыях уніфікавана.

У IX ст. з'явіўся бібліяграфічны дапаможнік “Бібліятэка” патрыярха Фоція, прызначаны для дапамогі ў самадукаўчым чытанні. “Бібліятэка” непасрэдна прысвечана маладому пляменніку Фоція і адлюстроўвала літаратуру рознай тэматыкі, каштоўнасць якой ацаніў сам складальнік. Дапаможнік можна аднесці да універсальных рэкамендацыйных паказальникаў. Ён складаецца з 280 глаў, кожная з якіх змяшчае бібліяграфічны запіс аднаго ці некалькіх твораў. Апісанні, як правіла, уключаюць імя аўтара, загаловак, колькасную харектарыстыку. Групоўка бібліяграфічных запісаў, па ўсёй верагоднасці, падказвала рэкамендуемую паслядоўнасць чытання, г. зн. сістэму авалодвання ведамі. Галоўнай адметнасцю “Бібліятэкі” было прымяненне рэфератаў і анатацый. Выдатныя бібліёграфы мінулага і сучасніці (К.Геснер, В.Сопікаў, Б.Семяноўкер і інш.) высока ацэньваюць “Бібліятэку” Фоція, яго наватарства ў методыцы, уплыў на далейшае развіццё бібліяграфічнай і навукова-інфармацыйнай дзейнасці. Прымененія ім прыёмы: перадача асноўных палажэнняў зместу, пералік зместу, указанне ў бібліяграфічным запісе на мову дакумента, калі яна адрозніваецца ад мовы паказальніка, – трывала ўвайшлі ў практику падрыхтоўкі бібліяграфічных і інфармацыйных выданняў. Спроба бібліяграфічна акрэсліць кола чытання сучаснага адукаванага чалавека, перш за ўсё маладога ўзросту, стала адной з галоўных задач рэкамендацыйнай бібліографіі.

Паспяховае развіццё візантыйскай бібліяграфіі знайшло адлюстраванне ў з'яўленні дапаможнікаў, разлічаных на забеспячэнне прафесіянальных патрэб. Выдатнае бібліяграфічнае афармленне мелі так званыя “Дыгесты” – зборнікі фрагментаў з сачыненняў рымскіх юрыстаў. “Дыгесты” складаюцца з 50 кніг, кнігі – з тытулаў, тытулы – з фрагментаў. Кожны фрагмент пачынаецца з бібліяграфічнага апісання сачынення конкретнага юрыста, з якога ён прыведзены.

У апісанні паказаны імя аўтара, загаловак твора і парадкавы нумар кнігі, г. зн. часткі твора, з якой узята вытрымка, напрыклад: “Гай у дзевятай кнізе каментарыя да правінцыяльнага эдыкту...”. Улічаючы тое, што “Дыгесты” ўключалі 9000 фрагментаў, іх бібліографічнае аснашчэнне можна аднесці да лепшых бібліографічных работ па аб’ёме, распраца-ванасці, уніфікацыі.

Вядомы таксама спіс рымскіх юрыстаў і іх твораў, якія былі крыніцамі для зборнікаў “Дыгесты”. Па месцы захавання адзінага дайшоўшага да нашага часу рукапісу ён атрымаў назыву “Фларэнтыйскі індэкс”. У спісе адлюстраваны творы 38 юрыстаў, апісанне якіх выканана па уніфікованай форме.

Візантыйскія заканадаўчыя дакументы і навуковыя юрыдичныя сачыненні змяшчалі несамастойныя бібліографічныя матэрываляы. Напрыклад, бібліографічны апарат візантыйскага прававога зборніка звычайна ўключаў спіскі і агляды крыніц, інскрыпцыі заканадаўчых ці прыватных юрыдичных зборнікаў з указаннем асноўных крыніц і спасылкі ў тэксле. Такое бібліографічнае афармленне характарызуе “Звод грамадзянскага права”, “Алфавітную сінтагму” Матфея Уладара (знакаміты зборнік па кананічным праве) і многія іншыя пра-вавыя работы.

Для больш зручнага выкарыстання прававых дакументаў былі распрацаўваны сістэматычныя паказальнікі. У грамадзянскім праве гэтую ролю выконваў “Ціпукіт”, назва якога перакладаецца як “Што дзе знаходзіцца” (складзены каля 1090 г.). У царкоўным заканадаўстве такое ж прызначэнне меў “Намаканок”.

Такім чынам, бібліографічная інфармацыя стала важнай часткай інфармацыйнага забеспечэння юрыстаў. Выдзяленне іх як вялікай прафесійнай групы сведчыла, з аднаго боку, аб значнасці і развітасці прававога рэгулювання грамадскіх адносін у Візантыі, а з другога – адлюстроўвала пачаткі спецыяльнай бібліографіі, у прыватнасці галіновай навукова-дапаможнай.

Іншае прызначэнне мелі “спіскі сапраўдных і неса-праўдных кніг”, якія распаўсюджваліся ў Візантыі і ў серб-скіх і рускіх землях. Візантыйскія (грэчаскія) спіскі сапраўдных кніг уключалі пералікі кніг Старога Запавету і Новага Запавету. Спіскі несапраўдных кніг указвалі апакрыфічную і

ерэтычную літаратуру. Гэтыя спіскі накіроўвалі чытача на выкарыстанне кананічных твораў і засцерагалі ад чытання небяспечных кніг. У спісках ёсьць прыметы рэкамендацыйнай і забараняльной бібліографіі. Да ліку першых арыгінальных рускіх спіскаў належыць “Ізборнік Святаслава” (1073 г.).

## 2. Бібліографія на Усходзе

У сярэднія вякі народы Усходу ў выніку арабскіх заваёў былі аб'яднаны ў адзіную дзяржаву – Арабскі халіфат, якая праз некаторы час пачала дзяліцца на меншыя халіфаты і эміраты. На велізарнай прасторы ад Пірэнеяў да Індый атрымала распаўсядженне арабская культура. Вядомыя гісторыкі бібліографіі К.Р.Сімон, М.М.Куфаеў і іншыя не асвяталялі развіццё бібліографіі ў арабскім рэгіёне. Такі падыход збядніе сапраўданае мінулае бібліографіі, яе ролю ў развіцці цывілізацыі ў канкрэтныя перыяды.

Вывучэнне праяў арабскай кніжнай культуры, навукі і адукациі сведчыць аб важнай ролі бібліографічнай інформацыі ў іх станаўленні і развіцці. Арабы стварылі шмат арыгінальных твораў рознай тэматыкі і жанраў, вялі інтэнсіўную перакладчыцкую работу, напрыклад, вядома каля паўсотні перакладчыкаў у VIII–IX стст. У лік перакладаў увайшлі і бібліографічныя працы: спіскі твораў Арыстоцеля і Галена. Дарэчы, спіс твораў Арыстоцеля, выкананы бібліографам Пталамеем, дайшоў да нашага часу толькі ў перакладзе на арабскую мову. У перакладзеніях сачыненні вельмі часта ўключаліся і матэрыялы арабскіх аўтараў.

Першай і найбольш чытаемай і перапісваеццаі кнігай быў Каран. На рубяжы VII–VIII стст. пачалі з'яўляцца каментары да Карана, запісы хадзісаў (апавяданні пра выкаванні і ўчынкі прарока Мухамада, яго паплечнікаў і сваякоў), фікс (юрыдычных сачыненняў), твораў паэзіі, прозы, гістарычных сачыненняў і інш. Ад перакладзеных дакументаў бяруць пачатак знакамітая арабская матэматыка, медыцина, філасофія, геаграфія, астрономія і іншыя навукі.

Было шырока распаўсяджана прафесіянальнае і аматарскае перапісанне кніг. Славіліся кніжныя кірмашы ў Кардове (X ст.), Севілі (XII ст.). Цэлыя гандлёвыя рады на кірмашах Багдада, Дамаска, Каіра і многіх іншых гарадоў былі створаны з лавак-майстэрні кніжных гандляроў – варакаў.

Бібліяграфаваннем займаліся аўтары (сярод якіх было шмат выдатных вучоных), перакладчыкі, настаўнікі, бібліятэкары і іншыя асобы, непасрэдна звязаныя са стварэннем і распаўсюджаннем кніг, захаваннем і перадачай ведаў. У перыяд сярэдневякоўя ў свеце арабскай культуры, напэўна, найбольш яскрава прайвілася роля бібліяграфіі ў перадачы ведаў. Традыцыйная навучання было грунтоўнае авалодванне назапашанымі ведамі. Гэта прайвілася ў асаблівых адносінах да персаніфікацыі пісьмова фіксаваных і вусных ведаў. Не выпадкова для арабскіх сярэдневяковых пісьмовых дакументаў (у адрозненне ад старажытнаўсходніх) было харктэрна дакладнае вызначэнне аўтарства. Імя аўтара і тытул змяшчаліся на асобнай, першай старонцы ці перад тэкстам; часам на пераплёце пазначаліся імя ўладальніка, бібліятэкара, тытул. Захаваліся пісьмовыя выказванні аўтараў, у якіх яны вельмі высока ацэньвалі працу па стварэнні пісьмовых сачыненняў. Унікальнасць арабскай кніжнай традыцыі прайвілася ў тым, што ў рукапісах прынята было называць папярэдніх аўтараў, чые працы ў тым ці іншым аб'ёме ці форме ўвайшлі ў дадзены рукапіс, называліся таксама і крыніцы вусных выказванняў. Напрыклад, у рукапісе XIV ст. можна прачытаць тэкст тытульнага аўтара, скажам, XIII ст., устанавіць яго залежнасць ад папярэднікаў (ад непасрэднага настаўніка ці папярэдняга аўтара і ўскосную залежнасць – па назве і пабудове сачынення, суме паданых фактаў і круге выказанных думак, стылі), ад шэрага сачыненняў і групы аўтараў X–XI стст. і інш. Такім чынам, у арабскіх рукапісах існавала традыцыя ўключэння інфармацыйных звестак – звестак аб перадачы ведаў і канкрэтных сачыненняў.

Насычанасць сярэдневяковых арабскіх кніг бібліяграфічнымі элементамі сведчыць аб развіцці бібліяграфічнай інфармацыі ў своеасаблівой унутрыкніжнай форме. Калі прыняць пад увагу, што ў арабскім свеце было створана не менш за 5 млн. рукапісных кніг (паводле А.Б.Халідава), то можна лічыць, што гэтая бібліяграфічная форма мела найбольш шырокое распаўсюджанне. Напрыклад, захаваліся пералікі сачыненняў, вывучаных канкрэтнымі асобамі для атрымання іджазы – спецыяльнага дакумента аб навучанні па кнігах. Яны ўражваюць сваімі вялікімі аб'ёмамі. Так, пералік сачыненняў, вывучаных егіпецкім кадзі Ібн Дожама'ой, зай-

мае 84 старонкі па 35 радкоў, напісаных дробным, шчыльным почыркам. Пералікі сачыненняў для атрымання іджазы з'яўляюцца фактам станаўлення вучэбна-дапаможнай бібліяграфіі.

Унутрытэкставую і ўнутрыкніжную бібліяграфічную інфармацыю ў працах, якія мелі галіновую, тэматычную, краіназнаўчую накіраванасць, можна разглядаць як пачатак дыферэнцыяцыі бібліяграфіі па змесце. Так, працы славутага навукоўца Абу Рэйхана Біруні (Ібн Сіна) “Храналогія”, “Геадэзія”, “Індыя” і іншыя змяшчалі вялікі бібліяграфічны матэрыял. Напрыклад, у фундаментальнай працы “Індыя” (1030 г.) Біруні выкарыстаў некалькі соценъ дакументаў, працытаваў 207 кніг. Главы 12–14-я гэтай кнігі сучасныя даследчыкам лічаць бібліяграфічнымі. Вядомы археолаг і этнограф С.П.Талстоў адзначыў, што “Біруні строга і паслядоўна праvodзіў крытыка-аналітычны метад даследавання крыніц. Крытычны падыход да крыніц здзяйсняўся, безумоўна, і яго папярэднікамі, аднак у Біруні крытыка крыніц стала асноўнай умовай для даследаванняў”. Здзяйсняць крытыка-аналітычны метад можна было толькі пры выкарыстанні бібліяграфічных метадаў.

Спісы прац асобных аўтараў сустракаюцца ў артыкулах бібліографічных слоўнікаў, вядомых з канца X – пачатку XI ст., у сачыненнях гісторыка-бібліографічнага характару (гісторыі гарадоў, анталогіі), працах, прысвечаных настаўнікам. Так, у трактаце Біруні, прысвечаным яго настаўніку ар-Разі, – буйнейшаму іранскому прыродазнаўцу, філосафу і ўрачу, змешчаны даныя аб яго працах і спіс сачыненняў самога Біруні.

Для наймення спіскаў твораў ужывалася слова “фіхрыст”. Да сённяшняга дня яно выкарыстоўваецца ў арабскіх краінах у значэнні “бібліяграфія, паказальнік літаратуры”. Гэта адзін са старэйшых у свеце спецыяльных бібліяграфічных тэрмінаў.

Асобныя бібліяграфічныя працы сустракаліся пазнейшым даследчыкам надзвычай рэдка і лічацца вельмі каштоўнымі. Верагодна, што сярод іх па колькасці і значэнні вылучаліся каталогі славутых арабскіх бібліятэк – “дамоў мудрасці” (прыдворных бібліятэк халіфаў), “дамоў ведаў”, у якіх працаўвалі вучоныя і вялося выкладанне. У шэрагу такіх бібліятэк захоўваліся дзесяткі тысяч і больш кніг; напрыклад, у Амідзе (Турцыя, XIII ст.) была бібліятэка з фондам звыш мільёна

кніг. Каталогі на фонды такіх бібліятэк вызначаліся вельмі вялікімі аб'ёмамі. Так, у X ст. 10-томны каталог прыватнай бібліятэкі аднаго з вяльмож у Рэі (ірана-афганскі рэгіён) адлюстроўваў фонд звыш 200 000 кніг. Класіфікацыя навук і абласцей ведаў у каталогах, лічыць А.Б. Халідаў, здзяйснялася паводле гісторыка-іерархічнага прынцыпу, г.зн. яны размяшчаліся ў тым парадку, як разгаліноўваліся і як ацэньваліся ў тагачасным грамадстве. Узначальваліся ж каталогі спіскамі Каана. Часам замест каталогаў прымяняліся спіскі, падвешаныя да кніжных паліц. На жаль, славутыя арабскія бібліятэкі гінулі, знішчаліся і іх унікальныя каталогі.

Асобае значэнне мае “Фіхрыст” ан-Надзіма, створаны ў X ст. у Багдадзе. Аб самім складальніку вядома, што ён вырас у сям'і варака, заслужыў імя ан-Надзім, што значыць “прыемны субядеднік”. Аб сваёй бібліографічнай працы ан-Надзім напісаў: “Гэты паказальнік кніг усіх народаў, арабаў і неарабаў, якія маюцца на арабскай мове, і іх навуковых твораў са звесткамі аб тых, хто іх стварыў, або класах іх аўтараў, іх паходжанні, акалічнасцях нараджэння, працягласці жыцця, часу смерці, месцазнаходжання іх гарадоў, іх вартасцях і недахопах...”. У “Фіхрысце” адлюстраваны кнігі на арабскай мове, створаныя ў Кітаі, Індыі, Афрыцы, Францыі і многіх іншых тэрыторыях. Праўда, сучасныя даследчыкі небеспадстаўна мяркуюць, што ў дапаможніку пераважаюць даныя аб кнігах, з якімі можна было азнаёміцца ў Багдадзе (хаця да-кладна вядома, што ан-Надзім вывучаў кнігі, якія знаходзіліся і ў іншых гарадах). Адбор кніг па прымече мовы дазваляе аднесці “Фіхрыст” ан-Надзіма да ліку першых нацыянальных рэтраспектыўных паказальнікаў. Выяўляюць у ім і іншыя відавыя характеристыкі, напрыклад, кнігагандлёвага бібліографічнага дапаможніка, але прыналежнасць да нацыянальных бібліографічных крыніц падаецца больш аб-грунтаванай. “Фіхрыст” – універсальны, сістэматычны паказальнік. Мае складаную структуру. У ім 10 глаў і 34 раздзелы, якія адлюстроўвалі універсум ведаў, дасягнуты ў арабскім свеце. Сярод глаў “Дакаранічныя веды і Каан”, “Філалогія”, “Гісторыя”, “Паэзія”, “Мусульманская тэалогія”, “Філасофія, матэматыка, астрономія, медыцина” і інш.

Унутраная групоўка паказальніка складзена на падставе розных прымет, найбольш шырока па прынцыпе “настайнік –

вучань”, а таксама па храналогіі і этнічнай прымеце. Бібліяграфічная інфармацыя ў “Фіхрысце” сінтэзавана з біяграфічным матэрыялам. Біябібліяграфічныя артыкулы пабудаваны ў большасці выпадкаў уніфікавана: імя аўтара, біяграфічна частка, бібліяграфічны спіс. Сустракаюцца тэматычныя бібліяграфічныя спіскі (калі аўтар пісаў па розных пытаннях), спіскі аўтараў, якія пісалі па адной тэме, пералікі асоб, якія не былі аўтарамі пісьмовых дакументаў, аднак мелі дачыненне да распрацоўкі навуковых тэм, напрыклад, “імёны вялікіх арабаў, якія вучылі вучоных”, і біябібліяграфічныя артыкулы. Уключэнне асоб, якія аставілі толькі вусную спадчыну, сведчыла, што ан-Надзім паспяхова вырашыў праблему бібліяграфавання ведаў і адлюстраваў велізарную ролю вусных ведаў і рытарычнай адукцыі, характэрных для сярэдневяковага перыяду. Бібліяграфічныя часткі артыкуулаў змяшчаюць да сотні назваў кніг. На жаль, не пазбег ан-Надзім распаўсядженай у той час традыцыі не адлюстроўваць даных аб шырокавядомых аўтарах. Так, ён не ўключыў матэрыялы аб паэце Абу Нувасе, адзначаючы, што паэт такі знакаміты, “што няма неабходнасці прыводзіць падрабязнасці яго паходжання і біяграфію”. Вялікую ўвагу ан-Надзім надаваў раскрыццю зместу кніг. Для найбольш выдатных з іх даваўся паглаўны роспіс, часам з прывядзеннем пачатковых слоў ці вершаў. На некаторыя кнігі змешчаны кароткія рефераты, прыведзены выпіскі са знішчаных кніг.

### 3. Бібліяграфія ў Заходній Еўропе

У развіцці бібліяграфіі ў гэтым рэгіёне ў часы сярэдневякоўя выдзяляюцца два перыяды: першы з V–VII стст. да XI ст. уключна, другі – з XII ст. да пачатку распаўсядження кнігадрукавання. Характэрным для першага перыяду было часовае памяншэнне дзейнасці па вытворчасці і выкарыстанні кніг у параўнанні з античным перыядам. Бібліяграфічна работа вялася манастырскімі і царкоўнымі служыцелямі. Працягвалася састаўленне біябібліяграфічных слоўнікаў царкоўных пісьменнікаў і каталогаў манастырскіх бібліятэк. Нешматлікія дайшоўшыя да нашага часу каталогі манастырскіх бібліятэк называліся “каталогі”, “індэксы”, “бібліятекі”. У параўнанні з античным часам, калі існавалі велізарныя бібліяграфічныя працы, каталогі раннесярэдневя-

ковых бібліятэк вызначаліся малааб'ёмнасцю і прымітыў-насцю методыкі. Толькі ў перыяд так званага “Каралінгскага адраджэння” (канец VIII – першая палова IX ст.) на германскіх землях былі створаны новыя манастырскія бібліятэкі з буйнымі, па мерках разглядаемага часу, фондамі, напрыклад, урывак каталога Лоршскага манастыра, які захаваўся, змяшчае 590 бібліографічных запісаў. Аб нераспрацаванасці методыкі бібліографічнага апісання сведчыць наступны тыповы прыклад: “...нейкі старадауні том, які пачынаецца...” – і далей першыя слова кнігі. Не ўсталяваўся прыём адноўка-васці для напісання імён адных і тых жа аўтараў і назваў кніг. Спачатку ў Францыі, потым і ў іншых краінах пры састаўленні бібліографічных апісанняў пачалі выкарыстоўваць даныя не з першага і апошняга ліста кнігі, а з другога і перад-апошняга. Гэта тлумачылася імкненнем зрабіць асновай бібліографічнага апісання параўнальна больш трывалыя ста-ронкі кніг. Аднак такі падыход перашкаджаў фарміраванню тытульнага ліста як крыніцы бібліографічных даных. Гру-поўка бібліографічных запісаў у каталогах часцей за ўсё ад-люстроўвала парадак размяшчэння кніг на бібліятэчных паліцах ці нават на пультах парапісчыкаў. Адзначаюцца ал-фавітная, тэматычная групоўкі і групоўка ў нявысветленым парадку. Пры тэматычнай групоўцы разделы, якія былі прысвечаны духоўным дысцыплінам, як правіла, папя-рэднічалі разделам свецкіх навук. Так, адзін з лепшых дай-шоўших да нашага часу каталог бібліятэкі манастыра ў Рэй-хенау быў складзены ў 821–822 гг. выдатным бібліятэкам і мастаком-перапісчыкам кніг Рэгенбертам. Каталог пачынаецца з разделаў, прысвечаных кнігам Старога Запавету і Новага Запавету, твораў блажэннага Аўгусціна, твораў блажэннага Іераніма, кананічных кніг і казанняў і інш. Заканчваўся раз-деламі гісторыі, права, медыцыны і іншых свецкіх навук.

Пачатак другога перыяду развіцця сярэдневяковай бібліографіі быў звязаны з павышэннем грамадской неабходнасці ў кнігах. Адрадзіўся інтэрэс да твораў антычных аўтараў, у тым ліку да сістэмы класіфікацыі ведаў, распраца-ванай Арыстоцелем. Павялічваўся попыт на кнігі як з боку клірыкаў, так і міран, універсітэтскай моладзі і прафесараў. Узмацненне кніжнай камунікацыі праявілася ў больш ак-тыўным перапісанні рукапісаў, фарміраванні багатых мана-

стырскіх бібліятэк, хуткім развіцці кнігагандлю. Усё гэта павялчыла патрэбнасць у бібліографічнай інфармацыі і палепшыла ўмовы для бібліографічнай работы. Можна адзначыць, што ў XIII ст. і асабліва ў XIV ст. у кнігах больш дакладна і коратка сталі фармуляваць тытул, пазначаць аўтара. Стварэнне бібліографічных дапаможнікаў вялося як у раней вызначаных кірунках, так і ў адпаведнасці з новымі патрабаваннямі. Складаліся ў значнай колькасці біябібліографічныя слоўнікі царкоўных пісьменнікаў, адзін з іх – “Кніга аб царкоўных пісьменніках” Іагана Трыценгемскага (выдадзена ў 1494 г.) – стаў першым друкаваным бібліографічным дапаможнікам.

Павялічвалася колькасць бібліятэчных каталогаў. У некаторых манастырах афармляліся так званыя плакатныя каталогі, у якіх адлюстроўваліся не ўсе кнігі, а найбольш рэкамендуемыя. Напрыклад, у адным з манастыроў Брэслаў (Вроцлаў) такі каталог быў уладкованы вертыкальна на шарнірах. Ён быў выраблены на драўляных дошках таўшчынёй 1 см, пакрытых з двух бакоў пергаментам памерам 80×59 см. Кожны бок вертыкальна падзяляўся на чатыры калонкі, у якіх змяшчаліся назвы кніг. Новая літара пачыналася з абзыва. Пачатковыя літары бібліографічнага апісання былі напісаны блакітнай, чырвонай і залатой фарбамі. У адной калонцы змяшчалася да 120 назваў кніг з шыфрамі. Каля кожнай назвы мелася маленькая дзірка, куды ўкладаўся щыфцік, калі кніга была ўзятая з бібліятэкі.

У гэты перыяд у нямецкіх і англійскіх бібліятэках упершыню ў свеце ўзніклі міжбібліятэчны кнігаабмен і зводная каталагізацыя – працэсы, якія праз шмат стагоддзяў набылі вельмі важнае значэнне для бібліятэчнай дзейнасці. Ужо ў IX ст. бібліятэкі некаторых манастыроў узаемна перасыпалі свае каталогі для таго, каб манахі маглі атрымаць бібліографічныя звесткі аб саставе іх фондаў. Захаваліся таксама прыклады рукапісных каталогаў бібліятэк асобных манастыроў, у якіх скапіраваны каталогі іншых манастырскіх бібліятэк.

З'явіліся каталогі прыватных бібліятэк. Да ліку унікальных і выдатных належыць каталог бібліятэкі эрудыта, паэта, канцлера Ам'енскай царквы Рышара дэ Фурнівала. Гэты каталог меў назvu “Бібліяномія” (“Кнігазаконне”). У ім адлю-

страваны многія творы античных аўтараў: Арыстоцеля, творы якога ў той час былі забаронены, Вергілія, Авідзія, Ювенала, Цыцэrona, Сенекі і іншых; кнігі фіlosafaў-схаластаў былі прадстаўлены вельмі абмежавана. Уражвае колькасць сачыненняў усходніх вучоных: Авіцэны, Ал-Фарабі, Ібн-Ватфіда і інш. Састаў бібліятэчнага каталога дазваляе лічыць Фурнівала перакананым прыхільнікам античнай культуры і ўсходній навукі, якая пачала распаўся юджвацца на Захадзе з канца XI ст. Па форме гэты каталог таксама належыць да найбольш цікавых бібліографічных дакументаў сярэдневякоўя. Рышар дэ Фурніваль спрабуе стварыць такую сістэму размяшчэння кніг, якая б нагадвала добра ўпарадкованы сад з трывма прыгожымі градкамі. (Гэта аллегорыі: сад – бібліятэка, градкі – літаратурныя творы, згрупаваныя па тэмах, расліны – асобныя рукапісы.)

Да новых бібліографічных з'яў належаць спробы забеспячэння вучэбнай дзейнасці. Да нашага часу дайшоў складзены ў 1280 г. “Пералік многіх аўтараў”. Яго аўтар – Гуга з Трымберга быў школьніком настаўнікам у Баварыі, пісьменнікам. “Пералік...” мае прадмову і тры часткі, якія прысвечаны творам античных аўтараў, паэтаў-тэолагаў і “больш дробным маралістам”. Бібліографічны дапаможнік прызначаецца вучням для набыцця ведаў, якія можна параўнаць з сучаснай сярэдняй адукацыяй. Выкарыстаная складальнікам форма павінна была прыцягваць увагу вучняў. Ён напісаў “Пералік...” лацінскімі рыфмаванымі вершамі, якія перамяжаюцца з урыўкамі з тэкстаў рэкамендуемых твораў. У заключэнні пададзены кароткая аўтабіографія складальніка і пералік яго сачыненняў.

Бібліографічныя дапаможнікі позняга сярэдневякоўя па аб’ёме значна пераўзыходзілі бібліографічныя працы першага этапу. Вельмі нязначна ўдасканалівалася іх структура. Так, толькі ў вялікай па аб’ёме “Кнізе царкоўных пісьменнікаў” Іагана Трыценгемскага меўся дапаможны паказальнік імён.

## Пытанні

1. У чым заключаецца адметнасць візантыйскіх бібліографічных слоўнікаў?
2. Якое бібліографічнае аснашчэнне мелі візантыйскія энцыклапедыі?
3. З якой мэтай быў складзены паказальнік “Бібліятэка” Фоція? У чым адметнасць яго методыкі?
4. У якой краіне значная ўвага надавалася падрыхтоўцы бібліографічных матэрыялаў для юристаў?
5. Якія аргументы можна прывесці, каб паказаць з'яўленне ў Візантыі спецыяльной бібліографіі?
6. У чым праявілася адметнасць бібліографічнага аснашчэння арабскіх рукапісаў?
7. Патлумачце тэрмін “фіхрыст”. Назавіце імя аднаго са складальнікаў бібліографічнага дапаможніка пад такой назвой.
8. Ахарактарызуцце відавую прыналежнасць і методыку “Фіхрыста” ан-Надзіма.
9. Назавіце два перыяды ў развіцці бібліографіі ў сярэдневяковай Еўропе.
10. Ахарактарызуцце методыку еўрапейскіх рукапісных бібліятэчных каталогаў.
11. Дзе і якая новая з'ява назіраецца ў каталогізацыі і ў форме каталогаў?
12. Якія сучасныя бібліятэчна-бібліографічныя з'явы пра дугадвающца ва ўзаемным выкарыстанні каталогаў манастырскіх бібліятэк?
13. Аўтарам якой бібліографічнай працы быў Гуга з Трымберга? Вызначце від складзенага ім дапаможніка па грамадскім прызначэнні.
14. Ахарактарызуцце дабратворны ўплыў кнігадрукавання на бібліографію. У якім годзе выйшаў першы вядомы друкарны бібліографічны паказальнік?

## Раздел 3. БІБЛІЯГРАФІЯ Ў ПЕРЫЯДЫ АДРАДЖЭННЯ І АСВЕТНІЦТВА (XVI–XVIII стст.)

### 1. Кнігагандлёвая бібліяграфія

Распаўсюджанне кнігадрукавання садзейнічала развіццю інтэлектуальных патрэб грамадскай супольнасці, а таксама павышэнню сацыяльнай ролі сродкаў інфармацыі, сярод якіх важнае значэнне належала бібліяграфіі. Друкаваныя кнігі вельмі хутка сталі каштоўным таварам, які імкнуліся выгадна прадаваць. Не выпадкова ўзніклі арганізацыі кнігагандлёўцаў, якія вырашалі пытанні функцыянавання прыбытковага кніжнага рынку. Яны кантролівалі распаўсюджанне новых кніг, таму кнігагандлёвыя фірмы абавязваліся падаваць у кіруючыя органы гэтых арганізацый новыя выданні, своеасаблівы абавязковы экзэмпляр. У сваю чаргу, выкарыстоўваючы бібліяграфічную інфармацыю, кнігагандлёвыя арганізацыі пачалі наладжваць інфармаванне грамадскасці аб новых выданнях, паставленых кнігагандлёвымі фірмамі на рынак. Напрыклад, з другой паловы XVI ст. да 1640 г. Кампанія кнігагандлёўцаў Лондана выпускала паказальнікі новых кніг на аснове паступленняў абавязковых экзэмпляраў. Складаліся яны з улікам дакладнага бібліяграфічнага адлюстраўвання выданняў, таму не выпадкова, што па гэтых бібліяграфічных дапаможніках пачалі арганізоўваць продаж кніг. У далейшым гэтыя паказальнікі выкарыстоўваліся пры складанні дапаможнікаў англійскай нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі.

Вядомым міжнародным цэнтрам кнігагандлю ў XVI ст. стаў Франкфурт-на-Майне, горад, у якім адбываліся два буйныя кніжныя кірмашы ў год: вясной і восенню. Для абслугоўвання кнігагандлю выкарыстоўвалі бібліяграфічныя каталогі выстаўленых на продаж кніг. З 1564 г. аўгсбургскі кнігагандлёвец Георг Вілер пачаў сістэматычна выдаваць кірмашовыя каталогі (яго пераемнікі выпускалі іх да 1627 г.). Вілераўскія каталогі былі складзены па моўнай прымене: у асобных раздзелах адлюстроўваліся кнігі, надрукаваныя на лацінскай і іншых класічных мовах, на нямецкай мове, на замежных (у адносінах да нямецкай) мовах. У межах моўных раздзелаў бібліяграфічныя запісы групаваліся ў сістэматычным парадку. Бібліяграфічныя апісанні мелі нямала недахо-

паў. Акрамя Г.Вілера, кірмашовыя каталогі спрабавалі выпускаць іншыя кнігагандлёўцы, аднак гэтая справа ўдалася ім значна горш. Каталогі ж Г.Вілера і яго спадкаемцаў існавалі і пасля ўзнікнення так званых афіцыйных кірмашовых каталогаў, якія з 1598 г. пачала выдаваць рада горада Франкфуртана-Майнэ. Афіцыйныя каталогі некаторы час выдавала таксама імператарская кніжная камісія. Узнікненне гэтых каталогаў было звязана з падзеямі канфесіянальнага і палітычнага харектару, якія адбываліся ў Германіі.

У сярэдзіне XVI ст. на кнігагандаль пачаў моцна ўплываць фактар канфесіянальнай нецярпімасці паміж каталікамі і пратэстантамі. Сярод шырокіх колаў гараджан пашыраўся пратэстантызм, і імператарскі двор Габсбургаў, які вызнаваў каталіцтва, імкнуўся знайсці шляхі памяншэння распаўсюджання той літаратуры, якая мела відавочную падтрымку ў пратэстанцкім Франкфурце. У 1569 г. у горадзе была створана імператарская кніжная камісія, у якую паступалі кнігі ад кнігагандлёўцаў, як тыя, што атрымалі прывілеі (ад 2 да 7 экзэмпляраў у розныя гады), так і кнігі, якія не мелі прывілеяў (1–3 экзэмпляры). Гэтая камісія праводзіла канфіскаванне антыкаталіцкіх кніг і лістоў і імкнулася карэктіраваць бібліографічныя каталогі, што складаліся для абслугоўвання кірмашоў. Паступленне ў імператарскую кніжную камісію экзэмпляраў прывезеных на кірмаш кніг з'явілася базай для іх бібліографічнай рэгістрацыі. На падставе гэтай рэгістрацыі камісіяй выпускаліся афіцыйныя кірмашовыя каталогі антыпратэстанцкага харектару.

З 1598 г. да 1749 г. гарадская рада на падставе арганізаванай бібліографічнай рэгістрацыі таксама выпускала кірмашовыя каталогі. Паўната і дакладнасць бібліографічных элементаў у каталогах спрыялі продажу кніг. Назіраецца павышэнне ўвагі да якасці бібліографічнага запісу, асабліва да дакладнага адлюстравання аўтара і назвы, фармату, часу выдання, месца друку, тыпаграфіі і іншых элементаў. У афіцыйных каталогах (у параўнанні з вілераўскім) палепшилася і бібліографічная групоўка: бібліографічныя запісы размяркоўваліся па галінах навукі, а затым па мовах.

Аднак абвастрэнне міжканфесіянальнай барацьбы і пачатак вайны паміж прыхільнікамі каталіцызму і пратэстантызму прывялі да паніжэння ролі франкфурцкага кірмашу як

міжнароднага цэнтра кніжнага гандлю. Адна за адной кнігагандлёвыя арганізацыі адмаўляліся ад паставак прадукцыі ў ахоплены вайной горад. З 1749 г. спынілася складанне кірмашовых каталогаў. У гэтых умовах адбываецца ўзрастанне ролі лейпцыгскіх кнігагандляроў, якія аб'ядналіся ў 1765 г. у “Кнігагандлёвае таварыства Германіі” і сталі найбольш моцнай кнігагандлёвой карпарацыяй, а лейпцыгскі кніжны кірмаш набыў сусветную славу. Для аблугоўвання яго дзейнасці пад кантролем гарадской рады і спецыяльной кніжнай камісіі выпускаліся бібліяграфічныя каталогі, якія рэгулярна выходзілі да 1861 г.

Кірмашовыя каталогі адыгралі станоўчую ролю ў развіцці бібліяграфічнай методыкі, у выпрацоўцы патрабаванняў да якасці бібліяграфічных запісаў. Яны былі і застаюцца аднымі з асноўных бібліяграфічных крыніц для ажыццяўлення рэлігійнага бібліяграфічнага ўліку выданняў, здзеісненых у еўрапейскіх краінах.

Пачынаючы з другой паловы XVII ст. адбываецца значнае павышэнне ролі бягучай бібліяграфічнай інфармацыі ў галіне кнігагандлю. Менавіта бягучая бібліяграфічная інфармацыя стала аптымальным сродкам абвяшчэння патэнцыяльных пакупнікоў аб прадукцыі кнігавыдавецтва і кнігагандлёвых устаноў. Высокая прыбылковасць кнігавыдавецкай і кнігагандлёвой дзейнасці і канкурэнцыя прымушала ўдзельнікаў гэтага рынку ўдасканальваць яго арганізацыю. Так, у краінах з высокам развітым кнігагандлем – Германіі, Англіі – ствараюцца нацыянальныя кампаніі кнігагандлёўцаў, у абавязкі якіх уваішлі меры па ўмацаванні адпаведных нацыянальных галін, пашырэнні рынкаў збыту для нацыянальнай друкаванай прадукцыі. Таму бягучая бібліяграфічная інфармацыя набыла для кнігагандлёўцаў і выдаўцуў значэнне аднаго з найбольш эффектыўных сродкаў.

У XVII і XVIII стст. у Англіі неаднаразова кнігагандлёўцы спрабавалі наладзіць бягучую бібліяграфію аб новых айчынных выданнях, якія паступілі на рынак. Найбольшы аўтарытэт атрымалі “Каталогі на тэрмін...”, якія стварыў прэзідэнт Кампаніі кнігагандлёўцаў Лондана Р.Клевэл. Асноўнай мэтай яго было адлюстраванне лонданскай друкаванай прадукцыі. “Каталогі на тэрмін...” выходзілі звыш 40 гадоў. Нягледзячы на істотныя недахопы (памылкі ў бібліяграфічнай інфармацыі, погрешныя ці недаведаныя дадзеныя), яны заслужылі сябе вялікія ўспехі. Аднак пасля падзелу Британіі і Ірландыі, які адбыўся ў 1707 г., кнігагандлёўцы з Англіі пераходзілі на вытворчыя падзелы, а пасля падзелу Ірландыі ў 1801 г. – на падзелы паводле губернатарстваў. Аднак пасля падзелу Британіі і Ірландыі, які адбыўся ў 1707 г., кнігагандлёўцы з Англіі пераходзілі на вытворчыя падзелы, а пасля падзелу Ірландыі ў 1801 г. – на падзелы паводле губернатарстваў.

фічных звестках, неуніфікованасць бібліографічных апісанняў), каталогі набылі папулярнасць у сферы кніжнага гандлю.

Вопыт бібліографічнай працы падказаў Р.Клевэлу, што маюць значэнне не толькі новыя выпускі каталогаў, але і папярэдня, таму што ў цэлым кнігапродаж здзяйсняеца даволі павольна. Улічаючы гэтую акалічнасць, ён арганізаваў выданне “Агульнага каталога” (чатыры выпускі, 1673–1696). У кожным з яго выпускаў была адлюстравана кніжная працуцця, пачынаючы з 1666 г. (у гэтым годзе ў Лондане адбыўся спусташальны пажар, у выніку якога было знішчана мноства кніг), з дабаўленнем новых выданняў. Так Р.Клевэлам быў прыменены новы метадычны прыём кумуляцыі бібліографічнай інфармацыі, які паступова атрымаў значнае распаўсюджанне. У “Агульных каталогах” разам з англійскімі кнігамі бібліографаваліся выданні на лацінскай мове з замежных еўрапейскіх краін. Уключэнне інфармацыі аб іх сведчыла аб попытце і патрэбах пакупнікоў.

Вопыт бібліографічнай кумуляцыі Р.Клевэла быў пераняты ў XVIII – пачатку XIX ст. кнігагандлёўцамі У. і Р.Бентамі. У. Бент у 1766 г. заснаваў выпуск бягучых бібліографічных “Лонданскіх каталогаў”. Каталогі ахоплівалі кнігі Вялікабрытаніі з рэтраспектыўным ахопам (з 1700 г.), але пастаянныя абраўленні зрабілі выданне зручнай крыніцай бягучай бібліографічнай інфармацыі. Выпуск гэтых каталогаў спыніўся ў XIX ст.

Акрамя гэтых буйнейшых бібліографічных органаў, былі і іншыя бібліографічныя дапаможнікі, складальнікі якіх імкнуліся да забеспячэння патрэб кніжнага гандлю. У цэлым бібліографічная інфармацыя ў шэрагу еўрапейскіх краін стала эфектыўным сродкам садзейнічання кнігапродажу, важным элементам высокоразвітага кніжнага рынку. Адносная ж паўната адлюстравання англійскіх кніг у бягучых кнігагандлёвых дапаможніках дазволіла пазнейшым даследчыкам разглядаць іх і як крыніцы нацыянальнай бібліографіі.

## 2. Навукова-дапаможная бібліографія

На працягу XVII–XVIII стст. еўрапейская навука дасягнула вялікіх поспехаў: адно за адным здзяйсняюцца выдатныя адкрыцці ў прыродазнаўстве і дакладных навуках, ствараеца фундамент новых філософскіх школ. Даследаванні і твор-

часць І.Ньютона, Р.Дэкарта, М.В.Ламаносава, Т.Гобса, Дж.Лока, Б.Спінозы, Ш.Л. дэ Мантэск’ё, Вальтэра, Ж.-Ж.Русо і многіх іншых далі сусветнай супольнасці велізарны аб’ём навуковых ведаў, якія аказалі істотны ўплыў на грамадскую дзейнасць у розных галінах.

Адбываецца ўдасканаленне арганізацыі навукі; акрамя універсітэтаў ствараюцца акадэміі. Істотныя змены адбыліся ў навуковых камунікацыях. У сярэдзіне XVIII ст. у большасці заходніх еўрапейскіх краін страціла значэнне лацінская мова як адзіная мова навукі. Вучоныя пачалі ствараць навуковыя тэксты на родных мовах, імкнуліся апублікаваць вынікі даследаванняў.

Навука гэтага перыяду ўжо не магла існаваць без актыўнага выкарыстання бібліографічнай інфармацыі. Важнае значэнне ў яе развіцці і распаўсюджванні набылі навуковыя часопісы, якія ўзніклі ў сярэдзіне XVII ст. Тагачасны сэнс слова “часопіс” раскрыты ў славутай “Энцыклапедыі” Дзідро: “...перыядычнае выданне, якое змяшчае вытрымкі з новых надрукаваных кніг, са справаздачай аб адкрыццях, якія штодзённа робяцца ў мастацтвах і навуках”. Такім чынам, гэтыя перыядычныя выданні лічыліся крыніцамі інфармацыі аб новых кнігах і ведах. На працягу XVII–XVIII стст. змест навуковых часопісаў складалі разнастайныя па жанрах і тыпах бібліографічныя матэрыялы: анатацыі, рэфераты, сігналы паведамленні аб выхадзе новых кніг. Дапаўнялі іх падзеі навуковай хронікі. Акрэслены харектар навуковых часопісаў сведчыў аб вялікай неабходнасці ў аператыўнай бібліографічнай інфармацыі. Вучоным, якія цікавіліся канкрэтнымі предметнымі абласцямі, бібліографічная інфармацыя ў часопісах дапамагала даведацца аб выхадзе новых кніг, атрымаць уяўленне аб іх змесце.

Усе тыповыя харектарыстыкі часопісаў XVII–XVIII стст. адлюстроўваў “Часопіс вучоных”, заснаваны ў 1665 г. у Парыжы. Створаны па прыватнай ініцыятыве, часопіс хутка стаў органам французскага ўрада, што вызваліла яго з-пад цэнзуры і надала асаблівую аўтарытэтнасць. У “Часопісе вучоных” друкаваліся бібліографічныя паведамленні аб выхадзе новых кніг, біябібліографічныя спіскі, рэфераты і рэцензіі на кнігі, выпушчаныя ў розных еўрапейскіх краінах (часта ў

Галандыі). Асноўная ўвага надавалася кнігам па фізіцы, хіміі, гісторыі царквы, філасофіі, тэалогіі.

Асаблівую ўвагу неабходна звязнуць на выпрацоўку методыкі рэфериравання. Супрацоўнікі часопіса імкнуліся вылучыць з кніг найбольшую колькасць тых фрагментаў, якія перадавалі галоўнае ў змесце, і звязвалі іх уласнымі, амаль безацэначнымі заўвагамі. Такім чынам, намеціўся падыход да асэнсавання аднаго з асноўных прынцыпаў рэфериравання: найбольш дакладнае адлюстраванне зместу, хаця методыка і тэхналогія згортвання інфармацыі для рэфератаў у далейшым змянілася. “Часопіс вучоных” набыў прызнанне далёка за межамі Францыі. Па яго ўзоры ў іншых краінах стваралі перыядычныя органы для патрэб вучоных. Рэцэнзіі і рэфераты на новыя кнігі займалі ў іх значнае месца.

Разнастайнасць зместу, перыядычны харектар часопісаў і вялікі чытацкі попыт на гэтыя выданні паўплывалі на ўзнікненне паказальнікаў зместу – своеасаблівых бібліографічных паказальнікаў, якія дапамагалі весці пошук неабходнай інфармацыі па гадавых камплектах і часам ахоплівалі працяглыя храналагічныя перыяды выдання.

З канца XV ст. у єўрапейскіх краінах паступова павялічваецца падрыхтоўка паказальнікаў спецыяльнай бібліографіі па тых галінах ведаў і практичнай дзейнасці, якія мелі істотнае значэнне: медыцина, права, багаслоўе, географія, фізіка, філасофія і інш. Састаўленнем іх звычайна займаліся кнігагандляры і асабліва вучоныя. Найбольшая колькасць бібліографічных дапаможнікаў была складзена па медыцыне і праве, што сведчыла аб значнасці для спецыялістаў гэтих галін інфармацыі пра новыя і раней выдадзенныя кнігі. Цікава адзначыць, што кнігагандляры ў параўнанні з вучонымі лепш валодалі бібліографічнай методыкай. Спартрэбіўся некаторы час, каб вучоныя ўдасканалілі састаўленне бібліографічных дапаможнікаў. У сярэдзіне XVII ст. пачалі выдавацца галіновыя бібліографічныя паказальнікі, якія харектарызavalіся высокай якасцю і актыўна выкарыстоўваліся. Так, сярод дапаможнікаў па медыцыне некалькі разоў перавыдаваўся паказальнік прафесара Й.А.Ван дэр Ліндэна “Дзве кнігі аб медыцынскіх пісьменніках”, які поўна і дакладна адлюстроўваў медыцынскія кнігі.

Акрамя асобных выданняў, друкаваліся ўнутрыкніжныя бібліографічныя паказальнікі, якія першапачаткова не звязвалі з тэматыкай кніг. Выключэннем з'яўляліся кнігі па медыцыне і біялогіі вучонага і бібліёграфа XVI ст. Конрада Геснера, дзе ён змяшчаў бібліографічныя матэрыялы, тэматычна звязаныя са зместам кніг. Неабходна падкрэсліць станоўчы ўклад гэтага выдатнага вучонага і бібліёграфа ва ўдасканаленне аснашчэння выданняў прыкніжнай бібліографічнай інфармацыяй.

### **3. Спрабы міжнароднага бібліографічнага ўліку кніг**

Факты бібліографічнай дзейнасці ў Заходній Еўропе ў XVI–XVIII стст. сведчаць аб актыўных захадах па бібліографаванні кніг незалежна ад месца іх выдання ці захоўвання, г. зн. развівалася бібліографаванне з міжнародным ахопам кніг. Спрыяла гэтаму кірунку бібліографавання і эпоха, у якую тварылі Леанарда да Вінчы, Дж.Бруна, А.Дантэ, Г.Галілей, С.Батычэлі, У.Шэкспір. Гэтыя геніяльныя людзі і мноства менш вядомых увасаблялі імкненне да ўсебаковай і дасканалай вучонасці.

Прадстаўніком плеяды вучоных-энцыклапедыстаў быў ураджэнец Цюрыха Конрад Геснер (1516–1565). К.Геснер увайшоў у гісторыю науки перш за ўсё як біёлаг, хаця таксама быў доктарам медыцыны, прафесарам філасофіі, даследчыкам старажытнагрэчаскай філалогіі. На жаль, выдатны вучоны і цюрыхскі доктар заўчасна памёр падчас эпідэміі ў родным горадзе. Грунтоўныя веды і якасці даследчыка ён набыў, калі вучыўся ў многіх еўрапейскіх гарадах і працаваў ва ўніверсітэцкіх і іншых бібліятэках. Чэрпаючы веды з кніг, ён высока ацаніў як каштоўныя кнігазборы, так і значэнне дакладнага бібліографічнага адлюстравання кніжнай спадчыны мінулага і сучаснасці. Зварот К.Геснера да бібліографічнай працы было асэнсаванай прагай істотна палепшыць стан бібліографічнай арыентацыі вучоных і іншых чытачоў у свеце кніг. Конраду Геснеру належыць бібліографічны паказальнік “Універсальная бібліятэка”, які выдаваўся на працягу дзесяці гадоў у Цюрыху (1545–1555). Прызначэнне гэтага паказальніка ён бачыў перш за ўсё ў карысці для ўсіх, хто заняты вывучэннем любой науки ці мастацтва. Ён звяртаў увагу будучых карыстальнікаў на тое, што бібліятэкі і кнігі могуць

знікаць без следу. “Усё ў гэтым жыцці можа загінуць, – пісаў К.Геснер у прысвячэнні да паказальніка. – Загінула самая ба-гатая бібліятэка старажытнага свету – Александрыйская бібліятэка. Ад многіх вялікіх твораў антычнасці да нас дайшлі толькі назвы. Яшчэ нядайна загінула цудоўная бібліятэка венгерскага караля Матвея Корвіна...”. Бяспрэчна, лічыў К.Геснер, кнігадрукаванне палегчыла задачу захавання ведаў. Аднак шмат каштоўных старажытных прац засталіся ў рукапісах, колькасць якіх вельмі абмежаваная ці нават не існуе дублікатаў.

У складзеным К.Геснерам паказальніку чатыры часткі, якія адразніваюцца па структуры, хаця адлюстроўваюць агульны масіў дакументаў. Першая частка “Універсальны бібліятэкі” ахоплівае кнігі на лацінскай, грэчаскай і яўрэйскай мовах незалежна ад часу іх стварэння, якія былі выяўлены складальнікам у бібліятэках Венецыі, Балоні і Ватыкана, па шматлікіх бібліографічных дапаможніках. Кнігі на родных мовах бібліографаваліся К.Геснерам як выключэнне, напрыклад, прыведзены звесткі аб творах Лютэра і Парацэльса на нямецкай мове. Асноўны масіў навуковых і іншых ведаў і мастацкіх твораў існаваў на той час на класічных мовах. К.Геснер аддаў перавагу творам свецкай тэматыкі. Гэта была новая тэндэнцыя, якая адразнівала ёўрапейскую бібліографічную інфармацыю разглядаемага часу па змесце аб'ектаў бібліографавання ад бібліографічнай інфармацыі перыяду сярэдневякоўя. Групоўка бібліографічных запісаў зроблена па алфавіце імён аўтараў. Аб кожным аўтары прыведзена біяграфічная даведка. Друкаваныя творы атрымалі найбольш падрабязныя бібліографічныя апісанні, а многія і ацэнку, дадзеную самім складальнікам. Другая і трэцяя часткі паказальніка прадстаўляюць бібліографічны масіў у сістэматычным парадку. Гэтыя часткі ў скрачэнні пачалі называць Пандэктом – звод. Другая частка ахоплівае мноства галін ведаў і пабудавана паводле вельмі падрабязнай класіфікацыйнай схемы, распрацаванай складальнікам. Унутры сістэматычных рубрык размешчаны бібліографічныя апісанні ў лагічнай паслядоўнасці. Як адзначае К.Р.Сімон, атрымалася некаторае падabenства з прадметным размяшчэннем матэрыялу, але прадметныя паняцці пададзены не ў алфавітнай паслядоўнасці, а па логіцы, каб адлюстраваць змястоўныя сувязі

паміж паняццямі. Другая частка змяшчае звыш трывцаці тысяч прадметных паняццяў, г. зн. большасць кніг аднесены ў некалькі прадметных паняццяў. Прымененая К.Геснерам у Пандэкце схема не была зручнай для выкарыстання, меліся шматлікія недахопы ў фармулёўцы паняццяў, аднак вучоны адчуваў існуючую ў карыстальнікаў бібліографічнай інфармацыі патрэбу ў адлюстраванні дакументнага масіву па змесце. У трэцяй частцы сістэматызавана прадстаўлена тэалагічная літаратура, у чацвёртай – дапаўненні. Агульны аб'ём ўсіх частак каля 15 000 кніг, напісаных прыблізна пяццю тысячамі аўтараў.

“Універсальная бібліятэка” К.Геснера атрымала шырокое прызнанне, асабліва актыўна выкарыстоўвалася да сярэдзіны XVIII ст., мела працяг, з'яўлялася аб'ектам плагіяту. Самому складальніку імператар Карл V надаў шляхецкі герб. У XX ст. ставілася пытанне аб ажыццяўленні навуковага перавыдання гэтага вельмі карыснага для гісторыкаў заходнегарапейскай культуры паказальніка.

Пасля працы К.Геснера многія бібліёграфы імкнуліся саставіць паказальнікі з мэтай “ахапіць мора кніг” (адзін з іх нават меў назvu “Вялікае мора”), аднак ажыццяўіць гэту мэту не здолеў ніхто. Сярод лепшых прац, якія ўвайшлі ў лік выдатных бібліографічных крыніц, быў “Усеагульны еўрапейскі паказальнік кніг” у пяці тамах (Лейпцыг, 1742–1758) Тэофіля Геаргі. Здзейсніць бібліографічнае апісанне ўсіх еўрапейскіх кніг Т.Геаргі не змог і аbmежаваўся ў асноўным адлюстраваннем кніжнай прадукцыі Германіі і Францыі. У паказальніку адлюстравана больш за 120 000 кніг на нямецкай, лацінскай і французскай мовах ад пачатку кнігадрукавання да 1757 г. Паказальнік пабудаваны ў таблічнай форме, групоўка бібліографічных апісанняў выканана па храналогіі выхаду кніг, а ўнутры кожнага года – па алфавіце аўтараў. Вялікі масіў бібліографічных апісанняў і іх дакладнасць зрабілі “Усеагульны еўрапейскі паказальнік кніг” каштоўнай крыніцай бібліографічнай інфармацыі для многіх пакаленняў карыстальнікаў.

У іншых бібліографічных і гісторыка-літаратурных працах, выпушчаных у розных краінах, таксама не была дасягнута мэта поўнага адлюстравання твораў друку. Хуткі рост кніжнай прадукцыі, аbmежаваныя магчымасці працы

бібліографаў, адсутнасць магчымасці аператыўна знаёміцца з выданнямі розных краін і іншыя ўмовы не дазвалялі ажыццяўвіць міжнародны бібліографічны ўлік выданняў.

#### **4. Нацыянальная бібліографія**

У XVI–XVIII стст. значна ўмацаваліся асобныя дзяржавы, узрасла нацыянальная самасвядомасць. Гэта абумовіла ўзрастанне патрэбнасцей у дакументаваных ведах аб здабытках пэўнага народа, краіны ў галіне духоўнай культуры. З другой паловы XVII ст. у краінах Еўропы літаратурная праца на лацінскай мове пачала саступаць дзеянасці на нацыянальных мовах. Усе праявы нацыянальнага, звязаныя са стварэннем і спажываннем дакументных крыніц інфармацыі: выкарыстанне нацыянальных моў, нацыянальная прыналежнасць аўтараў, выпуск кніг на тэрыторыі пэўнай краіны, – былі магутнымі стымуламі развіцця нацыянальнай бібліографіі, галоўнай мэтай якой стаў бібліографічны ўлік нацыянальнай літаратуры.

У XVI–XVII стст. нацыянальныя бібліографічныя паказальнікі выйшлі ў Італіі, Францыі, Англіі, Германіі. Гэтыя працы значна адрозніваліся па якасці бібліографічнай інфармацыі, храналагічных межах і некаторых іншых прыметах. У лепшых з іх складальнікі дасягнулі даволі значных храналагічных рамак адлюстравання кніг, змясцілі пераважна дакладныя бібліографічныя і біяграфічныя звесткі аб аўтарах, ахапілі значныя аб'ёмы нацыянальнай літаратуры. Аднак не ўсе бібліографічныя дапаможнікі былі ўдалымі: праяўляліся непадрыхтаванасць асобных складальнікаў у бібліографічнай методыцы (зразумела, на ўзоруні свайго часу), а таксама няздольнасць вызначыць кола нацыянальных аўтараў і нацыянальнай літаратуры – праблемы, якія і на сённяшні дзень застаюцца складанымі для бібліографаў.

У кожнай з краін свету паяўленню нацыянальных бібліографічных паказальнікаў спрыялі канкрэтныя прычыны і абставіны. Так, у Англіі на іх з’яўленне аказала ўплыў секулярызацыя рухомай і нерухомай маёмасці манастыроў, праведзеная каралём Генрыхам VIII. Справа па перавозе багатых манастырскіх бібліятэк у каралеўскую бібліятэку, даручаная яе захавальніку Джону Леленду Малодшаму (1506–1552), была арганізавана няўдала, і ў каралеўскую бібліятэку па-

ступіла невялікая частка манастырскіх кніг. Аднак кіраўнік акцыі атрымаў магчымасць даволі шырока азнаёміца з літаратурай роднай краіны. На падставе сабраных матэрыялаў Джон Леленд Малодшы каля 1545 г. завяршыў працу над біябіліографічным слоўнікам “Каментары аб брытанскіх пісьменніках”. Слоўнік змяшчаў шмат звестак аб жыцці і творах англійскіх аўтараў. Аднак імкнучыся найпаўней адлюстраваць літаратурныя дасягненні суайчыннікаў, Леленд уключыў у кола аўтараў нават казачных і легендарных асоб (чараўніка Мэрліна, друідаў), а таксама некаторых дзеячай, чыя прыналежнасць да англійскай літаратуры ў далейшым не пацвердзілася. Нягледзячы на адзначаныя недахопы, слоўнік выкарыстоўваўся, і пачатая Леленданам справа знайшла пра-даўжальнікаў. У XVIII ст. “Каментары аб брытанскіх пісьменніках” былі апублікованы тыпаграфскім способам.

Звяртаўся да “Каментароў аб брытанскіх пісьменніках” Джон Бэйл – святар, актыўны ўдзельнік рэлігійнай барацьбы (перайшоў з каталіцтва ў пратэстанцтва, прымусова пакінуў Англію). На працягу ўсяго жыцця, насычанага вострымі падзеямі, ён цікавіўся нацыянальнай літаратурнай спадчынай. Менавіта Джону Бэйлу належыць першы друкаваны нацыянальны рэтраспектыўны бібліографічны паказальнік “Пералік знакамітых пісьменнікаў Вялікай Брытаніі, г.зн. Англіі, Камбрый [Уэльса] і Шатландыі...” (1549). У ім аб кожным пісьменніку Д.Бэйл падаў даволі шырокія біяграфічныя звесткі з указаннем напісаных твораў, рэзка адмоўна ацэньваў адных аўтараў ці бязмерна ўхваляў другіх. Аднак ён не пазбавіўся ад памылак, падобных да тых, што зрабіў Д.Леленд Малодшы. Д.Бэйл удала склаў дапаможны алфавітны паказальнік імён пісьменнікаў, выкарыстаўшы метадычны вопыт К.Геснера. Падчас чарговай эміграцыі, выкліканай удзелам у рэлігійных і палітычных падзеях у Англіі, Д.Бэйл працягваў працу над удасканаленнем “Пераліку знакамітых пісьменнікаў...” і ў 1557–1559 гг. выпусціў новае выданне пад назвай “Каталог знакамітых пісьменнікаў Вялікай Брытаніі, якую цяпер называюць Англіяй і Шатландыяй...”. У “Каталогу знакамітых пісьменнікаў Вялікай Брытаніі...” быў значна павялічаны ўлік брытанскіх пісьменнікаў. Біябіліографічныя працы Д.Бэйла даследчыкі адносяць адначасова да прац па гісторыі літаратуры і

бібліографічных дапаможнікаў, падкрэсліваючы тым самым тагачасную недыферэнцыраванасць галін навукі і практыкі. Істотным недахопам у працах Д.Бэйла былі непаўната і не-надзейнасць значнай часткі бібліографічнай інфармацыі.

Гэтая хібы ў бібліографаванні пазбег англійскі бібліограф, выдавец і кнігагандлёвец Э.Маўнсел, які склаў бібліографічны паказальнік высокай якасці “Каталог англійскіх друкаваных кніг” (1595). Паставіўшы перад сабой мэту бібліографічна ўлічыць усе выдадзеныя ў Англіі кнігі, Э.Маўнсел дбаў аб даставернасці бібліографічнай інфармацыі. Дзеля гэтага ён не палічыў магчымым без праверкі выкарыстоўваць спіскі кніг, якія складаліся *de visu* на падставе абавязковага экзэмпляра Кампаніі кнігагандлёўцаў Лондана і сам праглядаў кнігі для састаўлення іх бібліографічнага апісання. Такая методыка працы вельмі замарудзіла падрыхтоўку бібліографічных записаў і “Каталог...” быў прыпынены складальнікам пасля двух выпускаў, у якіх было адлюстравана каля 3000 кніг. Вядомы нямецкі бібліёграф Г.Шнейдэр назваў бібліографічны паказальнік Э.Маўнселя кнігагандлёвым, аднак іншыя даследчыкі не падзяляюць яго меркавання і адносяць “Каталог...” да нацыянальных рэтраспектыўных паказальнікаў, спасылаючыся на рэгістрацыйны характер бібліографічнага ўліку, паўнату і іншыя асаблівасці.

З другой паловы XVII ст. цікавасць да складання нацыянальных рэтраспектыўных паказальнікаў у Англіі зменшилася. У XVIII ст. развіваўся пераважна толькі ўлік інкунабулаў. У гэты час назіраўся росквіт кнігагандлёвай бібліографіі, асобныя бібліографічныя дапаможнікі якой з цягам часу пачалі разглядацца як крыніцы нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліографіі.

У Францыі імпульс развіццю нацыянальнай бібліографіі надаў пад'ём бібліофільства. Арыстакраты, дваранства, вышэйшае духавенства, вучоныя, універсітэцкія прафесары, прадстаўнікі буржуазіі валодалі выдатнымі бібліятэкамі. Да ліку багацейшых прыватных бібліятэк, мэтанакіравана сфарміраваных як зборы французскіх кніг, адносіліся бібліятэкі Ф.Г. Дэ Ла Круа Дзю Мэна і Антуана Дзю Вердзье. Друкаваныя каталогі бібліятэк абодвух збіральникаў выйшлі амаль адначасова (адпаведна ў 1584 і 1585 гг.) і мелі аднолькавую назvu “Французская бібліятэка”, прычым складаліся

бібліографамі незалежна адзін ад аднаго, адлюстроўвалі нацыянальныя рукапісныя і друкаваныя кнігі XVI ст. У XVIII ст. гэтыя каталогі былі аб'яднаны ў агульнае выданне і фактычна захавалі значэнне бібліографічнай крыніцы на наступныя стагоддзі.

Палітычна нестабільнасць у краіне ў XVII ст. адмоўна адбілася на стане бібліографіі. Развіццё нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліографіі прыпынілася, а важнейшым вынікам бягучай было выданне на працягу 11 гадоў кармеліцкім манахам, бібліятэкам і бібліографам Луі Жакобам штогоднікаў “Гальская бібліографія” і “Парыжская бібліографія”. Складальнік імкнуўся да адлюстравання кніг, выдадзеных у краіне (“Гальская бібліографія”), аднак неспрэяльныя палітычныя абставіны, выкліканыя дзеянасцю Фронды, прымусілі ў асобных выпусках абмежавацца ўлікам толькі парыжскіх выданняў (“Парыжская бібліографія”). Між іншым абмежаванне аб'ектаў бібліографавання невялікім тэрыторыямі паклада пачатак бібліографіі мясцовага друку.

Асобныя паказальнікі нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліографіі з'явіліся ў XVI–XVIII стст. і ў іншых краінах. Аднак у іх не было сістэматычнага і храналагічна пераемнага ўліку. Людзі, якія займаліся бібліографічнай працай, і тагачаснае грамадства яшчэ не мелі патрэбы, а таксама арганізацыйных умоў для ажыццяўлення паўнавартаснага ўліку нацыянальнай друкаванай прадукцыі.

## 5. Бібліфільская бібліографія

Адным з харэктэрных кірункаў развіцця бібліографіі ў гэты перыяд, асабліва ў XVIII ст., была бібліфільская бібліографія. Яе развіццё звязана з распаўсюджаннем бібліофільства – любові да кніг як па іх змесце, так і ў якасці прадуктаў матэрыяльнай культуры. Захапленне кнігазбіральніцтвам суправаджалася бібліографаваннем кніжных калекцый. Гэта дазваляла дакладна ўлічваць сабранае, структураваць збор, а таксама інфармаваць зацікаўленых асоб аб ім. У сярэдзіне XVII ст. некалькі бібліфільскіх бібліографічных дапаможнікаў былі складзены ў Германіі, а з канца XVII ст. і асабліва ў XVIII ст. бібліфільская бібліографія найбольш развівалася ў Францыі. У гэты час у Францыі кнігі, бібліятэкі адыгрывалі вельмі важную ролю ў фарміраванні і рас-

паўсюдзянні адукцыі, культуры і грамадскіх ідэй. Для адукацый і маёмын забяспечаных людзей уласная бібліятэка стала неабходным атрыбутам інфармацыйнай дзейнасці. Пачалі развівацца кніжныя аматарствы, асабліва па зборы унікальных кніг. Такія кнігазборы мелі французскія царкоўныя іерархі, арыстакраты, фінансісты і інш. Самым вядомым бібліяфілам быў герцаг Луі Лавальер, які сабраў каштоўнейшую бібліятэку інкунабулаў, выданняў на пергаменце і кніг французскіх паэтаў і драматургаў. “Каталог кніг бібліятэкі герцага дэ Лавальера” (Парыж, 1783–1788, у 6 тамах), складзены кнігагандляром Гільёмам Дэбюром Старшим, змяшчаў звыш 32 тыс. твораў. Сярод іншых бібліографічных прац, якія атрымалі прызнанне бібліяфілаў, была “Павучальная бібліографія, або Трактат аб вывучэнні рэдкіх і адмысловых кніг...” (Парыж, 1763–1768, у 7 тамах) Гільёма Франсуа Дэбюра Малодшага, стрыечнага брата складальніка каталога бібліятэкі герцага Лавальера. “Павучальная бібліографія...” пабудавана па галінах ведаў і адлюстроўвала унікальныя кнігі (звыш 6 тыс. назваў) з фондаў бібліятэкі герцага Лавальера і каралеўскай бібліятэкі, якія прызначаліся каштоўнымі сярод бібліяфілаў. Г. Франсуа Дэбюр Малодшы змясціў у тэксле дапаможніка шмат канкрэтных звестак і пададзенняў, карысных для бібліяфілаў.

Ствараліся бібліографічныя дапаможнікі бібліяфільскага характеру і ў наступны час. У гэтых дапаможніках выпрацоўвалася методыка скрупулёзнага апісання кніжных помнікаў.

## 6. Узнікненне бібліографазнаўства

Выключна важнае значэнне меў пачатак выкарыстання з сярэдзіны XVII ст. тэрміна “бібліографія” для наймення бібліографічных апісанняў кніг і бібліографічных дапаможнікаў. Гэты тэрмін, які ўзнік больш за дзве тысячы гадоў таму, набыў новы сэнс, яго пачалі ўжываць як адно з паняццяў, якімі традыцыйна азначаліся бібліографічныя кнігі: “бібліятэка”, “кніга аб...”, “спіс” і інш. Першымі ў разглядаемую эпоху пачалі выкарыстоўваць яго складальнікі бібліографічных дапаможнікаў у Францыі. Так, у 1618 г. быў зацверджаны статут вучонай кангрэгацыі маўрыстаў, дзе змяшчалася патрабаванне аб tym, каб на чале бібліятэкі “быў

вопытны ў навуках і бібліографії” чалавек. Затым Габрыэль Надэ і Луі Жакоб у назвы некаторых сваіх прац уключылі слова “бібліографія”. Першапачаткова тэрмінам “бібліографія” абазначалася, як адзначаюць гісторыкі, бібліографічнае апісанне кніг, а з канца XVII ст. пачалі пад ім разумець і літаратурна-крытычную апрацоўку і ацэнку твораў. Аднак не ўсе даследчыкі звярталі ўвагу на тое, што адноўлены тэрмін выкарыстоўваўся і для абазначэння бібліографічных дапаможнікаў. У далейшым адбываліся геаграфічнае пашырэнне выкарыстання дадзенага тэрміна і ўсё больш часты зварот да яго, дзякуючы чаму з'явілася магчымасць вылучаць адмысловую бібліографічную прадукцыю з агульнага масіву друкаў і вывучаць яе асаблівасці.

Аднаўляеца ўжыванне тэрміна “бібліёграф”. У “Энцыклапедыі” Дзідро і д’Аламбера згодна з тагачаснымі ўяўленнямі бібліёграф ахарактарызаваны як спецыяліст па старажытных рукапісах, знаўца палеаграфіі і дыпламатыкі.

Аднак у цэлым бібліографічная тэрмінастыма яшчэ не была распрацавана. Нават Міхайл Дэніс, бібліятэкар імператрыцы Марыі Тэрэзіі, аўтар кнігі “Нарыс бібліографіі” (Вена, 1774, перапрацаванае выданне ў 1777–1778 г.), атаясамліваў тэрміны “бібліографія” і “гісторыя кнігі”. У названай працы ён разглядаў развіццё кнігі ад старажытнасці да XVIII ст. У пачатку свайго даследавання М.Дэніс разгледзеў класіфікацыю ведаў і вызначыў месца бібліографіі. Ён аднёс яе ў апошні буйнейшы раздел сваёй класіфікацыйнай схемы “Філагогія”, дзе бібліографія з'яўлялася падразделам і ахоплівала дыпламатыку, тыпаграфіку, бібліятэказнаўства і каталогі кніг.

Бесперынны рост бібліографічных прац адлюстроўваў павышэнне грамадскага значэння бібліографіі. Бібліографічная прадукцыя XVII–XVIII стст. была складанай па відах, тыпах, жанрах. Адной з актуальных тагачасных проблем была распрацоўка сістэм класіфікацыі, якія можна было прымяніць для групоўкі бібліографічных запісаў. Падлічана, што ў XVII ст. мелася не менш чым 17 бібліографічных класіфікацыйных сістэм. На гэтыя сістэмы, як і на тыя, што выкарыстоўваліся ў XVIII ст., велізарны ўплыў аказала класіфікацыя навук знакамітага філософа Фрэнсіса Бэкана. Сярод бібліографічных сістэм найбольш значнымі былі

класіфікацыі Г.Надэ, Ж.Гарн’е, Г.Лейбніца і іншых, якія знайшли прымяненне ў розных бібліографічных паказальніках, уключаючы каталогі бібліятэк. У гэтых сістэмах выдзялялася розная колькасць асноўных раздзелаў: 5–10 з іх наступным больш дробным падзелам. Самую ж бібліографію адносілі да раздзела “Гісторыя літаратуры”, так, напрыклад, зрабіў Лейбніц.

У XVII ст. палепшилася бібліографічная методыка: узраслі дакладнасць і паўната бібліографічных апісанняў, пачала развівацца методыка рэферывання, анатавання і іншых відаў бібліографічных хараクтарыстык. Для падрыхтоўкі бібліографічных запісаў вучоныя-бібліёграфы К.Геснер, Ч.Дзюканж, складальнікі слоўнікаў і, магчыма, бібліятэкары ўжывалі картачкі – зручны носібіт для фіксацыі падзінковых бібліографічных паведамленняў.

Усё большае кола бібліятэкараў, кнігагандлёуцаў, вучоных, спецыялістаў, бібліяфілаў удзельнічалі ў падрыхтоўцы бібліографічных дапаможнікаў. У 1686 г. А.Тэсье выпусціў даволі вялікі слоўнік бібліёграфаў.

Павелічэнне ўвагі да асэнсавання бібліографіі адбылося ў сувязі з яе арганізацыйнымі праектамі падчас Вялікай французскай рэвалюцыі. З мэтай удасканалення бібліятэчнабібліографічнай дзеяйнасці ў краіне планавалася саставіць агульнафранцузскі зводны каталог. Для яго выканання было створана Бюро бібліографіі – першая ў свеце арганізацыйна аформленая бібліографічная структура (Парыж, 1791). Кіраўнік Бюро бібліографіі Ю.Дамерг і епіскап А.Грэгуар выступілі ў Камітэце грамадской адкукацыі Канвента з дакладамі, прысвечанымі бібліографіі.

Паводле А.Грэгуара, бібліографія – гэта наука кнігагандлёуца, якая складаецца з ведаў аб назвах кніг і іх кошце. Разам з тым ён лічыў зводны каталог неабходным для бібліятэчнай работы, а таксама спадзяваўся, што на яго аснове магчыма стварэнне новай гісторыі Францыі, слоўніка аナンімаў і псеўданімаў, падрыхтоўка новай класіфікацыі науک і інш. Непасрэдна пералічаныя задачы выходзяць за межы бібліографічнай работы. Таму неабходна адзначыць перабольшванне А.Грэгуарам магчымасцей бібліографіі. Аднак, верагодна, ён уяўляў, што добра арганізаваны і поўны

бібліографічны масіў даных аб дакументах у краіне – гэта аснова інтэлектуальнай дзейнасці.

Ю.Дамерг таксама лічыў, што зводны каталог “дапаможа айчынным і замежным навукоўцам пашырыць межы чалавечых ведаў”.

Больш практычны і канкрэтны падыход да характеристыкі бібліографіі праявіў яшчэ адзін прадстаўнік Францыі перыяду рэвалюцыі юрыст, гісторык і бібліёграф, член Национальнага інстытута навукі і мастацтваў А.Г.Камю. Свае погляды на бібліографію ён адлюстраваў у спецыяльным дакладзе. Камю ацаніў бібліографію як “бясконца карысныя ўводзіны да выкарыстання любога кніжнага збору”. Ён лічыў, што існуюць два роды бібліографіі: адна бібліографія – надзвычайных кніжных каштоўнасцей, з'яўляецца бібліофільскай, абслугоўвае інтарэсы калекцыянераў. Другая бібліографія адрасавана вучоным і літаратарам. Яна павінна адлюстроўваць па кожнай галіне ведаў найбольш карысныя кнігі. У гэтай бібліографіі павінны быць заўвагі (паводле сучаснай тэрміналогіі – анатацыі), у якіх трэба паказваць дату лепшага выдання; добрае і больш даступнае па цане выданне; тып кнігі і чытача, на якога яна разлічана ў першую чаргу; наяўнасць рэцэнзій. У меркаваннях А.Г.Камю можна бачыць адну з першых спроб вызначыць сучасны яму састаў відаў бібліографіі (бібліофільскай і навукова-дапаможнай), распрацоўку методыкі бібліографічнай характеристыкі кніг. Аднак сучаснікі А.Г.Камю і нават дзеячаў пачатку XIX ст. працягвалі звязваць бібліографію з веданнем каштоўных і рэдкіх кніг. Яе дапаможная роля ў інфармацыйным забеспечэнні галіновых навуковых даследаванняў яшчэ не была зразумелая.

## Пытанні

1. Патлумачце прычыны хуткага развіцця кнігагандлёвой бібліографії, ахарактарызуіце яе дасягненні.
2. Хто і калі першым наладзіў сістэматычны выпуск кірмашовых каталогаў у Франкфурце-на Майне?
3. Пад уплывам якіх фактараў пачала развівацца спецыяльная бібліографія?
4. У чым праявіўся бібліографічны характар часопісаў у XVII–XVIII стст.?

5. Пад уплывам якіх фактараў развіваўся бібліяграфічны ўлік кніг з міжнародным ахопам?

6. Ахарактарызуйце бібліяграфічную дзейнасць К.Геснера.

7. Якія гістарычныя, сацыяльна-эканамічныя і культурныя фактары паўплывалі на ўзнікненне ў краінах Еўропы рэтраспектыўнай нацыянальнай бібліяграфіі?

8. Назавіце пачынальнікаў нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі ў Англіі і Францыі.

9. Дзе ўзнікла бібліяграфія мясцовага друку?

10. Назавіце буйнейшыя паказальнікі бібліяфільскай бібліяграфіі.

11. Які сэнс набыў тэрмін “бібліяграфія” ў XVII ст.? Хто выкарыстоўваў гэты тэрмін у ліку першых?

12. Якія сістэмы бібліяграфічнай класіфікацыі атрымалі найбольшае прымяненне ў XVII–XVIII стст.?

13. Як разумелі паняцце “бібліяграфія” кіраунікі бібліятэчна-бібліяграфічнай справы ў Францыі перыяду рэвалюцыі канца XVIII ст.?

## **Раздел 4. БІБЛІЯГРАФІЯ Ў НОВЫ І НАЙНОЎШЫ ЧАС (XIX – першая палова XX ст.)**

### **1. Бягучая нацыянальная бібліяграфія**

Роля інфармацыі ў цывілізацыйным прагрэсе ў XIX ст. узрасла ў параўнанні з папярэднімі перыядамі і пастаянна павялічвалася на яго працягу і ў першай палове XX ст. Бесперапынна паскарабаліся інфармацыйныя працэсы ў грамадстве, што абумоўлена як павышэннем ролі інфармацыі, так і ўкараненнем навукова-тэхнічнага прагрэсу ў тагачасныя інфармацыйныя тэхналогіі. У якасці адной з найбольш значных грамадскіх патрэб, якія вызначыліся ў XIX ст., стала неабходнасць рэгулярна атрымліваць бібліяграфічную інфармацыю аб новых выданнях. Бібліяграфічны ўлік новых кніг і некоторых іншых відаў дакументаў, апублікованых у асобных краінах, патэнцыяльна стварае велізарныя магчымасці для інфармацыйнага забеспечэння навукі, адукацыі, духоўнага развіцця грамадзян, эканамічнага прагрэсу, таму што ажыццяўляецца інфармаванне аб выданнях, якія адлюстроўваюць сучасныя веды, з'яўляюцца найбольш доступнымі народу па мове, змесце, магчымасцях набыцця і іншых фактарах. Аднак нават у найбольш развітых краінах культурнагістарычнае значэнне гэтага бібліяграфічнага ўліку было асэнсавана паступова, як і яго арганізацыя. У XIX ст. удасканаленне кнігагандлю і цэнзурнай дзейнасці сталі магутнымі стымуламі арганізацыі бягучай бібліяграфічнай інфармацыі аб новых выданнях. Поспех гэтых відаў дзейнасці непасрэдна залежаў ад выкарыстання бягучай бібліяграфічнай інфармацыі. Паступова ўзрастаў удзел нацыянальных бібліятэк краін у вядзенні бібліяграфічнага ўліку новых выданняў, якія паступалі на падставе законаў аб абавязковых экзэмплярах, у выпуску органаў бягучай нацыянальнай бібліяграфіі. Вялікую ўвагу арганізацыі бягучай нацыянальнай бібліяграфіі надавалі ў новых еўрапейскіх краінах, створаных пасля заканчэння першай сусветнай вайны. У гэтых краінах былі заснаваны цэнтры нацыянальнай бібліяграфіі пры нацыянальных бібліятэках ці ў якасці спецыяльных бібліяграфічных інстытутаў.

## **Францыя**

Важнай перадумовай арганізацыі бягучай нацыянальнай бібліяграфіі ў краіне было ўвядзенне закона аб абавязковым экзэмпляры (1793). Абавязковыя экзэмпляры атрымлівалі бібліяграфічнае адлюстраванне ў спецыяльным часопісе пад назвай “Тыпаграфскі і бібліяграфічны часопіс”, які пачаў выдавацца з 1797 г.

Умацаванне імператарскай улады Напалеона Банапарта супрадажалася падпарадкаваннем кнігадрукавання пільнаму цэнзурнаму кантролю. Была створана сістэма цэнзуры, якая павінна была забяспечыць выхад толькі прыхільнай да знешняй і ўнутранай палітыкі імператара літаратуры. Інфармацыя аб гэтых выданнях прадаўжала змяшчацца ў “Тыпаграфскім і бібліяграфічным часопісе”, хаця праводзілася яго рэарганізацыя і змянялася назва. Нарэшце, дэкрэтам ад 14 кастрычніка 1811 г., падпісаным Напалеонам, Галоўнаму управлению па справах друку і кніжным гандлі было даручана выданне штотыднёвіка “Бібліяграфія Французскай імперыі”. У дапаможніку адлюстроўваліся кнігі, дазволеныя цэнзурой да выдання ў Францыі. Пасля падзення ўлады імператара Напалеона орган бягучай нацыянальнай бібліяграфіі атрымаў назву “Бібліяграфія Францыі”, якая захавалася да нашага часу. Фактычна гэта быў орган бягучай дзяржаўнай бібліяграфіі.

Да 1856 г. змест “Бібліяграфіі Францыі” састаўлялі бібліяграфічныя апісанні кніг, якія паступілі ў “Афіцыйны запас” – установу ў складзе Міністэрства ўнутраных спраў. Бібліяграфічныя апісанні былі вельмі поўнымі. Групоўка бібліяграфічных запісаў здзяйснялася па мовах, на якіх былі надрукаваны кнігі. Да выпускаў “Бібліяграфіі Францыі” рыхтаваліся гадавыя дапаможныя паказальнікі: аўтараў, назваў і сістэматычны.

“Бібліяграфію Францыі” за 1811–1856 гг. прынята называць “першай серыяй” бягучай нацыянальнай бібліяграфіі гэтай краіны.

Немалаважна адзначыць, што камплект выданняў з “Афіцыйнага запасу” перадаваўся ў Нацыянальную (Імператарскую) бібліятэку ў Парыжы.

Хаця “Бібліяграфія Францыі” стваралася з цэнзурнымі мэтамі, яе магчымасці для распаўсюджання айчыннай кнігі імкнуліся выкарыстаць кнігагандллёўцы. Аб’яднанне кніга-

гандлёўцаў і тыпографаў у 1857 г. дабілася ўдзелу ў выпуску “Бібліографіі Францыі” і рэарганізавала выданне. З гэтага часу пачалося выданне “другой серыі” (па храналогіі) французскай бягучай нацыянальнай бібліографіі. Бягучая бібліографічна інфармацыя аб новых французскіх выданнях змяшчалася ў першай частцы, якая атрымала назыву “Бібліографія Францыі. Афіцыйная частка.” Як і раней, складалася гэта бібліографічна інфармацыя на аснове абавязковых экзэмпляраў. Акрамя таго, у сваіх мэтах Аб’яднанне кнігагандлёўцаў і тыпографаў стварыла новыя часткі ў “Бібліографіі Францыі”: гэта частка другая – “Хроніка” і частка трэцяя – “Аб’явы”. У “Хроніцы” друкаваліся законы і распараджэнні па справах друку і кнігагандлі, па аўтарскім праве, інфармацыя аб бібліятэчнай работе, персанальныя матэрыялы; у “Аб’явах” – матэрыялы рэкламнага характару, выдаўецка-кнігагандлёвые бібліографічныя формы. Да гэтага раздзела з 1921 г. увялі дапаможныя сістэматычныя паказальнікі: “Кнігі за тыдзень”, “Кнігі за месяц”, “Кнігі за год”. Аднак гэтая бібліографічна інфармацыя не дасягнула ні паўнаты, ні дакладнасці, ні метадычнай уніфікаванасці, якія існавалі ў першай, “Афіцыйной частцы”.

З цягам часу ў “Афіцыйной частцы” “Бібліографіі Францыі” акрамя кніг пачалі бібліографавацца новыя перыядычныя выданні, гравюры, эстампы і фотаздымкі, музычныя творы, п’есы, кінасценарыі, картографічнае прадукцыя. Інфармацыя аб асобных відах дакументаў змяшчалася ў самастойных выпусках – дадатках да “Бібліографіі Францыі”. З 1932 г. у якасці дадатку выпускаецца паказальнік “Дысертацыі”. З 1950 г. складаецца “Бібліографія Францыі. Афіцыйныя выданні”.

Паступова ў стварэнні “Бібліографіі Францыі” павышалася ролі Нацыянальнай бібліятэкі краіны. Гэтаму спрыялі адмена цэнзуры і забеспячэнне Нацыянальнай бібліятэкі абавязковымі экзэмплярамі розных відаў дакументаў. Напрыклад, да 1921 г. яе выпуск “Кнігі” рыхтаваўся ўпраўленнем “Афіцыйнага запасу”. У 1921 г. работа па яго састаўленні была перададзена Нацыянальнай бібліятэцы, тое ж адбылося з паказальнікам “Дысертацыі” і інш.

На працягу ўсяго перыяду “Бібліографія Францыі” харкторызировалася дакладнасцю і паўнатой бібліографічных апісанняў дакументаў.

## *Германія*

У арганізацыю бягучай бібліяграфічнай інфармацыі ў Германіі ў першай палове XIX ст. вялікі ўклад зрабіў Біржавы саюз нямецкіх кнігагандлёўцаў, які канчаткова быў аформлены ў 1825 г. Праўленне саюза размясцілася ў Лейпцигу. Гэтая магутная арганізацыя ўзяла пад контроль рынак збыту кніжнай прадукцыі на тэрыторыі нямецкіх зямель, Аўстрыі і нямецкіх кантону Швейцарыі. Таму ўсе без выключэння кнігавыдавецкія і кнігагандлёвыя ўстановы гэтых краін сталі членамі Біржавага саюза. Роля Біржавага саюза ў арганізацыі кніжнага рынку пастаянна ўзрастала.

Біржавы саюз нямецкіх кнігагандлёўцаў з 1835 г. пачаў выдаваць прафесіянальны бібліяграфічны часопіс “Біржавы лісток нямецкага кніжнага гандлю”. Да 1866 г. ён выпускаўся штотыднёва, пасля – штодзённа. Дасягненне такой частай перыядычнасці – унікальны факт у сусветнай бібліяграфіі, ён сведчыць аб высокім арганізацыйным узроўні нямецкай кнігагандлёвой бібліяграфіі. Асноўнай часткай “Біржавага лістка...” стаў бібліяграфічны паказальнік новых выданняў, размешчаных па алфавіце тыпаграфій. Каштоўнасць яго – у аператыўным давядзенні інфармацыі аб апошніх навінах друку і магчымасцях устанаўлення датавання часу выхаду дадзенага выдання. Вельмі важна і тое, што “Біржавы лісток...” стаў крыніцай для іншых бягучых бібліяграфічных дапаможнікаў з большым храналагічным інтэрвалам і для рэтраспектыўных паказальнікаў. Аднак для пошуку асобнай кнігі паказальнік быў нязручны. Змяшчаліся ў “Біржавым лістку...” таксама матэрыялы хронікі, бібліяграфічныя агляды, перспектыўная бібліяграфічная інфармацыя. Выдавецкая праграма гэтага бібліяграфічнага часопіса захоўвалася на працягу ўсяго разглядаемага перыяду.

Арыентаванасць “Біржавага лістка...” на патрэбы кнігагандлёўцаў выклікала неабходнасць у стварэнні бібліяграфічных органаў з іншай методыкай, якая была б больш прыстасаванай для бібліяграфічнага пошуку. Такія бібліяграфічныя дапаможнікі стварыла вядомая кнігагандлёвая фірма Хінрыхса. Яшчэ з канца XVIII ст. гэтая фірма выдавала “Паўгадавы каталог кніг, геаграфічных карт і г.д., якія з'явіліся ў нямецкім кніжным гандлі” (з 1798 г.). Без парушэння ў перыядычнасці (толькі мяняючы назвы) “Паўгадавы

каталог...” праіснаваў да 1915 г. уключна, а затым быў набыты Біржавым саюзам нямецкіх кнігагандлёуцаў і стаў яго афіцыйным органам. Гэты паказальнік выходзіў у дзвюх частках: у першай змяшчаліся бібліографічныя апісанні кніг у алфавітным парадку, а ў другой – дапаможны паказальнік. Спачатку складаўся прадметны дапаможны паказальнік, а ў 1890 г. яго замянілі слоўнікам, у які ўключаліся галоўныя слова з назваў (Stichwort) і сістэматычныя рубрыкі. Такая методыка слоўнікавага дапаможнага паказальніка, нягледзячы на недасканаласць многіх рубрык, дазволіла весці пошук кніг па зместу. Галоўнымі перавагамі “Паўгадавога каталога...” былі паўната і дакладнасць бібліографічных апісанняў у першай частцы. Гэтыя вартасці забяспечваліся непасрэдным выкарыстаннем кніг для стварэння бібліографічных запісаў. Станоўчыя харектарыстыкі “Паўгадавых каталогаў...” дазволілі ім пераўзыці па якасці іншыя бягучыя бібліографічныя дапаможнікі.

Акрамя гэтага выдання, фірма Хінрыхса ў 40-я гг. XIX ст. заснавала “Штотыднёвы паказальнік навін нямецкага кнігагандлю” і “Штоквартальны каталог навін нямецкага кнігагандлю”.

Сярод бягучых бібліографічных дапаможнікаў, прысвечаных перыядычнаму друку, адным з найлепшых быў бібліографічны даведнік “Адресная кніга па часопісах і газетах. Даведнік па нямецкай прэсе”, які пачаў выходзіць у 60-я гг. XIX ст., у далейшым яго назва мянялася. Гэты паказальнік на працягу 1889–1947 гг. выдаваўся вядомым кнігавыдаўцом Генрыхам Ота Шпэрлінгам і лічыўся адным з найдакладнейшых бібліографічных выданняў па перыёдыцы. З 1902 г. прозвішча Шпэрлінга было ўключана ў пачатак назвы паказальніка “Sperling’s Zeitschriften Adressbuch...”.

Не меншую вядомасць атрымаў і паказальнік фірмы Дытрыха “Бібліографія нямецкай часопісной літаратуры”, які пачаў выдавацца з 1897 г. Аб'ектам бібліографавання ў ім з'яўляліся артыкулы, размешчаныя па прадметных рубрыках у алфавіце ўдарных слоў. Па змесце галін ведаў гэты паказальнік быў універсальным, па перыядычнасці – паўгадавым выданнем.

У першыя дзесяцігоддзі XX ст. у шэрагу краін свету былі створаны лепшыя арганізацыйныя ўмовы для ажыццяўлення бягучага бібліографічнага ўліку новых кніг і іншых дакументаў.

Істотныя змены адбыліся ў арганізацыі агульнанацыянальнага бібліяграфічнага ўліку ў Германіі, якая заставалася буйнейшым еўрапейскім вытворцам друку. Пераўтварэнні адбыліся па праграме, распрацаванай Біржавым саюзам нямецкіх кнігагандлёуцаў, улад і пры падтрымцы грамадскіх колаў. Найважнейшае значэнне мела стварэнне Нямецкай бібліятэкі ў Лейпцигу (1913), якой быў нададзены статус нацыянальнага кнігасховішча і бібліяграфічнага цэнтра з правам атрымання абавязковага экзэмпляра кніг і перыядычных выданняў. Вялікая ўвага надавалася набыццю замежных нямецкамоўных дакументаў. Біржавы саюз ажыццяў і іншыя мерапрыемствы, накіраваныя на перадачу Нямецкай бібліятэцы выключных правоў па выданні дапаможнікаў бягучай нацыянальнай бібліяграфіі. Сярод іх важнае значэнне мела набыццё ў вядомых кнігагандлёвых фірмаў Хірхса, Кайзера і Георга правоў на выпуск перыядычных бібліяграфічных дапаможнікаў. Гэтыя заходы пераўтварылі Нямецкую бібліятэку ў галоўнага вытворцу органаў бягучай нацыянальнай бібліяграфіі. Бібліятэка пачала выданне двух бібліяграфічных дапаможнікаў: 1) “Штотыднёвы паказальнік” (“Wochentliches Verzeichnis”) і 2) “Штодзённы паказальнік” (“Tagliches Verzeichnis”), – а таксама рыхтавала рэфераты на важнейшыя кнігі і часопісныя артыкулы. Да Нямецкай бібліятэкі перайшло і выданне “Біржавага лістка...”; бібліятэка забяспечыла яго штодзённы выпуск на аснове бібліографавання паступленняў абавязковых экзэмпляраў.

Такім чынам, у выніку дзеянасці Біржавага саюза нямецкіх кнігагандлёуцаў функцыі па бягучай нацыянальнай бібліяграфіі перайшлі ад кнігагандлёвых фірмаў да нацыянальнай бібліятэкі, была наладжана сістэма яе органаў і створана перыядычная крыніца па рэтраспектыўным уліку кніг. У методыцы дапаможнікаў захоўваліся і ўдасканальваліся здабыткі папярэдніх бягучых кнігагандлёвых бібліяграфічных крыніц.

З 1931 г. “Нямецкая нацыянальная бібліяграфія” пачала выдавацца ў дзвюх серыях. У першай (серыя А) адлюстроўваліся асобныя выданні, якія паступалі на кніжны рынак; у другой (серыя В) – выданні, якія не паступалі ў продаж. Паказальнікі серыі А выходзілі штотыднёва, серыі В – два разы ў месяц. У адборы дакументаў улічвалася моўная пры-

мета, таму нямецкая нацыянальная бібліографія інфармавала аб літаратуры, выдадзенай у свеце на нямецкай мове. Частка тыражу бягучых бібліографічных паказальнікаў прызначалася для выкарыстання ў каталогах і друкавалася з тэкстам на адной старонцы ліста.

Усталяванне гітлераўскага рэжыму прывяло да скарачэння кнігадрукавання ў краіне, а крах фашизму ў 1945 г. да кароткатэрміновага спынення органаў бягучай нацыянальнай бібліографіі. У канцы 1944 г. – красавіку 1945 г. перасталі выходзіць серыі “А” і “В” “Нямецкай нацыянальнай бібліографіі” і “Біржавы лісток нямецкага кніжнага гандлю”.

Стварэнне на тэрыторыі Германіі пасля другой сусветнай вайны дзвюх нямецкіх дзяржаў ГДР і ФРГ садзейнічала аднаўленню бягучай нацыянальнай бібліографіі.

У ГДР бягучая нацыянальная бібліографія стала функцыяй Лейпцыгской бібліятэкі і ажыццяўлялася на аснове дзяржаўнага забеспечэння. Першым адноўленым органам быў “Біржавы лісток...”. У 1949 г. Біржавы саюз быў ліквідаваны і яго выдавецтва нацыяналізавана. Гэта выдавецтва працягвала выпуск “Нямецкай нацыянальнай бібліографіі” (серый “А”; “В”; “С”, прысвечанай уліку дысертацый).

У ФРГ у Франкфурце-на-Майне былі арганізаваны Аб'яднанне нямецкіх кнігагандлёўцаў і Нямецкая бібліятэка. Іх намаганнямі адноўлена і сістэма органаў бягучай нацыянальнай бібліографіі пад назвай “Нямецкая нацыянальная бібліографія”.

Такім чынам, у дзвюх нямецкіх краінах была адноўлена сістэма органаў бягучай нацыянальнай бібліографіі па ўзоры, які склаўся ў першай палове ХХ ст. Нязменным засталіся моўны і пашыраны тэрытарыяльна-геаграфічны прынцыпы уліку документаў, што прывяло да паралельнага бібліографічнага адлюстравання нямецкіх выданняў. Існаванне такога стану рэчаў было магчымым толькі з-за склаўшыхся палітычных умоў.

### *Англія*

Бягучая бібліографічная інфармацыя ў Англіі не задавальняла яе шматлікіх спажыўцуў. Галоўнай прычынай таму была своеасаблівая арганізацыя кніжнага гандлю, дзе пакупнікі краіны, за выключэннем Лондана, маглі выпісваць літаратуру толькі праз кнігагандлёвыя бібліографічныя каталогі.

Кнігагандлёуцы і выдаўцы шукалі магчымасць палепшыць якасць бібліяграфічнага адлюстравання новых кніг. Найбольш удалы заход быў зроблены Сэмпсанам Лоў. У 1837 г. ім быў заснаваны бібліяграфічны часопіс “Цыркуляр выдаўцу”, які існаваў да 1959 г. Часопіс выходзіў двойчы ў месец (з 1891 г. “Цыркуляр выдаўцу” выходзіў штотыднёва), бібліяграфічныя апісанні новых кніг падаваліся ў слоўнікам парадку (адзіны алфавіт аўтараў, назваў і предметных рубрык). С.Лоў з энтузіазмам працаваў над стварэннем бягучай бібліяграфічнай інфармацыі. Гэты орган заняў трывалае месца ў забеспячэнні патрэб англійскага кніжнага гандлю і прызначаўся крыніцай нацыянальнай бягучай бібліяграфіі да сярэдзіны XX ст. Бібліяграфічнымі былі раздзелы часопіса – спачатку “Кнігі за два тыдні”, а потым “Кнігі за тыдзень”. Станоўчае значэнне “Цыркуляра выдаўцу” было як у яго большай паўнаце ў параўнанні з іншымі бягучымі бібліяграфічнымі дапаможнікамі, частай перыядычнасці і бесперапынным выданні на працягу вялікага храналагічнага перыяду, так і ў паляпшэнні методыкі.

Пачынаючы з 1835 г. С.Лоў спрабаваў выдаваць бібліяграфічныя штогоднікі. Пасля набыцця ў аднаго з кнігагандлёуцаў права на выданне бібліяграфічнага дапаможніка пад назвой “Лонданскі каталог” ён выкарыстаў яго для публікацыі кумулятыўных бібліяграфічных матэрыялаў. У далейшым “Лонданскі каталог” неаднаразова быў перайменаваны, а з 1864 г. за ім замацавалася назва “Англійскі каталог кніг”, пад якой ён друкаваўся і ў XX ст. “Англійскі каталог кніг” меў гадавыя і шматгадовыя выпускі. З 1906 г. шматгадовыя выпускі пачалі ахопліваць друкаваную прадукцыю за пяцігадовы перыяд. У дадатках змяшчаліся адресы выдаўцу і алфавітны паказальнік навуковых таварыстваў і літаратурных аб'яднанняў.

Варта звярнуць увагу на тое, што ўсе бібліяграфічныя праекты, распачатыя С.Лоў, аказаліся даўгавечнымі, а гэта сведчыла аб іх неабходнасці. Праўда, вядомыя бібліёграфы ўказвалі на недахопы дапаможнікаў фірмы Лоў у бібліяграфічнай групоўцы, апісаннях кніг.

Паспяховая дзеянасць С.Лоў заахвоціла кнігагандлёвую фірму Уайтэкер выступіць у ролі канкурэнта на рынку бібліяграфічнай прадукцыі. У 1858 г. фірма Уайтэкер ар-

ганізавала выданне штотыдніка “Кніагандлёвец”, прызначэнне і змест якога былі падобнымі да “Цыркуляра выдаўцоў”. З 1909 г. часопіс стаў выходзіць штотыднёва. У “Кніагандлёуцы” друкаваліся матэрыялы кнігавыдавецкай і кніагандлёвой хронікі і змяшчаўся пастаянны бібліографічны раздел (“Кнігі за месяц”, затым “Кнігі за тыдзень”). Бібліографічны апісанні групаваліся па алфавіце аўтараў і назваў, самі назвы скарачаліся. “Цыркуляр выдаўцоў” вызначаўся бібліографічнай дакладнасцю, “Кніагандлёвец” – паўнатой адлюстравання кніг. Падабенства ў падыходзе да адлюстравання новых англійскіх кніг не пашкодзіла існаванню гэтых двух часопісаў, што з'яўляеца сведчаннем вялікага попыту на бягучую бібліографічную інфармацыю ў англійскім грамадстве і сярод замежных яе спажыўцоў.

У 1908 г. фірма Уайтэкер стварыла новы штотыднік “Бягучая літаратура” з пастаянным разделам “Выданні за месяц”. У гэтым разделе кумуліраваліся даныя аб кнігах са штотыднёвых выпускаў “Кніагандлёуца”.

Пад уплывам бібліографічнай прадукцыі ЗША фірма Уайтэкер заснавала “Даведачны каталог бягучай літаратуры”(1877) і “Кумулятыўны спіс кніг”(1924).

“Даведачны каталог бягучай літаратуры” – гэта канвалюты, якія складаліся з розных выдавецкіх каталогаў, размешчаных па алфавіце выдавецтваў, да якіх у якасці асобнага тома рыхтаваўся дапаможны паказальнік аўтараў і назваў.

У “Кумулятыўным спісе кніг” без бібліографічнай перапрацоўкі перадрукоўваліся даныя з дапаможнікаў “Бягучая літаратура” і “Кніагандлёвец”. Паколькі методыка бібліографавання ў іх розная, то матэрыялы з іх размяшчаліся ў асобных частках кумулятыўнага спіса. Як і выданні С.Лоў, дапаможнікі фірмы Уайтэкер не спынілі свайго існавання. Падкрэсліваючы доўгатэрміновасць бягучых бібліографічных выданняў англійскіх фірмаў і грамадскую патрэбнасць падобных дапаможнікаў, адзначаліся метадычныя недахопы гэтых крэніц. Існуючыя ў краіне бягучыя бібліографічныя дапаможнікі не забяспечвалі поўнага адлюстравання выдадзеных кніг. У сувязі з гэтым пасля другой сусветнай вайны для Вялікабрытаніі праблема наладжвання бягучай нацыянальнай бібліографіі на высокім арганізацыйным узроўні паўстала з асаблівай вастрынёй.

## *Rasія*

У першай палове XIX ст. бягучая бібліографічнае інфармаванне спрабавалі наладзіць рэдакцыі вядомых часопісаў Расіі. Стваральнікі часопісаў былі перакананыя ў неабходнасці аператыўнага апавяшчэння аб новых выданнях, але забяспечыць іх поўнае бібліографічнае адлюстраванне былі не ў стане. Бягучая дзяржаўная бібліографія была наладжана Міністэрствам народнай асветы, якое выконвала цэнзурную функцыю. У бібліятэку міністэрства паступалі ўсе кнігі, якія прыйшлі цэнзуру, акрамя таго, ініцыятыўны дырэктар канцылярыі міністэрства Васіль Дзмітрыевіч Камоўскі дамогся атрымання спіскаў выданняў, якія разглядаліся іншымі ведамствамі. Гэты чыноўнік меў шырокія веды і вопыт бібліографічнай, літаратурнай і рэдакцыйнай працы. В.Д.Камоўскі распрацаваў праект бібліографічнага паказальніка, прызначанага для адлюстравання новых кніг. Так, у 1837 г. быў заснаваны “Паказальнік новых выходзячых кніг”, які да 1855 г. друкаваўся на старонках ведамаснага “Часопіса Міністэрства народнай асветы”. Рэдактар часопіса К.С.Сербіновіч (выхадзец з Беларусі, выпускнік Полацкай езуіцкай акадэміі) сачыў за рэгулярнай публікацыяй паказальніка. Кнігі ў ім групаваліся па раздзелах класіфікацыйнай схемы, складзенай Камоўскім, бібліографічнае апісанне вызначалася даволі поўным наборам элементаў. У “Часопісе Міністэрства народнай асветы” з некаторымі перапынкамі пачалі публікаваць і спісы “Перыядычныя выданні ў Расіі”. Матэрыялы бягучай дзяржаўной бібліографіі, апублікованыя ў “Часопісе Міністэрства народнай асветы”, выкарыстоўваліся чыноўнікамі ўстаноў гэтага міністэрства, цэнзарамі пры выкананні некаторых даведак (звесткі аб папярэдніх выданнях і інш.), прадстаўнікамі мясцовых улад і іншымі чытальнямі.

На жаль, пасля спынення дзейнасці В.Д.Камоўскага і К.С.Сербіновіча новы рэдактар цэнзар А.В.Нікіценка палічыў, што ў спецыяльнім часопісе павінна быць прадстаўлена бібліографічная інфармацыя па гуманітарных дысцыплінах, у прыватнасці па педагогіцы, а не “ўсялякі збор”. На працягу наступных амаль паўтара дзесятка гадоў у Расіі не ўдалося здавальняюча наладзіць рэгулярную бібліографічную інфармацыю аб новых выданнях.

Змянілася сітуацыя вакол праблемы бягучага бібліяграфічнага ўліку расійскіх выданняў пасля рэформы 1865 г., калі папярэдняя цэнзура для большасці выданняў была заменена карнай цэнзурай. Арганізацыя дзяржаўнай рэгістрацыі твораў друку была даручана Галоўнаму ўпраўленню па справах друку (1865), якое было ўтворана ў складзе Міністэрства ўнутраных спраў. Гэта ўстанова займалася ўсімі пытаннямі цэнзуры і друку. З 1869 г. па 1902 г. звесткі аб новых кнігах цэнзурнае ведамства змяшчала ў афіцыйнай газеце “Урадавы веснік”. Гэтыя спіскі з'яўляліся прадуктам дзяржаўнай бібліяграфіі. Для выкарыстання бібліяграфічнай інфармацыі публікацыя яе ў газетах была найменш зручнай, якасць спіскаў была значна горшай, чым у “Паказальніку новых выходзячых кніг”. У 1872–1878 гг. матэрыялы дзяржаўнай рэгістрацыі друкаваліся таксама ў “Паказальніку па справах друку”, органе Галоўнага ўпраўлення. Заснаваў гэты паказальнік начальнік Галоўнага ўпраўлення па справах друку вядомы бібліёграф, бібліофіл і гісторык літаратуры М.М.Лангінаў, сумна вядомы пераследам “шкоднай” літаратуры. З 1884 г. пачаўся выпуск штогоднікаў “Спіскі кніг, выйшаўшых у Расіі”, якія з 1904 г. пачалі выдавацца штомесячнымі і штоквартальнымі выпускамі.

На працягу XIX ст. бягучы бібліяграфічны ўлік новых кніг вялі вядомыя часопісы “Московский телеграф”, “Библиотека для чтения”, “Отечественные записки” і інш. Аднак яны не абаліраліся на абязвязковы экзэмпляр, не мелі магчымасці забяспечыць доўгатэрміновае існаванне і паўнату адлюстравання новых выданняў, парашунальныя з афіцыйнымі органамі дзяржаўнай бібліяграфіі.

Залежнасць ад цэнзуры не магла не прынізіць інфармацыйную ролю крыніц бягучай нацыянальнай бібліяграфіі. Расійская грамадскасць патрабавала палепшыць якасць бягучага бібліяграфічнага ўліку, таму што вузкаведамсныя характар адпаведных бібліяграфічных органаў, адставанні ў выхадзе, памылкі, прабелы зніжалі магчымасці іх выкарыстання. Аднак толькі пасля першай рускай рэвалюцыі былі здзейснены меры для істотнага паляпшэння стану. Урад шукаў сродкі для больш дзейснага контролю за кніжным рынкам. Дасягненне некаторай свабоды друку сумяшчалася з сістэмай судовага пераследу аўтараў і выданняў, якія адлю-

строўвалі погляды, што не адпавядалі існуючым у дзяржаве прынцыпам. Урад імкнуўся наладзіць поўную і дакладную сістэму інфармацыі аб новых выданнях, для гэтай мэты было выдзелена дастаткова сродкаў, каб наладзіць сістэму іх аператыўнага ўліку і выпускаць бягучы бібліяграфічны орган.

Гэтым органам з'явіўся “Кніжны летапіс” – штотыднёвы паказальнік, які стаў выдавацца Галоўным упраўленнем па справах друку з 1907 г. Рэдактарам і пэўны час адзіным складальнікам “Кніжнага летапісу” быў бібліёграф і кнігазнаўца А.Д.Торапаў (1851–1927). А.Д.Торапаў вельмі адказна і з вялікай зацікаўленасцю падышоў да наладжвання бягучага бібліяграфічнага ўліку новых кніг у Расіі. Важна, што існавала надзеяная аснова для бібліяграфічнага ўліку – цэнтралізаваная дастаўка абавязковых экзэмпляраў у Галоўнае ўпраўленне па справах друку. Колькасць іх у пачатку 1917 г. складала 13 бясплатных абавязковых экзэмпляраў, з іх 5 цэнзурных і 8 бібліятэчных. У “Кніжным летапісе” бібліяграфічныя запісы групаваліся па мовах: спачатку на рускай мове, кнігавыданне на якой пераважала ў Расіі, затым па алфавіце іншых моў. Унутры кожнага моўнага рада прымянялася алфавітная групоўка. Бібліяграфічныя запісы састаўляліся на аснове экзэмпляраў новых кніг па уніфікованай методыцы і змяшчалі значную колькасць элементаў. Гэты бібліяграфічны паказальнік быў лепшым органам бягучай нацыянальнай бібліяграфіі дарэвалюцыйнай Расіі. Акрамя адлюстравання кніг, у “Кніжным летапісе” ў асобным раздзеле быў наладжаны ўлік новых і перайменаваных перыядычных выданняў і выдаваліся два спісы выданняў (айчынных і замежных), забароненых цэнзурнымі ведамствамі.

У 1917 г. Часовы ўрад для функцыянавання бягучай нацыянальнай бібліяграфіі стварыў Расійскую кніжную палату ў Петраградзе. Гэта было важнае арганізацыяне мерапрыемства для ўмацавання бягучай нацыянальнай бібліяграфіі ў краіне і надання ёй шырокіх інфармацыйных і культурнагістарычных функцый. Дзякуючы палітычнаму курсу Часовага ўрада “Кніжны летапіс” цалкам страціў цэнзурнае значэнне.

## **СССР**

Наступіўшыя вясенныя дзеянні ў 1918–1919 гг. адмоўна адбіліся на дастаўцы абавязковых экзэмпляраў, на выданні “Кніжнага летапісу”. У 1919 г. паказальнік наогул перастаў друкавацца.

Толькі ў 1920 г. урад РСФСР прыняў спецыяльныя разшэнні, паводле якіх уводзілася абавязковая рэгістрацыя ўсіх твораў друку, выдадзеных у краіне. Выкананне гэтага абавязку было ўскладзена на новую бібліографічную ўстанову – Расійскую цэнтральную кніжную палату ў Маскве. Кніжная палата была адкрыта ў тым жа 1920 г., першым яе дырэктарам прызначылі вядомага бібліёграфа Б.С.Баднарскага. Пасля стварэння СССР аналагічныя кніжныя палаты стварылі ў рэспубліках.

Цэнтральная кніжная палата РСФСР размяркоўвала па галоўных бібліятэках абавязковыя экзэмпляры, вяла іх рэгістрацыю, выдавала “Кніжны летапіс”. З 1924 г. ёй надалі паўнамоцтвы каардынацыйнага цэнтра бібліографічнай работы, і супрацоўнікі палаты заняліся распрацоўкай навуковаметадычных, арганізацыйных і іншых проблем дзяржаўной бібліографіі. У “Кніжным летапісе” некаторы час прымяняліся тагачасныя міжнародныя правілы бібліографічнага апісання і міжнародныя табліцы для групоўкі бібліографічных запісаў. Аднак неўзабаве выявілася імкненне перайсці да распрацоўкі методыкі, якая б не супярэчыла тым ідэалагічным прынцыпам, што ўсталёўваліся ва ўсіх сферах грамадства, у тым ліку ў бібліографіі. У далейшым палатай былі распрацаваны правілы бібліографічнага апісання для розных відаў дакументаў і схемы для сістэматычнай групоўкі.

У 1935 г. кніжная палата была пераўтворана ва Усесаўзную кніжную палату. Кніжная палата абавязвалася атрымліваць і размяркоўваць абавязковыя экзэмпляры, ажыццяўляць бібліографічнае інфармаванне аб новых выданнях, весці даведачна-бібліографічнае абслугоўванне спажыўцоў інфармацыі, здзяйсняць агульнае кірауніцтва рэспубліканскімі кніжнымі палатамі і ажыццяўляць іншыя кірункі дзейнасці.

Пачынаючы з 1926 г. кніжная палата прыступіла да выпуску новых органаў бягучай дзяржаўной бібліографіі. Да

1936 г. былі створаны летапісы: часопісных артыкулаў, пе-  
рыядычнага друку, карт, нот, выяўленчага друку, рэцэнзій,  
газетных артыкулаў. У 1925 г. пачалося выданне штогодніка  
кніг СССР, а ў 1941 г. – штогодніка “Бібліографія савецкай  
бібліографіі”, у якім адлюстроўваліся бібліографічныя матэ-  
рыялы.

Такім чынам, да пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў  
СССР была пабудавана на ўсесаузным і рэспубліканскім уз-  
роўнях сістэма цэнтраў дзяржаўной бібліографіі (кніжных  
палат) і наладжаны выпуск бягучых бібліографічных органаў,  
якія інфармавалі аб розных відах новых друкаваных даку-  
ментаў, што было істотным дасягненнем у фарміраванні  
дзяржаўной інфармацыйнай інфраструктуры і ў галіне куль-  
туры ў цэлым.

Падчас Вялікай Айчыннай вайны дзяржаўная бібліографія  
панесла велізарныя страты. У выніку бамбардіравання зга-  
рэў будынак Усесаузнай кніжнай палаты, была знішчана і  
кніжная палата БССР. Аднак нягледзячы на цяжкасці ваенна-  
га часу Усесаузная кніжная палата выпускала “Кніжны ле-  
тапіс”, “Летапіс часопісных артыкулаў” і “Летапіс газетных  
артыкулаў”, а таксама “Летапіс выяўленчага мастацтва  
Вялікай Айчыннай вайны” і “Летапіс музычнай літаратуры  
Вялікай Айчыннай вайны”. Двум апошнім летапісам быў на-  
дадзены тэматычны харектар, што павышала іх значэнне для  
выкарыстання ў культурнай і агітацыйна-прапагандысцкай  
рабоце, якая праводзілася на фронце і ў тыле. Часова былі  
прыпынены “Картаграфічны летапіс”, “Летапіс перыядычных  
выданняў СССР” і “Бібліографія савецкай бібліографіі”. Ад-  
наўленне гэтых органаў і далейшае развіццё бягучай дзяр-  
жаўной бібліографіі ў СССР пачалося пасля Вялікай Айчын-  
най вайны.

### **Польшча**

На працягу XIX ст. у падзеленай Польшчы не існавала на-  
лежных умоў для сістэматычнага вядзення бягучага  
бібліографічнага ўліку новых выданняў. Галоўнымі цэнтрамі  
навуковага жыцця і нацыянальнага кнігавыдавецтва былі  
Кракаў і славуты Ягелонскі ўніверсітэт. Аўстрыйскі ўрад, у  
зоне якога знаходзіўся гэты старажытны ўніверсітэцкі горад,  
дапускаў развіццё нацыянальнага польскага навуковага і  
культурнага жыцця. Таму абсолютная большасць усіх

бібліографічных пачынанняў адбывалася пры ўдзеле супрацоўнікаў Ягелонскага універсітэта. Натуральна, што патрэбнасць арыентацыі ў новых выданнях выклікала з'яўленне бягучых бібліографічных дапаможнікаў. Першым стаў “Бібліографічны даведнік: Штомесячнік для выдавецтваў, кнігагандлю, гандляроў антикварнай кнігай, а таксама для чытачоў і пакупнікоў кніг”. Гэты дапаможнік выдаваўся па ініцыятыве і пад рэдакцыяй бібліятэкара Ягелонскага універсітэта Уладзіслава Віслоцкага (ён рэдагаваў паказальнік да 1900 г.). Яго выданне было звязана з вялікімі цяжкасцямі: бібліятэка Ягелонскага універсітэта не мела магчымасці па вызначаных Віслоцкім прынцыпах уліку сабраць дакументы, якія выходзілі ў розных краінах. Цяжка было і распаўсюджваць “Бібліографічны даведнік...”, таму што расейскі ўрад, пад уладай якога знаходзілася большая частка польскіх зямель, наогул забараніў яго продаж. Толькі самаадданая праца У.Віслоцкага і ўсведамленне ім культурна-гістарычнага і патрыятычнага значэння выконваемай бібліографічнай працы, а пазней і дапамога Польскай акадэміі навук у Кракаве дазволілі здзяйсніць выданне да пачатку першай сусветнай вайны. У “Бібліографічным даведніку...” адлюстроўваліся ўсе кнігі, выдадзеныя на землях былой Рэчы Паспалітай у яе межах да 1772 г., а таксама кнігі на польскай мове і кнігі аб Польшчы незалежна ад месца іх выдання. Паўната адлюстрравання кніг і высокая якасць бібліографічных апісанняў у даведніку, які выпускаўся ў такіх неспрыяльных умовах, атрымалі высокую ацэнку вядомых бібліёграфаў, як, напрыклад, К.Р.Сімона. З пачаткам першай сусветнай вайны выданне “Бібліографічнага даведніка...” было прыпынена, аднак бягучая бібліографічная інфармацыя аб новых польскіх кнігах працягвалася. Апошні рэдактар “Бібліографічнага даведніка...” Ян Чубэк узамен гэтага штотомесячніка арганізаваў выпуск новага бібліографічнага паказальніка “Польская бібліографія”. Спачатку паказальнік выходзіў як штогоднік (гэта было абумоўлена ваенным становішчам), а ў 1917–1919 гг. забяспечвалася яго штотомесячная перыядычнасць. Найбольш буйным бібліографічным праектам было аднаўленне выпуску “Бібліографічнага даведніка...” пад рэдакцыяй У.Віслоцкага. Ён выдаваўся з 1922 г. па 1934 г. спачатку ў Львове, а затым у Варшаве.

Пасля абвяшчэння незалежнай Польшчы ўрад пастаянна займаўся пытаннямі арганізацыі бібліяграфіі ў краіне і асабліва бягучым бібліяграфічным улікам новых выданняў. Пэўны час згодна з презідэнцкім дэкрэтам існавалі так званыя бібліяграфічныя рэгіёны, у межах якіх вялося стварэнне бягучых паказальнікаў. Напрыклад, у Віленскім бібліяграфічным рэгіёне ствараліся бягучыя бібліяграфічныя органы, у якіх падавалася бібліяграфічная інфармацыя аб новых кнігах і перыядычных выданнях на тэрыторыі Заходняй Беларусі. У канцы 20-х гг. бібліяграфічныя рэгіёны былі скасаваны і наладжана бягучая нацыянальная бібліяграфія. Яе арганізацыйным цэнтрам стала Нацыянальная бібліятэка. З 1928 г. пачаў выходзіць “Урадавы спіс друкаў, выдадзеных у Рэчы Паспалітай Польскай. Друкі, зарэгістраваныя ў Нацыянальнай бібліятэцы”. У якасці дадаткаў да органа па ўліку кніг пачалі выдаваць “Урадавы спіс перыядычных выданняў” (1929–1939) і паказальнік палонікі “Спіс друкаў польскіх ці прысвечаных Польшчы, выдадзеных за мяжой, апрацаваны ў Нацыянальнай бібліятэцы” (1928–1939). У пачатку другой сусветнай вайны былі знішчаны дасягненні Польшчы па арганізацыі бягучай нацыянальнай бібліяграфіі.

Падчас другой сусветнай вайны польская літаратура за 1939–1942 гг. адлюстроўвалася ў штогодніках, якія складаў і выдаваў у Вялікабрытаніі Тадэвуш Савіцкі.

Пасля другой сусветнай вайны бягучая нацыянальная бібліяграфія ў Польшчы была адноўлена ў 1946 г. У новым яе органе былі аб'яднаны назвы асноўных папярэднікаў: “Бібліяграфічны даведнік. Афіцыйны паказальнік друкаў, выдадзеных у Рэчы Паспалітай”. З 1947 г. паказальнік набыў штотыднёвую перыядычнасць. У схему групоўкі бібліяграфічных запісаў былі ўнесены змененні, якія наблізілі “Бібліяграфічны пуцевадзіцель...” да “Кніжнага летапісу” СССР.

### **Чэхаславакія**

У Чэхіі да першай сусветнай вайны непрацяглы час выдаваўся штогоднік “Чэшскі бібліяграфічны каталог” (15 выпускаў, 1889–1903). Пасля першай сусветнай вайны у Чэхаславакіі быў адкрыты Бібліяграфічны інстытут (Прага), які з 1923 г. выпускаў “Бібліяграфічны каталог – чэшскія кнігі”, у ім адлюстроўваліся выданні на аснове абавязковага экзэмпляра. Пазней у “Бібліяграфічным каталогу...” пачалі паказ-

ваць і перыядычныя выданні. Такім чынам, пры дапамозе дзяржавы ўзніклі цэнтр і дапаможнікі бягучай нацыянальной бібліяграфіі краіны.

У другой палове 20-х гг. і ў 30-я гг. у Чэхаславакіі адбываецца значны ўздым бібліяграфічнай дзейнасці, гэтаму спрыялі грамадскія суполкі кнігагандляроў і выдаўцоў, бібліятэкару, бібліёграфаў, асобных кнігаведаў. Іх намаганнямі былі створаны бягучыя бібліяграфічныя крыніцы, якія па колькасці відаў бібліяграфуемых дакументаў нават пераўзыходзілі афіцыйны “Бібліяграфічны каталог...”.

### ***Балгарыя***

У Балгарыі з-за панавання турэцкіх акупантаў доўгі час не існавала неабходных умоў для станаўлення нацыянальной адукцыі, навукі, выдавецкай справы і іншых галін дзейнасці, якія становячыя ўпłyваюць на развіццё бібліяграфіі. Толькі пасля вызвалення ў выніку руска-турэцкай вайны 1877–1878 гг. пачаўся рост нацыянальной эканомікі і культуры, узнікла патрэбнасць у бібліяграфічнай інфармацыі аб балгарскіх выданнях. У 1897 г. у Балгарыі была ўведзена дзяржаўная рэгістрацыя друкаў, абавязковыя экзэмпляры якіх паступалі ў Сафійскую народную бібліятэку. Бібліятэка адлюстроўвала бібліяграфічныя запісы на гэтыя выданні ў “Бібліяграфічным бюлетэні кніг, часопісаў і газет, якія паступілі ў Сафійскую народную бібліятэку” (1897–1928), а з 1929 г. замест гэтага бюлетэня пачала выдавацца “Балгарская бібліяграфія”. Доўгі час гэтыя бібліяграфічныя дапаможнікі выпускаліся ў выглядзе штогоднікаў і толькі з 1949 г. набылі штомесячную перыядычнасць.

### ***Італія***

У Італіі важную ролю ва ўстанаўленні нацыянальной бягучай бібліяграфіі адыгралі кнігагандлёвыя колы і Нацыянальная цэнтральная бібліятэка ў Фларэнцыі. Таварыства тыпографаў і кнігагандлёўцаў краіны наладзіла выданне штогодніка “Італьянская бібліяграфія”, у якім з 1867 г. па 1885 г. вёўся улік новых выданняў на аснове абавязковых экзэмпляраў, што паступалі ў Нацыянальную цэнтральную бібліятэку ў Фларэнцыі. У ім таксама друкаваліся матэрыялы хронікі і аб'явы. Такім чынам, замест італьянскага органа бягучай нацыянальной бібліяграфіі быў падобны да адпаведнага органа французскай бягучай нацыянальной бібліяграфіі. У далей-

шым гэты штогоднік быў падзелены на два самастойныя часопісы: першы выходзіў штомесячна і адлюстроўваў матэрыялы бягучага бібліяграфічнага ўліку – кнігі і музычныя п'есы, другі быў кнігагандлёвым часопісам, у якім друкаваліся таксама спісы новых кніг.

Бібліяграфічнае адлюстраванне новых італьянскіх кніг і музычных твораў працягвала Нацыянальная цэнтральная бібліятэка ў Фларэнцыі. Яна выпускала з 1886 г. штомесячны «Бюлетэнь італьянскіх выданняў», атрыманых паводле закана-даўства аб друку», да якога складаліся гадавыя дапаможныя паказальнікі, а таксама змяшчаліся статыстычныя звесткі аб стане кнігадрукавання. Адкрыты ў 1919 г. у Фларэнцыі Італьянскі бібліяграфічны інстытут спецыялізаваўся на выка-нанні даведак, перакладаў і іншых інфармацыйных паслуг.

### **Iспанія**

У Іспаніі нацыянальная бягучая бібліяграфія была арганізавана на дзяржаўныя сродкі. У 1918 г. былі створаны дзве дзяржаўныя кніжныя палаты ў Мадрыдзе і Барселоне, якія на аснове абавязковых экзэмпляраў твораў друку і відаў графікі, што паступалі ў Нацыянальную бібліятэку ў Мадрыдзе, вялі іх рэгістрацыю і выдавалі тры бібліяграфічныя паказальнікі. Дзяржаўная падтрымка забяспечыла паўнату бібліяграфічнай інфармацыі, рэгулярнасць выдання бягучых паказальнікаў. Гэта станоўча паўплывала на павышэнне аўтарытэту іспанскай бібліяграфіі ў свеце.

У іншых еўрапейскіх краінах (Аўстрыя, Венгрыя, Галандыя, Данія, Нарвегія, Швецыя і інш.) на працягу XIX і першай паловы XX ст. нацыянальнымі кнігагандлёвымі і кнігавыдавецкімі таварыствамі ажыццяўляліся бягучыя бібліяграфічныя выданні, у якіх пераважна адлюстроўваліся новыя кнігі.

### **ЗША**

Бягучая бібліяграфічная інфармацыя аб амерыканскім друку развівалася прыватнымі фірмамі і бібліятэкамі. Удзел прыватных фірмаў найбольш адпавядаў асаблівасцям эканамічнага і культурнага ўкладу краіны, распаўсюджаным формам інфармацыйнага забеспячэння. Разам з tym бібліяграфічная справа ў другой палове XIX ст. дасягнула высокага ўзроўню і амерыканскія бібліятэкі актыўна і паспяхова развівалі бібліяграфічную дзейнасць, паказаўшы на гэтым

кірунку прыклад бібліятэкам шэрага іншых краін. Не выпадкова буйнейшыя бібліятэкі ЗША пачалі выкарыстоўваць формы бібліографічнага інфармавання аб новай літаратуры, у тым ліку аб выданнях, здзейсненых у ЗША.

Кнігагандляр Ф.Лейпольд у 1872 г. заснаваў “Штотыднёвік выдаўцу”, які выходзіць да цяперашняга часу. У гэтым часопісе ў раздзеле “Штотыднёвая справаздача аб новых выданнях” падавалася бібліографічная інфармацыя аб новых кнігах, разлічаных на шырокі продаж, і кнігах, якія не мелі камерцыйнага інтэрэсу. Пазней “Штотыднёвік выдаўцу” пачала выпускаць вядомая фірма Баўкер (“R.R.Bowker LLC”). Яе заснавальнік Рычард Роджэр Баўкер выконваў абавязкі рэдактара “Штотыднёвіка выдаўцу”, набыў у фірме Ф.Лейпольда багаты вопыт арганізацыі інфармацыйнай дзейнасці.

У 1873 г. Ф.Лейпольд арганізаваў выпуск “Штогодніка выдавецкіх каталогаў”. Па форме гэта быў канвалют новых гандлёвых каталогаў буйнейшых амерыканскіх выдавецтваў. “Штогоднік...” складаўся з двух вялікіх тамоў, пабудаваных па алфавіце выдавецтваў. У каталогах адлюстроўваліся кнігі, якія меліся на складах асобных выдавецтваў незалежна ад часу іх выхаду. Выданне “Штогодніка...” таксама перайшло да фірмы Баўкер.

З 1948 г. да двух тамоў “Штогодніка...” пачалі выдаваць дапаможны паказальнік аўтараў і называў “Books in print” (“Кнігі ў друку”). Так быў пакладзены пачатак сучаснаму славутаму бібліографічнаму паказальніку.

З канца XIX ст. вялікую бібліографічную работу разгарнула фірма Хаслі Уільяма Уілсана. Х.У.Уілсан (1868–1954) у 1898 г. арганізаваў буйнейшае бібліографічнае выдавецтва “X.Y.Wilson Company”, доўга кіраваў ім, быў сапраўдным наватарам у арганізацыі і методыцы бібліографіі, стварыў шырокі асартымент бібліографічнай прадукцыі, выдатна прыстасаванай да патрэб і попыту на бібліографічныя паслугі бібліятэк і іншых спажыўцу, дасягнуў значнага камерцыйнага поспеху ў новай справе функцыяновання інфармацыйнага рынку. Адным з найбольш удалых бібліографічных пачынанняў Х.У.Уілсана быў “Кумулятыўны паказальнік кніг” (1898). Шырокое распаўсюджанне атрымалі 11 называў іншых бягучых бібліографічных дапаможнікаў, у якіх распісваліся артыкулы з перыядычных выданняў, рэцэнзіі, бібліографі-

фічныя матэрыялы, перыядычныя выданні, а таксама паказальнікі па галінах ведаў, напрыклад “Даведнік па перыядычнай літаратуре” (з 1901 г.), “Паказальнік па сельскай гаспадарцы” (з 1916 г.), “Бібліятэчная літаратура” (з 1933 г.), “Бібліографічны паказальнік” (1937 г.) і інш.

У “Кумулятыўным паказальніку кніг” (СВІ) адлюстроўваліся кнігі на англійскай мове, выдадзеныя ў ЗША, Канадзе і Вялікабрытаніі. Аўтарытэт выдання сфарміраваўся не толькі з-за высокага попыту на кнігі гэтых высокаразвітых краін, але і дзякуючы методыцы, зручнай для аператуўнага выканання бібліографічных даведак. Кумулятыўны харектар паказальніка дазваляў накопліваць у новых выпусках інфармацыю з папярэдніх нумароў. Аднак у СВІ кумулятыўныя выпускі чаргаваліся са звычайнімі. Кумуляцыя прымянялася ў ліпенскіх і снежанскіх выпусках за год, выдаваліся тамы з двухгадовай кумуляцыяй і да 1957 г. былі тамы з пяцігадовай кумуляцыяй. Хуткаму бібліографічнаму пошуку спрыяла і прымененая слоўнікавая групоўка бібліографічных запісаў, пры якой кожная кніга апісвалася некалькі разоў: на яе аўтара, на назvu і прадмет ці прадметы, калі змест кнігі вызначаўся складанасцю. Найбольш поўнае бібліографічнае апісанне змяшчалася пры апісанні пад аўтарскім загалоўкам, астатнія апісанні скарачаліся. Мастацкія творы не аб'ядноўваліся па тэмах, а адлюстроўваліся ў рубрыках па жанрах. Прымененая слоўнікавая групоўка дазваляла весці пошук, выкарыстоўваючы такія вядомыя спажыўцу інфармацыі элементы, як прозвішча аўтара кнігі, яе назва ці змест, а таксама пазбаўляла ад неабходнасці складаць дапаможныя паказальнікі.

У 1891 г. у Бібліятэцы Кангрэса было арганізавана бюро рэгістрацыі, у якім рэгістраваліся друкаваныя творы, што было юрыдычна неабходнай працэдурай для афармлення аўтарскіх і выдавецкіх правоў у ЗША (норма распаўсюджвалася і на неамерыканскія выданні). Без дадзенай рэгістрацыі гарантый на абарону гэтих правоў не існавала. Тому большасць выданняў паступалі ў Бібліятэку Кангрэса, аднак поўны іх улік у краіне не забяспечваўся. Заканадаўства аб абавязковым экзэмплярам адсутнічала. Бібліятэка выпускала некалькі бягучых бібліографічных каталогаў і спісаў, якія адлюстроўвалі зарэгістраваныя выданні. Гэта былі:

1) “ЗША. Бюро рэгістрацыі. Каталог паступленняў”, выходзіў 3 разы ў тыдзень, адлюстроўваліся кнігі;

2) спісы лістовых выданняў і музычных твораў. Яны друкаваліся штомесячна;

3) спісы перыядычных выданняў, выходзілі штоквартальна.

Да гадавых камплектаў усіх выпускаў друкаваліся дапаможныя паказальнікі. Напрыклад, каталог кніг за 1926 г. змяшчаў 293 166 бібліографічных запісаў. Спісы выданняў, якія былі зарэгістраваны ў бюро, таксама штогод змяшчаліся ў друкаваных справаздачах бібліятэкі. З 1935 г. пачаў выдавацца штогадовы паказальнік новых паступленняў “Публікацыі Бібліятэкі Кангрэса”.

Ацэнкі стану бягучай нацыянальнай бібліографіі ЗША рознымі спецыялістамі-бібліёграфамі ў пэўнай ступені супярэчлівыя. Некаторыя не пагаджаліся, што ў гэтай краіне існуе дзяржаўная рэгістрацыя нацыянальных друкаў. Іншыя адзначалі, што яна вялася своеасабліва, на базе заканадаўства аб аўтарскім праве, намаганнямі кнігагандлёвых фірмаў, што не забяспечвала вычарпальную паўнаты ўліку нацыянальных выданняў. Больш адпавядаючай рэчаіснасці ўяўляеца мевавіта апошняя пазіцыя.

### *Краіны Лацінскай Амерыкі*

Бягучая нацыянальная бібліографія ў краінах Лацінскай Амерыкі пачала фарміравацца пераважна ў XX ст. У XIX ст. кнігавыданне, кніжны гандаль, бібліятэчная справа знаходзіліся яшчэ ў стане, няздольным забяспечыць функцыянаванне гэтага віду бібліографіі. Патэнцыяльныя спажыўцы бягучай бібліографічнай інфармацыі з-за шэрага абставін аддавалі перавагу друку Іспаніі і іншых замежных краін. У першай палове XX ст. сярод сродкаў умацавання нацыянальнай дзяржаўнасці ў сферах адукцыі, навукі, культуры пачалі выкарыстоўваць інфармаванне грамадзян аб новых выданнях. Абавязкі па яго ажыццяўленні брала на сябе, як правіла, дзяржава. У адрозненне ад краін Паўночнай Амерыкі ці многіх еўрапейскіх кніжны гандаль тут няздольны быў наладзіць бягучую бібліографію. Таму ў лацінаамерыканскіх краінах з дапамогай дзяржавы фарміруюцца выданні, у якіх адлюстравана бягучая нацыянальная бібліографія. Так, новы мексіканскі Бібліографічны інстытут пачаў выданне з 1910 г. бюлетэня, у якім адлюстравалася друкаваная працуцця

краіны. З 1918 г. Нацыянальная бібліятэка ў Рыо-дэ-Жанейра пачала выпуск штоквартальнага “Бібліографічнага бюлетэня”. Падобныя органы бягучай бібліографії былі створаны і ў іншых краінах.

Акрамя кніг і перыядычных выданняў на працягу XVIII – пачатку XX ст. у краінцах бягучай нацыянальнай бібліографіі пачаўся ўлік іншых дакументаў. У табл. 1 паказаны час і месца ўзнікнення бібліографавання некаторых відаў дакументаў.

*Табліца 1*

Віды дакументаў	Час пачатку реєстрацыі	Краіна
Карты	XVIII ст.	Германія
Ноты	Пачатак XIXст.	Францыя
Патэнты (прывілеі)	1814 г.	Расія
Выяўленчыя матэрыялы	1825 г.	Францыя
Афіцыйныя (урадавыя) выданні	Трэцяя чвэрць XIX ст.	Бельгія
Дысераццыі	1885 г.	Францыя
Стандарты	1907 г.	ЗША
Бібліографічныя матэрыялы	1913 г.	Расія

## 2. Рэтраспектыўная нацыянальная бібліографія

Павышэнне навуковых, адукатычных і культурных патрэб грамадства ў розных краінах свету ў XIX – першай палове XX ст. абумовіла стварэнне нацыянальных бібліографічных паказальнікаў. Трэба адзначыць, што грунтоўныя нацыянальныя рэтраспектыўныя паказальнікі доўгі час складаліся аматарамі ці прафесіянальнымі бібліятэкарамі, бібліёграфамі, кнігагандлёрцамі. Буйныя бібліятэкі, нават нацыянальныя, не асэнсавалі яшчэ сваёй ролі ў бібліографічным падагульненні здабыткаў нацыянальнага друку.

### *Расія*

У Расіі марыў ажыццяўіць бібліографічны ўлік усіх выдадзеных кніг і перыядычных друкаў Васіль Сцяпанавіч Сопікаў (1765–1818). В.С.Сопікаў з ранняй маладосці працаў у пецярбургскім кнігагандлі, пазней адкрыў уласную кніжную лаўку і бібліятэку пры ёй. Шляхам самаадукациі ён дасягнуў высокага ўзроўню ведаў па розных галінах, выдатна валодаў замежнымі мовамі (друкаваўся як перакладчык навуковай літаратуры). Аднак з пэўнага часу галоўнай жыццёвой

мэтай для В.С.Сопікава стала складанне бібліографічнага паказальніка ўсіх рускіх выданняў. Ён старанна працаваў над выяўленнем друкаваных твораў. Для гэтага ліквідаваў сваё кнігагандлёвае прадпрыемства і ўладкаваўся на пасаду памочніка бібліятэкара ў Імператарскую публічную бібліятэку, якая мела найбольшую калекцыю рускіх кніг. В.С.Сопікаў наладзіў сувязі з вядомымі бібліёграфамі і навукоўцамі: мітрапалітам Яўгеніем (Я.А.Балхавіцінавым), К.Ф.Калайдо-вічам, В.Р. Анастасевічам і іншымі знаўцамі айчынных кніг.

Вынікам руплівай працы В.С.Сопікава быў пяцітомны бібліографічны паказальнік “Вопыт расійскай бібліографіі” (СПб., 1813–1821). У ім былі адлюстраваны звыш 13 тыс. апісанняў кніг і часопісаў, выдадзеных на царкоўнаславянскай (першы том) і рускай мовах (другі– чацвёрты тамы) ад пачатку кнігадрукавання да 1813 г., а часткова і да 1818 г. Пяты том уключаў дапаможныя паказальнікі і выйшаў пасля смерці складальніка. Першым расійскім кнігадрукаром В.С.Сопікаў лічыў Францыска Скарыну (верагодна, таму, што падчас складання дапаможніка беларускія землі былі ўжо ў складзе Расійскай імперыі).

Бібліографічнае апісанне дакументаў у паказальніку кароткае, змяшчае, як правіла, важнейшыя элементы: назва, аўтар (перакладчык), месца выдання, год, памер аркуша. Групоўка бібліографічных запісаў здзейснена па назвах твораў (па першым слове ці па першым назоўніку ў назоўным склоне). Аднак сачыненні найбольш вядомых аўтараў размешчаны пад іх прозвішчамі. Былі выдзелены таксама і перыядычныя выданні.

В.С.Сопікаў асэнсоўваў пагрозу знішчэння твораў друку, якую ствараюць час, войны, пажары і многія іншыя прычыны. Ён лічыў, што адным са сродкаў захавання інфармацыі, адлюстраванай у рэдкіх дакументах, можа быць перадрукаванне фрагментаў тэкстаў у “Вопыце расійскай бібліографіі”. Там ён змясціў шэраг фрагментаў з тых кніг, якія былі бібліографічнай рэдкасцю. Гэты даволі рэдка прымняемы ў сусветнай бібліографіі метадычны прыём спрыяў захаванню зместу тэкстаў.

Акрамя імкнення найбольш поўна прадставіць рускія кнігі, што, паводле яго выразу, карысна было для “малой колькасці аматараў нашай славеснасці”, В.С.Сопікаў лічыў

патрэбным парайць найлепшыя творы чытачам. Для гэтага ён курсівам выдзеліў у паказальніку каля 350 кніг па мастацкай літаратуре, гісторыі, філасофіі, рэлігіі. Гэта былі творы, у якіх увасабляліся сацыяльныя і эстэтычныя ідэалы французскіх асветнікаў XVIII ст. і прагрэсіўных расійскіх літаратараў.

У прадмове да “Вопыту расійскай бібліяграфіі” В.С.Сопікаў асвяціў гісторыю кнігадрукавання і выказаў тэарэтычныя погляды як бібліяграфа-знаўца.

Адлюстраваць з вычарпальнай паўнатой усе выданні на царкоўнаславянскай і рускай мовах В.С.Сопікаў не змог. На тое існавалі аб'ектыўныя прычыны: адсутнасць кнігасховішча, дзе былі б поўна прадстаўлены айчынныя выданні; на працягу некалькіх стагоддзяў развіцця кнігадрукавання не існавала рашэння аб абавязковым экзэмплярам і інш. Аднак нягледзячы на некаторыя памылкі і пропускі, гэты паказальнік з'явіўся выдатным укладам у расійскую бібліяграфію, быў прыхільна сустрэты міжнароднай культурнай грамадскасцю і выкарыстоўваўся не толькі расійскімі спажыўцамі, але і славістамі ва ўсім свеце.

На жаль, прадаўжалініка справы бібліяграфічнага ўліку рускіх кніг, пачатай В.С.Сопікам, не знайшлося. У другой палове XIX ст. яго “Вопыт расійскай бібліяграфіі” быў адредагаваны і перавыдадзены, што пацвярджае высокі попыт на выкарыстанне паказальніка.

У далейшым рускія бібліёграфы засяродзілі ўвагу на бібліяграфічным уліку перыядычных выданняў. Важкі ўклад у гэтую справу ўнеслі Аляксандр Мікалаевіч Няўстроеў (1825–1902) і Мікалай Міхайлавіч Лісоўскі (1854–1920), якія падрыхтавалі грунтоўныя бібліяграфічныя дапаможнікі, прысвечаныя рускаму перыядычнаму друку.

Бібліяфіл і бібліёграф А.М.Няўстроеў усё жыццё збіраў рукапісы і выданні на рускай і царкоўнаславянскай мовах. Ён сабраў унікальную (аб'ёмам звыш 100 тыс.) бібліятэку дакументаў і з энтузізмам працаваў над выяўленнем рускіх перыядычных выданняў і іх бібліографаваннем. У 1874 г. ён апублікаваў паказальнік “Гістарычнае адшуканне аб рускіх перыядычных выданнях і зборніках за 1703–1802 гг., апісаных у бібліяграфічным і храналагічным парадку”. У паказальніку адлюстраваны 138 назваў перыядычных выдан-

няў, аб якіх, акрамя бібліографічных апісанняў, пададзены гістарычныя даведкі і змест кожнага выдання. Апошні метадычны прыём – удалая знаходка складальніка – у далейшым атрымаў трывалае прымяненне пры раскрыцці зместу новых выпускаў навуковых перыядычных выданняў. Значна пазней А.М.Няўстроеў надрукаваў “Паказальнік да рускіх перыядычных выданняў і зборнікаў за 1703–1802 гг. і да гістарычнага адшукання аб іх” (1898). Гэты паказальнік таксама быў адлюстраваннем метадычнага наватарства А.М.Няўстроева, таму што з’яўляўся рэдкім для расійскай бібліографіі слоўнікам дапаможным паказальнікам. У ім у алфавітным парадку змяшчаліся прадметныя, геаграфічныя і персанальныя рубрыкі. Прычым складзены ён быў да артыкулаў, апублікованых у перыядычных выданнях, улічаных у “Гістарычным адшуканні...”. Дзякуючы дзвіому бібліографічным работам А.М.Няўстроева з’явілася магчымасць весці бібліографічны пошук рускіх перыядычных выданняў XVIII ст. і апублікованых у іх артыкулаў.

М.М.Лісоўскі – вядомы бібліограф і кнігазнаўца – таксама бібліографаваў рускія перыядычныя выданні. Вынікам яго працы былі грунтоўныя бібліографічныя дапаможнікі “Рускі перыядычны друк. 1700–1903 гг.” у чатырох выпусках (1895–1915) і “Бібліографія рускага перыядычнага друку 1700–1903 гг. Матэрыялы да гісторыі рускай журналістыкі” ў адным томе (1915). Гэтыя працы атрымалі прызнанне як найдакладнейшыя бібліографічныя крыніцы і трывала ўвайшлі ў бібліографічнае выкарыстанне.

Хаця ў далейшым расійская грамадскасць неаднаразова ўздымала праблему стварэння поўнага бібліографічнага рэпертуару нацыянальнага друку, аднак спробы яго рэалізацыі не завяршыліся выпускам закончаных бібліографічных дапаможнікаў. Уздым нацыянальна-вызваленчага руху ў Расійскай імперыі прывёў да з'яўлення бібліографічных работ, прысвечаных рэтраспектыўнаму бібліографічнаму ўліку друку на нацыянальных мовах народаў, якія ўваходзілі ў склад краіны. Складальнікамі гэтых прац былі прыватныя асобы, даследчыкі нацыянальнай кніжнай культуры, мовы, гісторыі. У міжваенны час у СССР таксама не здолелі арганізаваць выданне агульных рэтраспектыўных паказальнікаў.

## **Францыя**

У першай палове XIX ст. у Францыі адчувалася неабходнасць у крыніцах нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліяграфіі. Першым бібліяграфічным паказальнікам гэтага віду была “Літаратурная Францыя” (у дзесяці тамах, 1827–1839), складзеная Жазэфам Мары Керарам. Ж.М.Керар (1797–1865) з дзяцінства працаваў у кніжным гандлі, шляхам самаадукацыі дасягнуў высокага ўзроўню ведаў, быў выдатным знаўцам французскай кнігі. Вызначаўся Ж.М.Керар, як і многія тагачасныя французы, адданасцю імператару Напалеону Банапарту, непрыманнем рэжыму Рэстаўрацыі; ён прыхільна ставіўся да філасофіі славутых суайчыннікаў-асветнікаў XVIII ст. Бібліяграфічны дапаможнік “Літаратурная Францыя” складаўся ва ўмовах вострых ідэалагічных супяречнасцей у грамадстве. У гэты час у Францыі ў сувязі з палітычнымі ўступкамі ўлад стала магчымым выданне твораў Вальтэра, Дзідро, Гельвецыя, Гольбаха, Русо і іншых, якія раней маглі друкавацца падпольна толькі за мяжой. Гэтай літаратуры супрацьстаялі патокі выданняў з іншымі палітычнымі і ідэалагічнымі канцэпцыямі. Уплыў склаўшайся сітуацыі ў грамадстве і асабістых палітычных прыхільнасці Ж.М.Керара праявіліся ў падрыхтаваным ім бібліяграфічным дапаможніку. У “Літаратурной Францыі” былі адлюстраваны кнігі на французскай мове, выдадзеныя як у Францыі, так і за мяжой на працягу XVIII і ў першай чвэрці XIX ст. Ж.М.Керар не ставіў перад сабой задачу поўнага ўліку кніг на французскай мове. Ён адбіраў выданні, аднак пры гэтым кіраваўся ідэалагічнымі і змястоўнымі крыйтэрыямі ацэнкі кніг – крыйтэрыямі, зразумела, найменш прымальными для дапаможнікаў гэтага віду бібліяграфіі. З-за пазіцыі бібліёграфа ў дачыненні да адбору дакументаў у “Літаратурную Францыю” трапілі пераважна мастацкія творы і грамадска-палітычная літаратура. Кнігі прыродазнаўчага зместу, па дакладных навуках, тэхніцы адлюстраваны з істотнымі прabelамі. Аднак і ў дачыненні да грамадска-палітычнай літаратуры Ж.М.Керар не застаўся аб'ектыўным: ён з найбольшай паўнатой прадставіў выданні асветнікаў і энцыклапедыстаў, а сярод аўтараў максімальную ўвагу ўдзяліў Вальтэру і Русо, прывёўшы не толькі пералік іх кніг, але і прысвечанай ім літаратуры. Вельмі поўна адлюстраваны

выданні Вальтэра і літаратура аб ім, сгрупаваныя па прынцыпе “за” і “супраць” Вальтэра (займалі 182 старонкі тэксту і з’яўляліся найбольш поўнай бібліографічнай Вальтэр’янай амаль да канца XIX ст.). Групоўка бібліографічных запісаў у першых дзесяці тамах – па алфавіце аўтараў; ананімных твораў у гэтых тамах няма. Працягам паказальніка сталі тамы 11–13, у якіх Ж.М.Керар раскрыў псеўданімы і ананімы, пачынаючы з 1500 г. і да 1845 г. Апошні, 13-ы том не быў завершаны. Нягледзячы на своеасаблівыя падыходы да ўліку французскіх кніг, бібліографічная праца Керара была з захапленнем прынята грамадствам, аўтар атрымаў урадавую субсідыю. Гэты паказальнік надоўга захаваў значэнне адной з важнейшых бібліографічных крыніц па французскай літаратуре і яшчэ больш як даведнік па ананімных творах і творах, падпісаных псеўданімамі.

Працягам “Літаратурнай Францыі” з’явіліся пяць выпускаў паказальніка “Сучасная французская літаратура”, які ахопліваў кнігі за 1827–1849 гг., і выдатныя бібліографічныя дапаможнікі Ота Лорэнца пад назвай “Усеагульны каталог французскага кніжнага гандлю”. Ота Лорэнц (1831–1895), немец па паходжанні, прыняў французскую грамадзянства, меў волыт падрыхтоўкі бягучай бібліографічнай інфармацыі кнігагандлёвага прызначэння. Галоўнай яго бібліографічнай працай стаў “Усеагульны каталог французскага кніжнага гандлю”, задуманы як працяг знакамітай “Літаратурнай Францыі” Ж.М.Керара. У гэтых паказальніках бібліографаваліся французскія кнігі на ўсіх мовах і замежныя выданні на французскай мове. Маючы галоўнай мэтай садзейнічанне кніжнаму гандлю, О.Лорэнц не ўключаў інфармацыю аб ведамасных, універсітэцкіх, некаторых правінцыяльных выданнях, друках разнастайных таварыстваў і іншых творах, якія не паступалі на кніжны рынак. Такім чынам, бібліографавалася частка нацыянальнага документнага патоку, прадстаўленая выданнямі, прызначанымі для шырокага распаўсюджання: навуковая і навукова-папулярная літаратура, мастацкія творы і інш. Большасць тамоў пабудаваны па алфавіце аўтараў; таксама складаліся асобныя тамы, што ўяўлялі сабой прадметныя паказальнікі да тамоў “Аўтары”. Напрыклад, у першых шасці тамах (“Аб аўтарах”) складальнік прыводзіў поўнае імя, псеўданімы і сапраўдныя

прозвішчы, кароткія бібліографічныя звесткі. Крыніцай для паказальнікаў О.Лорэнца былі выпускі “Бібліографіі Францыі”. Усяго О.Лорэнцам было выпушчана 11 тамоў, пачынаючы з 12-га складаннем паказальніка займаліся іншыя бібліёграфы. Спынілася выданне гэтых паказальнікаў (па прозвішчы стваральніка іх часта называюць “лорэнцамі”) у 1945 г. на 33–34 тамах, здзейсненых вядомым кнігавыдавецкім і кнігагандлёвым прадпрыемствам “Ашэт”. Гэтыя дапаможнікі надоўга захавалі значэнне крыніц бібліографічнага пошуку па французскай літаратуре. Дзякуючы прыватнай ініцыятыве асобных бібліёграфаў, у Францыі быў здзейснены рэтраспектыўны бібліографічны ўлік кніг за XVIII – першую палову XX ст. Хаця ён не вызначаўся высокай ступенню паўнаты, але прадстаўляў вялікі масіў бібліографічнай інфармацыі, даволі зручна арганізаванай для рэтраспектыўнага пошуку.

Асноўныя метадычныя рашэнні, прынятыя М.Керарам і О.Лорэнцам у падрыхтаваных імі бібліографічных дапаможніках, можна прасачыць па табл. 2.

*Табліца 2*

Назва, колькасць тамоў, годы выдання	Прыметы адбору аб'ектаў уліку	Аб'екты ўліку	Храналагічныя межы	Групоўка БЗ
“Літаратурная Францыя”, 12, 1827 – 1839	Французская мова	Кнігі і некаторыя іншыя асобныя выданні	XVIII – першая чвэрць XIX ст.	Алфавіт аўтараў
“Усеагульны каталог…”, 34, 1867 – 1945	Тэрытарыяльна-дзяржаўная прымета і кнігі на французскай мове, выдадзенныя ў Бельгіі	Кнігі і некаторыя іншыя асобныя выданні	1840 – 1925	Алфавіт аўтараў

У сярэдзіне XIX ст. асобным аб'ектам уліку ў агульнай рэтраспектыўнай бібліографіі Францыі сталі перыядычныя выданні. Сярод некалькіх прац бібліографічнага і гісторыка-літаратурнага характару вылучаецца “Гістарычная і крытычная бібліографія французскага перыядычнага друку...” (1866) Эжэна Атэна. Гэта вялікі анатаваны паказальнік, у якім прыведзены звесткі аб газетах і часопісах, пачынаючы з XVII ст.

## *Германія*

У Германії стварэнне рэтраспектыўных нацыянальных паказальнікаў было звязана з інтарэсамі кніжнага гандлю, і менавіта выдавецкія і кнігагандлёвыя фірмы ўнеслі значны ўклад у гэтую справу. Першым доўгатэрміновым бібліографічным праектам было выданне “Усеагульнага кніжнага слоўніка” выдаўца Вільгельма Хайнзіўса (1768–1817), якое пачалося ў канцы XVIII ст. Слоўнік ахопліваў кнігі, апублікованыя ў XVIII ст. У 1812–1813 гг. у выдавецтве Гледзіча слоўнік перавыдалі ў чатырох тамах, уліковы перыяд даводзіўся да 1810 г. У ім бібліографічныя апісанні групаваліся па алфавіце аўтараў. Аднак творы мастацкай літаратуры (за выключэннем паэзіі) не атрымалі поўнага бібліографічнага апісання пад прозвішчамі іх аўтараў, а ад прозвішчаў былі дадзены спасылкі на жанравыя рубрыкі: раманы, п'есы. Поўнае апісанне гэтых твораў было змешчана ў жанравых рубрыках у асобных алфавітах, пабудаваных па найбольш значных і харктэрных словах у назвах. Гэты прыём, відавочна, быў разлічаны на прыцягненне ўвагі патэнцыйальных пакупнікоў. Так пачала фарміравацца спецыфічная методыка нямецкай бібліографіі, якая пазней атрымае яшчэ большую адметнасць. Наступныя выданні слоўніка Хайнзіўса выходзілі як перыядычныя паказальнікі, ахоплівалі выданні за пяць гадоў. З восьмага тома слоўнік выпускаўся выдавецтвам Бракгаўза і існаваў да 1894 г. Усяго выйшла 19 тамоў. Іх падрыхтоўкай пасля смерці В. Хайнзіўса займаліся вядомыя нямецкія бібліёграфы Х.Г.Кайзер, Ю.А.Шульц і інш.

Вялікае значэнне набыў другі бібліографічны слоўнік – “Поўны кніжны слоўнік”, пачаты Хрысціянам Готлабам Кайзерам (1782–1857). Гэты слоўнік быў блізкі па мэце і методыцы да слоўніка В.Хайнзіўса. Усяго з 1834 г. да 1911 г. выйшла 36 яго тамоў, дзе былі ўлічаны кнігі ад 1750 г. (калі спыніліся каталогі франкфурцкіх кірмашоў) да канца 1910 г. Даследчыкі нямецкай бібліографіі адзначалі, што “Поўны кніжны слоўнік” харктарызуецца больш дакладнымі і поўнымі бібліографічнымі апісаннямі, чым слоўнікі В.Хайнзіўса, аднак у цэлым гэтыя два бібліографічныя дапаможнікі дубліравалі адзін аднаго і былі вынікам раздробленасці краіны і сіл бібліёграфаў. Такое меркаванне выказваў, напрыклад, Ю.Петцхольд. Аднак нельга не ўлічваць, што вы-

данне падобных слоўнікаў адпавядала інтарэсам кнігагандлю. Пацвярджэннем гэтай думкі з'яўляецца тое, што акрамя названых слоўнікаў у сярэдзіне і ў другой палове XIX ст. узніклі новыя падобныя бібліографічныя выданні, якія таксама праіснавалі доўгі час. Гэта былі паказальнікі, якія атрымалі назвы “Каталог Хінрыхса”(выдаваўся з 1856 г. да 1913 г.) і “Каталог па ўдарных словаах” К.Георга (выдаваўся з 1889 г. да 1913 г.). Толькі рэформы ў арганізацыі бягучай і рэтраспектыўнай нацыянальнай бібліографіі, праведзеныя Біржавым саюзам нямецкіх кнігагандлёршаў, прывялі да ліквідацыі рэтраспектыўных бібліографічных слоўнікаў Кайзера, Хінрыхса і Георга. Замест іх пачалі выпускаць з пяцігадовай перыядычнасцю “Нямецкі паказальнік кніг”, у якім былі выкарыстаны лепшыя метадычныя прыёмы папярэдніх слоўнікаў.

### **Польша**

Пасля падзелу Рэчы Паспалітай польскія землі ўвайшли ў склад Аўстрыі, Прусіі і Расіі. У адрозненне ад Расіі пад уладай Аўстрыі і Прусіі існавалі больш-менш цярпімая ўмовы для развіцця кнігадрукавання на польскай мове, вывучэння айчыннай гісторыі і захавання нацыянальнай свядомасці. На тэрыторыі аўстрыйскага ўладарання цэнтрам польскай навукі і культуры заставаўся Ягелонскі ўніверсітэт, выкладчыкі якога рабілі ўсё магчымае, қаб існаваў польскі нацыянальны рух. Бібліографічна адлюстраваць здабыткі польскага кнігадрукавання – значыла вырашыць задачу вялікага патрыятычнага і навуковага значэння. Выканаўцамі гэтай надзвычай складанай і цяжкой задачы сталі Фелікс Бянткоўскі, Ежы Самуіл Бандтке, Іаахім Лелевель, Адам Бенедыкт Йёхер, Караль Эстэрхайер і інш.

Ф.Бянткоўскі, выкладчык польскай літаратуры і бібліятэкар Варшаўскага ліцэя, выпусціў у 1814 г. у Варшаве двухтомны бібліографічны дапаможнік “Гісторыя польскай літаратуры, прадстаўленая ў спісе твораў, абраходаваных друкам”. Асноўны змест першага тома складае анатаваны спіс польскай мастацкай літаратуры і драматургічных твораў. У другім томе адлюстравана літаратура па іншых галінах ведаў. Сучаснікі адзначалі, што назва гэтага выдання не адпавядае яго бібліографічнаму зместу. Аднак у пачатку XIX ст. розніца паміж бібліографічнымі працамі і гісторыка-літара-

турнымі, гісторыка-кніжнымі даследаваннямі яшчэ вельмі слаба ўсведамлялася асобнымі дзеячамі, найчасцей яны ўспрымаліся як адзіны комплекс.

Е.С.Бандтке напісаў две працы, прысвеченныя бібліяграфіі і гісторыі кнігі, з якіх больш значнай была “Гісторыя тыпаграфіі у Карабеўстве Польскім і Вялікім княстве Літоўскім” (т. 1–3, Кракаў, 1826); І.Лелевель – выдатныя “Дзеяния бібліяграфічных кніг” (т. 1–2, Вільня, 1823–1826). А.Б.Йёхер, памочнік бібліятэкара Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі, апублікаваў трохтомнік “Бібліяграфічны і гістарычны нарыс літаратуры і навук у Польшчы ад узнікнення ў ёй друку да 1830 года ўключна” (т. 1–3, Вільня, 1840–1857). Складальнік распрацаваў план адлюстравання выдання ў ад 1474 г. (калі з’явіўся першы польскі інкунабул) да 1830 г. Дапаможнік павінен быў мець сістэматычную структуру з унутранай храналагічнай групоўкай бібліяграфічных апісанняў. На жаль, цалкам здзейсніць план выдання А.Б.Йёхер не здолеў. Выдадзеныя тамы прысвечаны: першы – літаратуры па класічнай філалогіі, выданням агульнага зместу, зборнікам і літаратуры па паліграфіі; другі і трэці – багаслоўскім сачыненням. Складальнік капіраваў тытульныя лісты. Падобныя прыёмы састаўлення бібліяграфічных апісанняў былі ўжо рэдкай з’явай для сярэдзіны XIX ст. Хаця назва дапаможніка А.Б.Йёхера характарызуеца некаторай няпэўнасцю, як і ў Ф.Бянткоўскага, аднак па сутнасці гэта нацыянальны рэтраспектыўны паказальнік, у якім выкарыстаны гісторыка-літаратурныя ўводзіны.

Караль Эстрэйхер (1827–1908) – сусветна вядомы бібліограф, доктар філософіі, дырэктар бібліятэкі Ягелонскага ўніверсітэта, адзін з заснавальнікаў Польскай акадэміі навук – паходзіў з сям’і прафесара Ягелонскага ўніверсітэта Алоіза Эстрэйхера. Многія гады свайго жыцця К.Эстрэйхер прысвяціў стварэнню бібліяграфічных дапаможнікаў пад назвай “Польская бібліяграфія”. Працуучы ва ўмовах, калі не існавала польскай нацыянальнай бібліятэкі, а тыя славутыя бібліятэкі, што былі ў Рэчы Паспалітай, былі разрабаваны, К.Эстрэйхер праявіў надзвычайную ўпартасць і працавітасць для збору звестак аб выданнях. Цалкам падзяляў імкненні К.Эстрэйхера яго сын Станіслаў і ўдзельнічаў у зборы і апрацоўцы матэрыялу. Парадамі і прадастаўленнем канкрэтных

бібліографічных апісанняў Каралю Эстрэйхеру дапамагалі многія людзі, звязаныя з кніжнай справай. Аднак неспрыяльныя ўмовы працы, адсутнасць бібліографічнага вопыту ў складнілі шляхі, якія выкарыстаў К.Эстрэйхер для стварэння рэпертуару нацыянальнага кнігадрукавання. Сярод яго шматлікіх бібліографічных паказальнікаў, выдадзеных Ягелонскім універсітэтам, важнейшымі з'яўляюцца:

“Польская бібліографія” (ч. 1. XIX ст.). Выходзіла на працягу 1872–1882 гг. у сямі тамах. Адлюстроўвала літаратуру, выдадзеную на землях былога Рэчы Паспалітай за перыяд 1800–1880 гг., і літаратуру аб ёй, якая з'явілася ў розных краінах. У першай частцы “Польской бібліографіі” прынята алфавітная групоўка бібліографічных запісаў. У агульны алфавіт уключаны таксама предметныя рубрыкі. Раскрыты змест часопісаў і зборнікаў. Высока ацэньваючы значэнне незавершанай бібліографічнай працы А.Б.Йёхера, Караль Эстрэйхер змясціў дапаможны алфавітны паказальнік аўтараў да “Бібліографічнага і гістарычнага нарыса літаратуры і навук у Польшчы ад узнікнення ў ёй друку да 1830 года ўключна” (гэты дапаможны паказальнік быў ім у 1873 г. выдадзены і як асобнае выданне). Працуючы над бібліографічным адлюстраўваннем літаратуры XIX ст., бібліограф збіраў матэрыялы аб старажытных друках. У 1875 г. ён апублікаваў “Польскую бібліографію XV–XVI стагоддзяў”, у якой прадстаўлены 7200 друкаў. Гэты паказальнік атрымаў умоўную назыву “малы Эстрэйхер” і быў выкарыстаны пры састаўленні другой часткі “Польской бібліографіі”.

Другой часткай “Польской бібліографіі” з'яўляюцца чатыры тамы са складанай падвоенай нумарацыяй, якія К.Эстрэйхер надрукаваў у 1882–1890 гг. У гэтих тамах змешчаны кароткія бібліографічныя апісанні кніг за 1455–1889 гг., размеркаваныя ў храналагічнай паслядоўнасці. К.Эстрэйхер палічыў, што паказальнік не задавальняе спажыўцу з-за кароткасці бібліографічных апісанняў, цяжкасцей адшукання кніг аднаго аўтара. Тому адразу пасля заканчэння яго выпуску прыступіў да выдання трэцяй часткі “Польской бібліографіі”.

Трэцяя частка “Польской бібліографіі” змяшчала дакладныя і падрабязныя бібліографічныя апісанні кніг і часопісаў за XV–XIX стст. па алфавіце аўтараў і назваў. Быў раскрыты

змест часопісаў і зборнікаў, а таксама названы бібліятэктурныя захавальніцы. Пры жыцці К.Эстрэйхера выйшлі толькі адзінаццаць тамоў.

У 1906 г. К.Эстрэйхер пачаў выданне чацвёртай часткі “Польскай бібліяграфіі” (XIX ст. 1881–1900). Гэты паказальник завяршаў бібліяграфічнае адлюстраванне выданняў XIX ст., распачатое ў першай частцы. Выданне чатырохтомнага дапаможніка было завершана ў 1916 г.

Структуру выпускаў “Польскай бібліяграфіі” можна прасачыць па табл. 3.

Таблица 3

Часткі “Польскай бібліяграфіі”	Колькасць тамоў	Групоўка БЗ	Храна- лагічныя межы	Гады выдання
Першая	7 (6 і 7 дадатковыя)	алфавітная	1800–1880	1872–1882
Другая	4 (з 8-га па 11)	храналагічная	1455–1889	1882–1890
Трэцяя	23 (з 12-га па 34)	алфавітная	1455–1880	1891–1951
Чацвёртая	4 (самастойная нумарация)	алфавітная	1881–1900	1906–1916

Неабходна адзначыць, што К.Эстрэйхер упершыню ў польскай бібліяграфіі прымяніў дакладную паслядоўнасць элементаў бібліяграфічнага апісання.

Пасля смерці К.Эстрэйхера незавершанай заставалася толькі трэцяя частка так званага “вялікага Эстрэйхера”. Станіслаў Эстрэйхер (1869–1939), які меў бібліяграфічны вопыт і валодаў методыкай, прымененай у трэцяй частцы, здзейсніў яе працяг і выпускі да пачатку другой сусветнай вайны тамы 12–22 (ці 23–33), давёўшы алфавіт да літары V уключна. Гэтыя тамы выйшлі на працягу 1910–1939 гг. Відны дзеяч польскай культуры Станіслаў Эстрэйхер – выдатны бібліёграф, гісторык права, прафесар, рэктар Ягелонскага універсітэта – стаў ахвярай нямецка-фашысцкіх захопнікаў падчас другой сусветнай вайны і загінуў у канцлагеры Заксенхаўзен у снежні 1939 г. Але ў 1951 г. сын Станіслава Караль Эстрэйхер-малодшы, бібліёграф, прафе-

сар, гісторык мастацтва, дырэктар музея Ягелонскага ўніверсітэта, завяршыў бібліографічную працу, саставіўшы апошні, 34 том (гл. табл. 3). У гэты том увайшлі выданні на літару Z і біябібліографічныя матэрыялы, прысвечаныя Юзэфу Анджэю Залускаму. Ён падрыхтаваў да другога выдання першую частку “Польскай бібліографіі...” за 1800–1880 гг., якая была бібліографічнай рэдкасцю. Такім чынам, трох пакаленнях Эстрэйхераў унеслі неацэнны ўклад у польскую бібліографію, сталі беспрэцэдэнтнымі прыкладам служэння айчыннай культуры.

### *Англія*

Рэтраспектыўная нацыянальная бібліографія ў Вялікабрытаніі ў разглядаемы перыяд развівалася слаба, асабліва ў дачыненні да ўліку кніжнай прадукцыі. Напрыклад, бібліёграфы Пэдзі і Уідзінгтон складлі “Англійскі каталог кніг. 1801–1836”, мэтай якога было адлюстраваць ту ю частку кніжнай прадукцыі, якая выйшла да з'яўлення бягучага бібліографічнага выдання “Цыркуляр выдаўцоў”. Аднак фактычна ў краіне не знайшлося дзеячаў культуры ці ўстаноў, якія б узялі на сябе адказнасць і цяжар гіганцкай працы па бібліографаванні айчынных кніг, як гэта адбывалася ў шэрагу іншых краін.

Сярод бібліографічных крыніц, якія былі створаны для ўліку брытанскай перыёдыкі, заслужыў прызнанне “Даведаны спіс англійскіх і уэльскіх газет, літаратурных і крытычных часопісаў за трыста гадоў”, выдадзены газетай “Таймс” у 1920 г. Дапаможнік адлюстроўвае перыядычныя друкі Англіі і Уэльса, якія захоўваліся ў Брытанскім музеі. Некалькі паказальнікаў, прысвеченых брытанскай перыёдыцы да 1800 г., выйшлі ў ЗША.

### *ЗША*

У ЗША станаўленне рэтраспектыўнай нацыянальнай бібліографіі адбываецца ў другой палове XIX ст. Да ліку першых адносяцца паказальнікі О.Рурбаха і Дж. Кэлі, якія адлюстроўвалі кніжную прадукцыю краіны да 1870 г. Гэтыя выданні наслілі кнігагандлёвыя хараکтар і харарактарызаваліся непаўнатой бібліографічнага ўліку і недасканаласцю бібліографічных апісанняў.

Высокай якасцю вызначаецца паказальнік Чарлза Эванса “Амерыканская бібліографія”, прысвечаны ўліку інкунабулаў

ЗША – выданняў да 1820 г. Чарлз Эванс (1850–1935) – вядомы бібліяфіл, старанна збіраў рэдкія выданні, кожнае з якіх было фактам зараджэння кнігадрукавання на яго радзіме. Усе дакументы атрымалі падрабязнае і дакладнае бібліографічнае апісанне, суправаджаліся гісторыка-кніжнымі і гісторыка-літаратурнымі анатацыямі. Ход развіцця кнігадрукавання адлюстроўвала прымененая храналагічная групоўка (па гадах, унутры года – па алфавіце). Ч.Эванс прывёў біляграфічныя звесткі аб аўтарах і сіглы бібліятэк-захавальніц экзэмпляраў адлюстраваных выданняў. Кожны том меў дапаможныя паказальнікі аўтараў і сістэматычны, а таксама спіс тыпаграфій і выдавецтваў. Ч.Эванс выпусціў 12 тамоў гэтага выдатнага бібліографічнага дапаможніка. Пасля яго смерці па ініцыятыве амерыканскіх культурных колаў быў выдадзены апошні, 13-ы том (1955), а пазней былі складзены і апублікованы зводныя дапаможныя паказальнікі, а таксама аб'ёмныя дапаўненні. Разам з дапаўненнімі “Амерыканская бібліографія” ахапіла больш за 50 000 дакументаў.

У першай палове XX ст. у ЗША была праведзена значная работа па бібліографічным уліку перыядычных выданняў. Бібліографічны дапаможнік Брайгема “Бібліографія амерыканскіх газет (1690–1820 гг.)” (вып. 1–2, 1947) адлюстраваў 1900 газет, сгруппаваных па алфавіце штатаў. Гэты паказальнік храналагічна прадоўжыў зводны каталог “Амерыканскія газеты за 1821–1936 гг.” (1937). Зводны каталог быў выдадзены фірмай Уілсан, рэдагавала яго вядомы бібліёграф Уініфрэд Грэгары. У паказальніку былі пададзены звесткі аб 52 000 газет, якія захоўваліся ў бібліятэках ЗША і Канады.

### *Краіны арабскага Усходу*

У XIX ст. народы арабскага Усходу перажывалі заняпад: каланіяльнае становішча, феадальныя характар вытворчых адносін адмоўна адбіліся на нацыянальна-культурным і эканамічным развіцці велізарнага рэгіёна. У першай палове XIX ст. тут пераважала рукапісная кніга (першая дзяржаўная тыпаграфія была заснавана ў ваколіцах Каіра ў 1821 г.). Распаўсюджанне кнігадрукавання дапамагло размножыць тысячи літаратурных помнікаў сярэдневякоўя, а таксама выдаваць новыя творы на арабскай мове. У канцы XIX – пачатку XX ст. узмацніўся рух за адраджэнне нацыянальнай культуры, які пазней перарос у нацыянальна-вызваленчы рух. У Ліване,

Егіпце і Сірыі былі адчынены універсітэты, створаны нацыянальныя бібліятэкі. Гэтыя і іншыя фактары спрыялі павышэнню патрэбнасцей у бібліографічным абагульненні спадчыны, прадстаўленай рукапіснай і друкаванай кнігай.

Сярод створаных у гэты перыяд бібліографічных крыніц дадзеная мэта найбольш шырокую рэалізацыю атрымала ў вялікім рэтраспектыўным паказальніку Ісмаіла Бурыя Аль-Буждзі “Хвост рассейвання”. Храналагічна гэты паказальнік з’яўляеца працягам вядомага бібліографічнага дапаможніка Хаджы Халіфа “Развеяць сумненні аб назвах кніг і мастацтваў” (XVII ст.). У паказальніку “Хвост рассейвання” атрымалі адлюстраванне арабскія, персідскія і цюркскія творы за перыяд XVIII–XIX стст. Улічаны 15 000 кніг.

Шэраг паказальнікаў быў прысвечаны бібліографаванню менавіта арабскамоўных кніг. Вучоны і бібліёграф Юсэф Асад Дагір склаў своеасаблівы зводны каталог “Арабская бібліятэка ў Хафікайні”, у якім падаў звесткі аб арабскіх рукапісных і друкаваных творах, якія захоўваліся ў найбольш вядомых бібліятэках свету. Складальнік выкарыстоўваў друкаваныя каталогі і вопісы гэтых бібліятэк.

Друкаваная кніга на арабскай мове была аб'ектам уліку ў “Слоўніку арабскага і перакладзенага на арабскую мову друку” Юсэфа Ільяна Саркіса. Ён з найбольшай паўнатой адлюстраваў арабскія кнігі, выдадзеныя ў розных краінах свету ад пачатку кнігадрукавання да 1919 г. Акрамя бібліографічнага апісання, на кожную кнігу напісана кароткая даведачная анафазыя.

Найбольш буйным сярод здзейсненых бібліографічных прац дадзенага перыяду быў біябібліографічны “Слоўнік аўтараў” Амар Рыда Кахаля, выдадзены ў 15 тамах. У слоўніку змяшчаліся біографіі арабскіх аўтараў ад пачатку ўзнікнення пісьменнасці і да 1950 г., а таксама бібліографічная інфармацыя аб напісанных імі кнігах са старажытнага часу да 1827 г.

У першай палове XX ст. аб'ектам бібліографічнага ўліку ўпершыню сталі перыядычныя выданні. У чацвёртым томе даследавання Ф. Таразі “Гісторыя арабскай журналістыкі” (1933) атрымалі бібліографічнае апісанне 3023 перыядычныя выданні, якія выйшлі на арабскай мове ва ўсіх краінах свету да 1929 г.

У XIX – першай палове XX ст. выяўленнем і апісаннем арабскіх кніг зімаліся многія вучоныя-арабісты свету. На-прыклад, у другой палове XIX ст. выйшаў шэраг друкаваных каталогаў асобных еўрапейскіх збораў арабскай пісьменнасці (В.Альварда, М.Аўмэра, В.Р.Розэна, Г.Флюгеля і інш.). Асаблівая каштоўнасць гэтых работ заключаецца ў дакладным і поўным навуковым апісанні рукапісаў.

У канцы XIX – першай палове XX ст. былі здзейснены спробы на аснове друкаваных каталогаў саставіць поўны біябіліграфічны слоўнік арабскіх аўтараў. Над ажыццяўленнем такога грандыёзнага праекта паасобна працавалі К.Брокельман і Г.Граф. Цікава, аднак, што гэтыя навукоўцы раздзялялі арабскіх аўтараў па веравызнанні. К. Брокельман выпусціў два выданні біябіліграфічнага слоўніка арабскіх мусульманскіх аўтараў, Г.Граф – слоўнік арабскіх хрысціянскіх пісьменнікаў.

### *Краіны Лацінскай Амерыкі*

Доўгае каланіяльнае становішча краін Лацінскай Амерыкі затармазіла не толькі іх эканамічнае і палітычнае развіццё, але і ўздзеянне іншых аб'ектыўных фактараў, якія абу-моўліваюць поспехі нацыянальнай бібліографіі. Працяглы час пераважалі невялікія бібліографічныя матэрыялы, якія адлюстроўвалі выданні, здзейсненныя ў гарадах – цэнтрах кнігадрукавання. У такіх умовах паляпшэнне стану нацыянальнай рэтраспектыўнай бібліографіі часцей за ўсё залежыць ад суб'ектыўнага фактара, ад з'яўлення таленавітага бібліографа-даследчыка, які прысвеціць многія гады жыцця выяўленню і бібліографаванню твораў друку. Сапраўдны росквіт лацінаамерыканскай рэтраспектыўнай бібліографіі быў дасягнуты дзякуючы выдатнаму чылійскаму пісьменніку, даследчыку і бібліёграфу Хасэ Тарыбіо Медыне (1852–1931). Х.Т.Медыне належыць адметная роля ў вывучэнні іспана-амерыканскай культуры каланіяльнага перыяду, ён даследаваў гісторыю кнігадрукавання, быў буйнейшым бібліофілам. Гэты славуты і паважаны навуковец працаваў у буйнейшых кнігасховіщах, у тым ліку ў Іспаніі, дзе захоўваліся старажытныя лацінаамерыканскія кнігі. Шырока выкарыстоўваючы бібліографічны метад у гістарычных даследаваннях кніжнай культуры, ён саставіў вялікую колькасць бібліографічных дапаможнікаў, прысвяченых кнігадру-

каванню ў лацінаамерыканскіх краінах і гарадах. Па падліках Л.Н.Мальклес, Х.Т.Медына апублікаваў не менш за 400 бібліографічных, гісторыка-кніжных і гістарычных работ. Улік выданняў у бібліографічных працах спыняўся на даце набыцця незалежнасці; напрыклад, у дапаможніку аб выданнях г.Сант-Яга (Чылі) улік даведзены да лютага 1817 г. Сярод яго бібліографічнай прадукцыі асабліва вылучаюцца дапаможнікі “Гісторыя і бібліографія друку ў бытых віцэ-каралеўстве Рью дэ ла Плата” (гэта каралеўства ахоплівала сучасныя Аргенціну, Парагвай, Уругвай, Балівію) і “Іспана-амерыканская бібліятэка”. У першым з іх улік літаратуры даведзены да 1810 г., калі пачаліся вызваленчыя вайны; само выданне аформлена з раскошай. “Іспана-амерыканская бібліятэка” была выдадзена ў сямі выпусках і адлюстроўвала 8731 назvu кніг, згрупаваных у храналагічнай паслядоўнасці. Для ўсіх бібліографічных прац Х.Т.Медыны харктэрны падрабязнае і дакладнае бібліографічнае апісанне дакументаў, прымяненне гісторыка-кніжных анатацый. Неабходна адзначыць таксама, што большасць бібліографічных дапаможнікаў Х.Т.Медыны былі надрукаваны на сродкі аўтара. Дзякуючы яму рэтраспектыўная бібліографія краін Лацінскай Амерыкі ўпершыню была аддзелена ад іспанскай рэтраспектыўнай бібліографіі, у якой вёўся улік друкаванай прадукцыі гэтага кантынента. Імя Х.Т.Медыны стала прыкладам самаахвярнай і плённай працы на карысць прагрэсу культуры.

Разглядзеўшы дасягненні розных краін у бібліографаванні кніг і перыядычных выданняў, якія з'яўляюцца важнейшымі крыніцамі ведаў, адзначым пачатак рэтраспектыўнага бібліографічнага ўліку і іншых відаў дакументаў. Табл. 4 адлюстроўвае ўзнікненне такога ўліку.

*Табліца 4*

Від дакументаў	Час пачатку реєстрацыі	Краіна
Карты	VII ст.	Іспанія
Ноты	1550 г.	Італія
Артыкулы з перыёдкі	1790 г.	Германія
Дысертацыі	1778–1780 гг.	Швецыя
Бібліографічныя матэрыялы	1858 г.	Расія
Стандарты	1948 г.	ЗША

### **3. Універсальныя друкаваныя каталогі галоўных бібліятэк свету**

У канцы XIX ст. буйнейшыя бібліятэкі свету пачалі выпуск друкаваных каталогаў. Яны нярэдка прысвячаліся асобным раздзелам і калекцыям фондаў, але сапраўды выдатнай падзеяй стаў выпуск універсальных каталогаў кніг і перыядычных выданняў. Дзякуючы адлюстраванню вельмі вялікіх фондаў, каталогі мелі характар міжнародных бібліографічных паказальнікаў, паколькі адлюстроўвалі кнігі, выдадзеныя ў многіх краінах свету. Каталогі шырока выкарыстоўваліся. З іх дапамогай выконваліся ўдакладняльныя і адрасна-бібліографічныя даведкі, раскрываліся псеўданімы і крыптанімы, устанаўліваліся аўтары ананімных твораў і інш. Такія каталогі былі выдадзены бібліятэкай Брытанскага музея, Нацыянальнай бібліятэкай Францыі, Бібліятэкай Кангрэса ЗША. Стварэнне універсальных каталогаў друкаваных кніг супрадаважалася велізарнай падрыхтоўчай працай: спецыяльныя камісіі пачалі рыхтаваць праекты каталогаў бібліятэкі Брытанскага музея і Нацыянальнай бібліятэкі Францыі задоўга да выпуску першых тамоў.

“Агульны каталог друкаваных кніг бібліятэкі Брытанскага музея” выйшаў у 393 тамах і 44 тамах дадаткаў (выдаваўся з 1881 г. па 1905 г.) У ім было адлюстравана звыш 4,5 млн. назваў кніг на мовах лацінскага шрыфту, якія выйшлі да 1899 г. уключна. Выкарыстана алфавітная групоўка бібліографічных запісаў па аўтарах, назвах і прадметах. У далейшым бібліятэка Брытанскага музея забяспечыла выпуск працягу друкаванага каталога, адлюстроўваючы новыя паступленні кніг. У асобны каталог былі ўключаны перыядычныя выданні. Адзначаючы станоўчае значэнне рэалізацыі гэтага грандыёзнага праекта, рэцэнзенты ўказвалі на наяўнасць недахопаў: памылак ці спрэчных метадычных рашэнняў па канкрэтных пытаннях; напрыклад, перакладзеныя працы беспадстаўна апісваліся не пад іменем аўтара, а пад прозвішчам перакладчыка і інш.

Паколькі “Каталог кніг бібліятэкі Брытанскага музея” выйшаў малым тыражом (менш за 300 экз.), то з 1931 г. бібліятэка пачала новае выданне каталога, выхад якога вельмі зацягнуўся з-за велізарнай падрыхтоўчай работы. Каб паско-рыць падрыхтоўку каталога, было прыменена фо-

талітаграфаванне карткавага службовага каталога. У 1966 г., калі гэты бібліяграфічны праект быў завершаны, ён ахопліваў 263 тамы, у якіх змяшчаліся звыш 6 мільёнаў бібліяграфічных запісаў. У гэтым выданні каталога быў адлюстраваны фонд бібліятэкі Брытанскага музея да 1955 г.

У далейшым гэтая бібліятэка працягвала выпуск друкаваных каталогаў. Яе дзейнасць па дадзеным кірунку была ўдалай: усе выданні былі завершаныя і аказвалі вялікую дапамогу карыстальнікам.

Другім вялікім выданнем каталога, які выконваў ролю міжнароднага бібліяграфічнага рэпертуару, быў “Агульны каталог друкаваных кніг Нацыянальнай бібліятэкі”, выпуск якога пачаўся ў канцы XIX ст. у Францыі. Паводле зацверджанага праекта гэты каталог павінен складацца з трох сэрый: 1) кнігі, якія маюць аўтараў, 2) ананімныя кнігі, 3) спецыяльныя віды друку. У сапраўднасці ўдалося ажыццяўіць толькі серыю кніг, якія маюць аўтараў.

На жаль, складальнікі не ацанілі ролі дакладнага вызначэння верхній храналагічнай даты адбору кніг і ў чарговыя новыя выпускі ўключалі кнігі за большы храналагічны перыяд, чым у папярэднія. Знікла магчымасць аддзяліць кнігі, адлюстраваныя ў каталогу, ад новых паступленняў. Значна зручней для карыстальнікаў было б мець такую магчымасць. Бібліяграфічнае апісанне кніг выканана так поўна і дакладна, што атрымала найвышэйшыя ацэнкі самых патрабавальных рэцэнзентаў. Аднак каталог выдаваўся вельмі павольна: у 1978 г. выйшла 226 тамоў, але алфавіт яшчэ не быў закончаны. Таму ў разглядаемы перыяд Нацыянальная бібліятэка Францыі не здолела выканаць друкаваны каталог у тэрмін паводле плана, акрамя таго, патрабавалася ствараць дапаўненні для таго, каб адлюстраваць з канца мінулага века новыя паступленні тых аўтараў, прозвішчы якіх пачыналіся з першых літар алфавіта, і рэалізаваць другую і трэцюю серыі праекта. Толькі пазней, у 60-я гг., праект падрыхтоўкі і выдання друкаванага каталога быў перагледжаны і пачалося выданне новых сэрый. Вопыт Нацыянальнай бібліятэкі Францыі быў менш удалым у параўнанні з дзейнасцю бібліятэкі Брытанскага музея, аднак высокая якасць бібліяграфічнай інфармацыі і вялікі аб'ём надалі каталогу значэнне важнай бібліяграфічнай крыніцы.

У ЗША у вельмі кароткі тэрмін (усяго за пяць гадоў) выйшаў 167-томны “Каталог кніг, прадстаўленых друкаванымі карткамі Бібліятэкі Кангрэса, выдадзенымі да 31 ліпеня 1942 г.” Бібліятэка Кангрэса прымяніла зручную тэхналогію: фотакапіраванне карткавага каталога, які з 1898 г. вёўся на падставе друкаваных картак на новых паступленні бібліятэкі. “Каталог кніг...” змяшчаў каля 2 млн. бібліографічных запісаў на многіх мовах. Для храналагічнага працягу друкаванага каталога Бібліятэка Кангрэса выкарыстала датаўненні (да 31 снежня 1947 г.), а затым пачала выпускаць штогодовую спісі новых паступленняў, даючы таксама іх штоквартоўную кумуляцыю. З 1956 г. спіскі новых паступленняў ахапілі буйнейшыя бібліятэкі ЗША і Канады. З цягам часу гэтае выданне атрымала назыву “Нацыянальны зводны каталог”.

Вопыт буйнейших бібліятэк па выданні друкаваных каталогаў у разглядаемы перыяд паказаў іх вялікае значэнне як універсальных бібліографічных крыніц, адлюстраваў многія метадычныя і арганізацыйныя праблемы іх стварэння.

#### **4. Навукова-дапаможная бібліографія**

Дасягненні спецыяльнай бібліографіі ў XIX – першай палове XX ст. надзвычай вялікія. Гэтая бібліографія надзейна выконвала ролю аднаго з асноўных сродкаў інфармацыйнага забеспячэння імклівага росту навукі і прагрэсу ва ўсіх сферах грамадской дзейнасці, які быў дасягнуты ў свеце і ў асобных краінах. У гэтай сувязі і сама яна перажывала істотныя змененні.

Сярод тэндэнций развіцця навукова-дапаможнай бібліографіі былі:

- бесперапынны колькасны рост крыніц бібліографічнай інфармацыі;
- пашырэнне жанрава-тыпалагічнага складу бібліографічнай прадукцыі;
- павелічэнне ролі бягучай галіновай навукова-дапаможнай бібліографіі па прыродазнаўчых навуках і тэхніцы; распаўсюджванне рэфератыўных крыніц;
- арганізацыя спецыяльных бібліографічных устаноў (інстытутаў, фірм), прызначаных для вытворчасці навукова-дапаможнай бібліографічнай інфармацыі;

– пачатак інфармацыйна-бібліографічнай дзейнасці навуковых арганізацый і суполак, устаноў па забеспечэнні галін навукі і вытворчасці.

Беспрэцэдэнты колькасны рост крыніц навукова-дапаможнай бібліографії, выкліканы тэмпамі навукова-тэхнічнага прагрэсу, супраджаўся прыцягненнем найбольш кваліфікованых прафесіянальных бібліёграфаў, навукоўцаў і спецыялістаў з розных галін навукі. Вытворчасць бібліографічных прадуктаў упершыню прайвала сябе як прыбытковая справа. Асобныя менеджэры і інвестары наладзілі функцыянуванне спецыяльных устаноў – бібліографічная фірма Х.Уілсан (ЗША), Міжнароднае бібліографічнае бюро П.Атле і А.Лафантэна, Міжнародныя бібліографічныя інституты Г.Бека (Германія), – удалая арганізацыя якіх яскрава адлюстроўвала павышэнне ролі бібліографічнай інфармацыі для развіцця фундаментальных і прыкладных даследаванняў, тэхнікі і прамысловасці.

Па розных галінах навукі і практычнай прафесіянальнай дзейнасці было падрыхтавана мноства рэтраспектыўных бібліографічных дапаможнікаў, якія паказвалі вынікі навуковых дасягненняў, зафіксаваны ў галіновай літаратуре. Разам з падрыхтоўкай рэтраспектыўных бібліографічных паказальнікаў ажыццяўлялася шырокое аснашчэнне бібліографічнай інфармацый навуковых і даведачных выданняў.

Ужо ў другой палове XIX ст. па большасці галін прыродазнаўства, тэхнікі, па дакладных навуках (матэматыцы, астрономіі, хіміі, фізіцы і інш.) узніклі перыядычныя бібліографічныя выданні.

Напрыклад, у Германіі яшчэ ў 1830 г. быў заснаваны “Цэнтральны фармацэўтычны лісток”, затым яго перайменавалі ў “Цэнтральны хімічны лісток”, які выходзіў і ў XX ст. З 1897 г. гэты сусветна вядомы часопіс выдаецца Нямецкім хімічным таварыствам. У ЗША і Вялікабрытаніі ў першай палове XX ст. таксама ўзніклі славутыя часопісы: “Рэфераты па хіміі” (ЗША), “Брытанскія рэфераты па хіміі”, у якіх рэферьраваліся артыкулы, а на кнігі складалася толькі бібліографічнае апісанне. Амерыканскі часопіс “Рэфераты па хіміі” выходзіў два разы ў месяц і адлюстроўваў штогод каля 60 000 дакументаў, рэфератыўныя часопісы “Брытанскія рэфераты па хіміі” і нямецкі “Цэнтральны хімічны лісток” працдастаялі меншыя аб’ёмы інфармацыі.

Па біялогіі рэфератыўныя часопісы пачалі выпускацца ў першай чвэрці XX ст. у Германіі, затым у ЗША і інш.

Бягучыя сігнальныя бібліяграфічныя і рэфератыўныя дапаможнікі мелі вялікі попыт, разам з тым карыстальнікі выказвалі пэўную незадаволенасць недастатковасцю інфармацыі, высокім коштам выданняў. Так, бібліятэка Упраўлення галоўнага хірурга ЗША, якая ў другой палове XIX ст. пераўтварылася ў буйнейшую медыцынскую бібліятэку ў свеце, стварыла шэраг выдатных бягучых бібліяграфічных паказальнікаў, якія перапыніліся з прычыны высокага кошту. Захаваўся і атрымаў сусветнае прызнанне штомесячны часопіс “Index medicus”, які выходзіць і ў наш час.

У параўнанні з прыродазнаўчымі навукамі па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах стварэнне сігнальных бібліяграфічных і рэфератыўных бягучых дапаможнікаў вялося ў заметна меншых памерах. Выключэннем былі юрыдычныя науки, якія мелі даўнія традыцыі бібліяграфічнага забеспечэння. Пачынаючы з сярэдзіны XIX ст. і да другой сусветнай вайны ў Германіі і Францыі на працягу многіх дзесяцігоддзяў выдаваліся бягучыя паказальнікі “Бібліяграфія права і навук аб дзяржаве”, “Усеагульная бібліяграфія літаратуры па юрыспрудэнцыі” і інш.

Аднак у XX ст. адбылося пашырэнне бібліяграфічнага забеспечэння і гэтых навук. У пачатку XX ст. Герман Бек у Германіі арганізаваў міжнародныя інстытуты бібліяграфіі сацыяльных, тэхнічных, медыцынскіх і юрыдычных навук. Дзейнасць іх перапынілася з пачаткам першай сусветнай вайны і аднавілася пасля яе заканчэння, але ў больш сціплых памерах. З 1905 г. па 1928 г. выйшлі 24 тамы “Бібліяграфіі сацыяльных навук”. Гэта была бягучая бібліяграфічная інфармацыя аб кнігах і часопісных артыкулах з міжнародным ахопам. Паказальнікі да яе мелі сістэматычную групоўку матэрыялу, пошукавыя магчымасці паглыбляліся з дапамогай падрабязнага сістэматычнага паказальніка.

Прыведзеныя назвы – гэта толькі адзінкавыя прыклады з бясконцага патоку бягучых і рэтраспектыўных бібліяграфічных дапаможнікаў, якія ўзнікалі па галінах навукі ў разглядаемы перыяд. Але яны паказваюць, што бібліяграфічнае і інфармацыйнае забеспечэнне галін навукі стала магутным фактарам і сродкам іх развіцця.

Тэндэнцыя да арганізацыйных пераўтварэнняў у навуко-ва-дапаможнай бібліографіі праявілася ў спробах дзейнасці навуковых арганізацый і суполак, устаноў па інфармацыйна-бібліографічным забеспячэнні галін навукі і вытворчасці. Упершыню ўзніклі фірмы і інстытуты, спецыялізаваныя на вытворчасці бібліографічнай інфармацыі ў дапамогу навукоўцам і спецыялістам. Для іх у бібліографічных працах вельмі значнай стала такая харкторыстыка, як адлюстраванне літаратуры па галіне ці тэме незалежна ад месца выдання, мовы твора, г.зн. міжнародны ўлік навуковых друкаў. Варта адзначыць, што прафесіянальныя бібліёграфы не адразу адчулі новыя патрабаванні вучоных. Таму ініцыятарамі і нярэдка складальнікамі бібліографічных дапаможнікаў, у якіх адлюстроўвалася навуковая літаратура, з'яўляліся непасрэдна навукоўцы. Так, лонданскае Каралеўскае навуковае таварыства з 1867 г. пачало выдаваць “Каталог навуковых артыкуулаў” (1867–1902, 1914–1925 гг., вып. 1–19). На працягу амаль 60 гадоў гэтая арганізацыя ўлічвала артыкулы з 1500 прыродазнаўчых часопісаў розных краін за стагоддзе (1800–1900), прадаставіўшы 400 тыс. бібліографічных запісаў. Стварэнне такого буйнога бібліографічнага праекта было цяжкай працай для Каралеўскага навуковага таварыства. Не выпадкова ў 1874 г. лонданскае Каралеўскае навуковага таварыства звярнулася да 200 акадэмій навук і навуковых суполак з прапановай аб удзеле ў гэтым праекце. Пагадзіліся супрацоўніцаць 35 арганізацый, у тым ліку Расійская акадэмія навук. Лонданскае Каралеўскае навуковае таварыства правяло тры канферэнцыі па вырашэнні арганізацыйна-метадычных аспектаў падрыхтоўкі бібліографічных дапаможнікаў. Паводле прынятых рашэнняў у краінах-удзельніцах былі створаны бюро міжнароднай бібліографіі, якія адказвалі за падрыхтоўку спісаў айчыннай літаратуры. У іх склад увайшлі вядомыя вучоныя-прыродазнаўцы. Відавочна, што лонданскому Каралеўскому навуковому таварыству ўдалося выдатна арганізуваць бібліографічнае ўзаемадзяянне паміж навуковымі арганізацыямі. Акрамя таго, у Германіі, Расіі і Францыі пачалі састаўляцца бібліографічныя дапаможнікі, у якія ўключалася толькі айчынная літаратура.

Важнае значэнне меў “Міжнародны каталог навуковой літаратуры” (1902–1919), у стварэнні якога прымалі ўдзел на-

вуюць многіх краін. У 17 галіновых серыях гэтага дапаможніка адлюстраваны кнігі і часопісныя артыкулы з 34 краін за 1901–1914 гг. Лонданскае Каралеўскае навуковае таварыства выконвала ролю яго рэдактара і выдаўца.

Бібліографічныя дапаможнікі, здзейсненныя па ініцыятыве лонданскага Каралеўскага навуковага таварыства, да сёняшняга часу не страцілі свайго значэння крыніц пошуку навуковай літаратуры. Не выпадкова, што ў 1968 г. амерыканськае выдавецтва “Джонсан прынт компані” перавыдала “Міжнародны каталог навуковай літаратуры” за 1901–1914 гг. у 32 тамах.

У шэрагу краін (ЗША, Італія, СССР) міжнародныя аграрныя навуковыя інстытуты і бібліографічныя фірмы пачалі выданне бягучых паказальнікаў літаратуры па сельскай гаспадарцы, прамысловасці і тэхніцы з міжнародным ахопам кніг, часопісных артыкулаў, рэцэнзій і іншых дакументаў. У многіх краінах пачалі выпускаць бягучыя дапаможнікі нацыянальной і часткова замежнай сельскагаспадарчай літаратуры. Падобным чынам адбывалася і стварэнне крыніц бягучай бібліографічнай інфармацыі па тэхніцы, прамысловасці, прыродазнаўчых навуках. Так, набылі шырокое прызнанне ў асяродку спецыялістаў, навукоўцаў, бібліятэкараў, бібліёграфаў і інфармацыйных работнікаў штотомесячны “Паказальнік прамысловай літаратуры” фірмы Уілсана (заснаваны ў 1913 г.), які інфармаваў аб кнігах і часопісных артыкулах, шэраг дапаможнікаў, выпускаемых у Германіі, і інш.

## 5. Рэкамендацыйная бібліографія

У другой палове XIX ст. набірае моц рэкамендацыйная бібліографія. Яе пад'ёму спрыялі важныя грамадскія фактары:

– значнае пашырэнне ў краінах Еўропы і ЗША чытання сярод шырокіх колаў насельніцтва, пачаўся адлік так званага масавага чытання;

– лідзіруючы статус чытання ў вольны час інтэлігенцыі, які захаваўся як мінімум да першай сусветнай вайны;

– стварэнне ў краінах сетак публічных бібліятэк, кантынгент чытачоў якіх шукаў самыя цікавыя ці карысныя кнігі. Для кожнага з іх кнігі становіліся цікавымі і нецікавымі, даступнымі і незразумелымі пад уплывам шэрага прычын, не толькі ў залежнасці ад узроўню адукацыі і агульнай культуры, але і ад узросту, психалагічных асаблівасцей і інш.

Супрацоўнікі публічных бібліятэк пачалі выступаць у ролі дарадчыкаў, з дапамогай якіх чытачы выбіралі аўтараў, канкрэтныя творы і інш. Гэта патрабавала ад бібліятэкараў вывучаць асаблівасці чытачоў, ведаць кнігі; прывяло да фарміравання ўмення бачыць у канкрэтных выбарах мэту чытання, інфармацыйныя патрэбнасці.

Рэкамендацыйная бібліографія дапамагала бібліятэкам паспяхова выконваць новыя задачы. Захавалася многа сведчанняў, якія пацвярджаюць, што рэкамендацыйная бібліографічная інфармацыя атрымала шырокое распаўсюджанне і актыўна выкарыстоўвалася бібліятэкамі, настаўнікамі, чытачамі. Не ва ўсіх краінах бібліографічная інфармацыя ў дапамогу самадукацыі наму і адукациі наму чытанню, выбару лепшых кніг для чытання ў вольны час атрымала назvu рэкамендацыйнай. Гэты тэрмін увайшоў у прафесіянальную тэрміналогію ў Расіі, дзе быў прапанаваны М.А.Рубакіным. У іншых краінах часцей за ўсё паказальнікі, якія выконвалі аналагічныя функцыі, называліся выбарачнай бібліографіяй.

У Расіі рэкамендацыйная бібліографія дасягнула асабліва адметнага ўзроўню, таму што, акрамя вышэйпералічаных агульных фактараў, прагрэсіўная інтэлігенцыя краіны спачувальна ставілася да пад'ёму культурнага ўзроўню народа, які вельмі позна ў парадунні з іншымі еўрапейскімі народамі быў вызвалены ад прыгоннага рабства. Лепшыя прадстаўнікі інтэлігенцыі выкладалі ў школах, на курсах, імкнуліся з дапамогай кнігі адкрыць народу шлях да ведаў, асэнсавання свайго прызначэння і нават да сацыяльнай справядлівасці. У выніку працы па вывучэнні асартыменту кніжнай прадукцыі, бібліятэчнай і настаўніцкай работы з рознымі групамі насельніцтва былі падрыхтаваны рэкамендацыйныя бібліографічныя дапаможнікі, якія знайшлі шырокое выкарыстанне і сталі ўзорамі методыкі рэкамендацыйнага бібліографавання. Да іх ліку адносяцца бібліографічныя дапаможнікі Х.Д.Алчэўскай “Што чытаць народу?”, М.А.Рубакіна “Сярод кніг”, калектыўная праца групы вучоных “Кніга аб кнігах” і інш.

Выдатная асветніца Хрысціна Данілаўна Алчэўская (1843–1920) узначаліла кола харкаўскіх настаўніц, з якімі выкладала ў нядзельнай жаночай школе, а таксама праводзіла рэгулярныя чытанні для малаграматных і няграматных сялян навакольных вёсак. Настаўніцы вельмі ўважліва ставіліся да

выбару літаратуры для чытання, занатоўвалі ўражанні, меркаванні і пытанні чытачоў, свае пытанні да іх аб прачытаным, свае вывады. Вынікам гэтай шматгадовай працы з'явіўся бібліографічны дапаможнік “Што чытаць народу?” (т. 1–3, 1884–1906). У дапаможніку знайшлі бібліографічнае адлюстраванне некалькі тысяч кніг па ўсіх галінах ведаў. Варта адзначыць, што ўсе яны былі дапушчаны цэнзурай для народнага чытання. Матэрыял пададзены ў сістэматычным парадку. Цяжка вызначыць жанр гэтага бібліографічнага дапаможніка. У ім даюцца унікальныя бібліографічныя характеристыкі кніг. У раздзелах і рубрыках прымененай схемы групоўкі змешчаны бібліографічныя апісанні кніг, разгорнутыя анатацыі з ацэнкамі і крытычнымі заўвагамі, спасылкі на рэцэнзіі, назіранні настаўніц за ходам чытання і прыклады рэакцый чытачоў, іх водгукі аб кнігах, вывады настаўніц аб іх карысці і іншыя звесткі. Упершыню пры стварэнні бібліографічнай працы быў выкарыстаны велізарны матэрыял сацыялагічных назіранняў. Па ім і сёння можна вывучаць не толькі састаў чытання ніжэйших сацыяльных слаёў, але і даследаваць іх чытацкую псіхологію, агульны светапогляд. Бібліографічны дапаможнік Х.Д.Алчэўскай атрымаў медаль і быў высока ацэнены Г.І.Успенскім і Л.М.Талстым.

Прыхільна былі прыняты грамадскасцю і іншыя бібліографічныя працы, разлічаныя на развіццё чытання сярод народа, г.зн. сацыяльна ніжэйших слаёў расійскага грамадства і чытачоў-дзяцей.

Для тых, хто цікавіўся асобнымі галінамі ведаў, прызначаліся “Програмы для дамашняга чытання”, якія складаліся ў грамадскіх арганізацыях Масквы і Пецярбурга, занятых распаўсюджваннем ведаў. Бібліографічныя програмы набылі вялікую папулярнасць, таму што аказвалі істотную дапамогу ў самаадукацыі людзям, што не мелі магчымасці атрымаць вышэйшую спецыяльную адукацыю. На гэта звярнулі ўвагу выдатныя рускія вучоныя, супольнымі намаганнямі якіх быў падрыхтаваны адзін з лепшых бібліографічных дапаможнікаў “Кніга аб кнігах. Тлумачальны паказальнік для выбару кніг па важнейшых галінах ведаў” (ч. 1–2, 1892). Названы паказальнік быў падрыхтаваны знакамітымі прадстаўнікамі расійскай навукі: К.А.Ціміразевым, І.М.Сечанавым, М.М.Кавалеўскім, А.Г.Сталетавым, І.І.Янжулем і інш. Ён уключаў

адабраную і кампетэнтна праанатаваную літаратуру на рускай і замежных мовах і прызначаўся для самастойнага набыцця ведаў на ўзроўні універсітэцкага выкладання.

Асаблівую ўвагу бібліяграфічнаму забеспячэнню чытання надаваў знакаміты асветнік, кнігазнаўца, бібліятэказнаўца, бібліёграф, пісьменнік, грамадскі дзеяч Мікалай Аляксандравіч Рубакін (1862–1946). Выхаваны ў атмасфери высокай кніжнай культуры, таленавіты і надзвычай працавіты чалавек М.А.Рубакін атрымаў сярод сучаснікаў славу бібліёграфа-эрудыта, энцыклапедыста, выдатнага знаўцы кніжнага свету. М.А.Рубакін высока ацэньваў ролю чытання, імкненне людзей да пашырэння ведаў і актыўна выкарыстоўваў бібліяграфічную інфармацыю для дапамогі як асобным з іх, складаючы, напрыклад, рэкамендацыйныя бібліяграфічныя праграмы і спісы для мноства людзей, якія звярталіся з просьбамі за дапамогай у самаадукацыйным чытанні, так і распрацоўваючы універсальныя бібліяграфічныя мадэлі сучасных ведаў, адраваныя многім. З 1907 г. М.А.Рубакін жыў у эміграцыі ў Швейцарыі і працягваў займацца бібліяграфічнай дзейнасцю. Бібліяграфаванне рускіх кніг назаўжды заставалася адной з галоўных мэт яго працы. У 1911–1915 гг. у Маскве выйшла ў свет у трох тамах бібліяграфічная праца М.А.Рубакіна “Сярод кніг. Вопыт агляду рускіх кніжных багаццяў у сувязі з гісторыяй навукова-філософскіх і літаратурна-грамадскіх ідэй”. У ёй адлюстраваны кнігі па мовазнаўстве, літаратуразнаўстве, мастацтве, публіцыстыцы, этицы (т. 1), грамадскіх навуках (т. 2), геаграфіі, этнаграфіі і нацыянальным пытанні (т. 3, ч.1). Праца гэтая не завершана: не выйшла другая частка трэцяга тома, якая прызначалася для бібліяграфавання прыродазнаўчых, дакладных і некаторых іншых навук. Паказальнік адлюстроўваў звыш 16 тыс. назваў выданняў пераважна на рускай, а таксама на ўкраінскай і заходніеўрапейскіх мовах. У аснову структуры паказальніка была пакладзена трохузроўневая канцепцыя працэсу самаадукацыі, заснаваная на асаблівасцях пазнавальнай дзейнасці чалавека. Чалавек, лічыў М.А.Рубакін, як і многія педагогі і псіхолагі яго часу, прагне дасягнуць ідэалаў, імкненца мець падабенства з эпахальнымі грамадскімі эталонамі. Самаадукацыю, лічыў М.А.Рубакін, варта пачынаць з вывучэння літаратуры, якая адлюстроўвае самыя высокія ідэалы чала-

вецтва. Раздзелы паказальніка пачынаюцца з “папярэдніх заўваг” – так назваў складальнік агляды літаратуры па канкрэтнай тэматыцы. Яны змяшчаюць сціслыя характеристыстыкі навуковых парадыгмаў, філасофскіх, мастацкіх і іншых школ, рухаў, іх аўтарскага корпуса, асноўных літаратурных крыніц, парады для камплектавання бібліятэк. Да цяперашняга часу гэтыя агляды могуць быць узорам метадычнага майстэрства для бібліёграфаў. Неабходна адзначыць, што М.А.Рубакін запрасіў да ўдзелу ў дапаможніку спецыялістаў розных галін, што таксама станоўча адбілася на якасці бібліографічнай інфармацыі. На жаль, выданне “Сярод кніг...” супала з падзеямі першай сусветнай вайны, з-за чаго праца не толькі не была завершана, але і не адыграла ў поўнай ступені сваёй ролі ў забеспячэнні самадукацыйнага чытання ў Расіі, хаця і атрымала шмат станоўчых водгукau у краіне і за мяжой. Лёс гэтага бібліографічнага дапаможніка звязаны таксама з абургунтаваннем метадалогіі савецкай бібліографіі. Напісаная У.І.Леніным рэцэнзія на паказальнік “Сярод кніг...” дала штуршок для распрацоўкі ў якасці галоўнага метадалагічнага прынцыпу савецкай бібліографіі – прынцыпу камуністычнай партыйнасці.

У СССР рэкамендацыйная бібліографія атрымала значную ўвагу з боку спецыялістаў бібліятэчнай справы і бібліографіі і падтрымку ўлад, якая аказвалася праз вызначэнне актуальных задач у сферы палітычнай асьветы, камуністычнага выхавання, павышэння культурнага і прафесійнага ўзроўню савецкіх грамадзян. Таму ў адрозненне ад дарэвалюцыйнага часу, калі стварэнне рэкамендацыйных бібліографічных прац было вынікам творчасці таленавітых асьветнікаў, з першых гадоў існавання савецкай улады да рэкамендацыйнага бібліографавання звярнуліся шматлікія арганізацыі і ўстановы, занятыя палітычнай пропагандай. Ствараемая імі рэкамендацыйна-бібліографічная прадукцыя па змесце адлюстроўвала “бягучы палітычны момант” і інфармавала аб масавай палітычнай літаратуры. У 20-я гг. XX ст. сістэматычна рэкамендацыйна-бібліографічныя матэрыялы рыхтаваліся Галоўпалітасветай, у далейшым – Наркамасветай, на базе бібліографічнага падраздзялення якога па ініцыятыве Л.Н.Трапоўскага быў створаны спецыяльны Інстытут рэкамендацыйнай бібліографіі, які ў далейшым рэарганізоўваўся.

Аднак пастаяннымі задачамі гэтых устаноў заставаліся задачы “ацэнкі кніжнай прадукцыі з пункту гледжання яе адпаведнасці задачам сацыялістычнага будаўніцтва”, так яны былі сформуляваны ў шэрагу партыйных і ўрадавых пастаноў. Для іх выканання ствараліся рэкамендацыйна-бібліографічныя матэрыялы бягучай тэматыкі, невялікага аб’ёму, з яркімі палітычнымі ацэнкамі літаратуры. Яны знаходзілі найбольшае выкарыстанне ў палітыка-прапагандыскай работе бібліятэк і іншых арганізацый і ўстаноў. У міжваенны час у СССР у рэкамендацыйной бібліографіі былі страчаны багатыя традыцыі расійскага бібліографічнага асветніцтва, накіраванага на ўсебаковае культурнае і адукацыйнае развіццё асобы, на адлюстраванне кніжных багаццяў з мэтай стварэння шырокіх магчымасцей для чытацькага выбару. Наадварот, з дапамогай рэкамендацыйна-бібліографічнай інфармацыі пачалося рэгламентаванне чытання, за-снаванае на пануючых у грамадстве ідэях і палітычных арыенцірах.

У краінах Заходняй Еўропы і ЗША рэкамендацыйная бібліографічная інфармацыя развівалася ў гэты перыяд публічнымі бібліятэкамі, дабрачыннымі асветніцкімі арганізацыямі, школамі і іншымі арганізацыямі і ўстановамі, якія імкнуліся распаўсюджваць чытанне і веды. Пераважалі невялікія формы рэкамендацыйна-бібліографічных матэрыялаў: тэматычныя спісы, анатацыі на кнігі, агляды. Часта такія матэрыялы друкаваліся ў перыядычных органах, выпускаемых бібліятэкамі, ці ў іншых мясцовых выданнях. У буйных формах рэкамендацыйных бібліографічных дапаможнікаў імкнуліся адлюстраваць лепшую айчынную і замежную літаратуру, якая састаўляла кола чытання для самаадукацыі, адукацыі, адпачынку і спрыяла культурнаму развіццю насельніцтва. Напрыклад, у Польшчы ў часопісе “Бібліятэкар” рэгулярна друкаваўся каталог новай літаратуры “Кніга ў бібліятэцы”; ён жа выпускаўся таксама самастойным выданнем. Бібліографічныя запісы ў ім групаваліся па буйных мэтиава-тэматычных комплексах; бібліографічныя апісанні суправаджаліся рэкамендацыйнымі анатацыямі. Складаўся каталог бібліятэчным саветам Саюза бібліятэкараў Польшчы. У 1934 г. быў выдадзены рэтраспектыўны каталог “Кніга ў бібліятэцы” пад рэдакцыяй вядомых бібліёграфаў Ванды

Дамбровскай і Яна Мушкоўскага. Каталог ахопліваў звыш чатыры з паловай тысячы кніг, надрукаваных на працягу апошніх 15 гадоў. Для групоўкі матэрыялу была ўжыта дзесятковая сістэма, а для ацэнак кніг пад вуглом патрэб публічных бібліятэк прыцягнуты вядомыя навукоўцы і бібліятэкарэ. З дапамогай умоўных абазначэнняў кнігі ранжыраваліся па трох ступенях складанасці. Гэты каталог быў распаўсюджаны па ўсіх публічных бібліятэках краіны.

Папулярызаваць бібліографічнымі сродкамі лепшыя кнігі, створаныя ў розных краінах, у мэтах паяднання народаў праз распаўсюджанне іх духоўных каштоўнасцей – такую задачу ставіў Інстытут інтэлектуальнай кааперацыі (ІК) Лігі нацый. ІК пачаў ажыццяўляць унікальны бібліографічны праект – “Спіс выдатных твораў, выдадзеных у розных краінах за ... год”, які пачалі публіковаць з 1926 г. У гэтых рэкамендацыйных бібліографічных дапаможніках кожнай краіне ў залежнасці ад аб’ёму яе кніжнай прадукцыі адводзілася месца для адлюстравання 40, 20, 10 ці 5 кніг. Напрыклад, на рускай мове даваліся бібліографічныя даныя на 40 кніг, уключаючы друк СССР, на украінскай мове – даныя на 20 кніг. Да састаўлення гэтых дапаможнікаў прыцягваліся лепшыя бібліёграфы свету, такія як М.А.Рубакін і інш. На жаль, цудоўны гуманістычны праект не мог доўга існаваць у неспрыяльных умовах палітычнага расколу свету.

## 6. Развіццё тэорыі і методыкі бібліографіі

На працягу ўсяго перыяду кнігазнаўцы, бібліятэкарэ, бібліёграфы імкнуліся паглыбіць уяўленні аб бібліографіі, яе ролі ў грамадскім функцыянаванні кнігі, уздзейнні на чытанне, даследаваць яе гісторыю, удасканаліць методыку.

У першай палове XIX ст. панавалі кнігазнаўчыя трактоўкі бібліографіі. Іх развівалі Э.Г.Пеньё, Ш.Ф.Ашар, Т.Х.Хорн, В.С.Сопікаў, В.Р.Анастасевіч і інш. Вядомы французскі кнігазнаўца, бібліятэкар і бібліёграф Этьен Габрыэль Пеньё ў знакамітым “Глумачальным слоўніку па кнігазнаўстве” (Парыж, 1802 – 1804) даў азначэнне бібліографіі і кнігазнаўства і паспрабаваў размежаваць гэтыя, на яго думку, навуковыя дысцыпліны. “Кнігазнаўства, – пісаў Пеньё, – гэта свайго рода сістэматычная энцыклапедыя пісьменнасці, якая сцісла і апісальна, мяркуючы аб усіх творах духу, паказвае кожнаму з

іх месца, якое належыць яму ў агульной бібліятэцы”. Кнігазнаўства, паводле Пеньё, таксама з’яўляеца тэорый бібліографіі. Гэта палажэнне істотна паўплывала на погляды многіх дзеячаў, якія імкнуліся да вывучэння бібліографіі.

Бібліографіі ў “Тлумачальным слоўніку...” Пеньё даў два азначэнні. У першым з іх ён назваў бібліографію навукай, якая “ахоплівае, дакладна кажучы, толькі апісанне і класіфікацыю кніг, тады як кнігазнаўства, якое ёсьць тэорыя бібліографіі, дае аналіз прыведзеных у сістэму чалавечых ведаў”. Наступнае азначэнне па сутнасці абвяргае папярэдняе: “Бібліографія з’яўляеца самай шырокай і ўсеагульной галіной чалавечых ведаў”. Пеньё лічыў, што, для таго каб авалодаць усеагульнымі бібліографічнымі ведамі, бібліёграфу патрэбна быць кампетэнтным у мовазнаўстве, логіцы, крытыцы, філасофіі, рыторыцы, матэматыцы, геаграфіі, храналогіі, гісторыі, дыпламатыцы; ведаць гісторыю і тэхніку кнігадрукавання. Ніхто не зможа стаць дасканалым бібліёграфам, сцвярджаў Пеньё, таму што для гэтага “патрэбна было б ахапіць усе навукі, усе мастацтвы і ведаць усе звязаныя з імі работы, або …усе работы, якія існуюць”. Таму, падкрэсліваў ён, надзвычай рэдка можна заслужыць званне бібліёграфа і неверагодна цяжка пацвердзіць сапраўдныя правы на яго. Так Э.Г.Пеньё спрабаваў акрэсліць прафесіяграфічныя рысы бібліёграфа паводле тагачаснага стану бібліографічнай работы.

Супярэчлівымі поглядамі Э.Г.Пеньё на бібліографію, якую, з аднаго боку, ён лічыў толькі апісаннем і класіфікацыяй кніг, а, з другога – неабмежавана шырокай навукай, знайшлі самае шырокое распаўсюджанне і склалі фундамент так званай сёння “широкай кнігазнаўчай канцепцыі бібліографіі”. Гэтую канцепцыю, напрыклад, падзяляў вядомы даследчык гісторыі польскай кнігі і бібліографіі, выкладчык расійскага імператарскага Віленскага універсітэта Іаахім Лелевель, аўтар “Дзвюх кніг па бібліографіі” (Вільня, 1823–1826).

Паступова ў бібліёграфаў адзначаецца павышэнне ўвагі да чытачоў кніг і зместу бібліографуемых твораў. Гэта новы падыход да познання бібліографіі, вынікі распрацоўкі якога мелі прынцыповае значэнне для методыкі падрыхтоўкі бібліографічных дапаможнікаў. Так, рускія бібліёграфы В.Р.Анастасевіч і В.С.Сопікаў, у цэлым падзяляючы погляды

еўрапейскіх бібліёграфаў, выказалі новыя ідэі. Яны асабліва падкрэслівалі культурна-гістарычную ролю бібліографіі, яе адукатыйныя, аспектніцкія задачы.

Адзін з першых рускіх кнігазнаўцаў Васіль Рыгоравіч Анастасевіч (1775–1845), аўтар артыкула “Аб бібліографіі” і шэрага іншых бібліографічных і кнігазнаўчых прац, вобразна назваў бібліографію правадніцай і настаўніцай у выбары кніг, ніткай Арыядны ў літаратурным лабірынце. Як і еўрапейская бібліёграфія, ён лічыў кнігазнаўства тэарэтычным раздзелам, часткай бібліографіі. Тэорыю бібліографіі згодна часу трактаваў вельмі шырока, уключаючы ў яе гісторыю кнігадрукавання, палеаграфію, архіўную справу, бібліятэказнаўства, гісторыю кнігі. В.Р.Анастасевіч узімаў пытанні арганізацыі і методыкі бібліографіі, адным з першых выказаўся аб неабходнасці стварэння бібліографічных таварыстваў і калектыўных бібліографічных прац, аб бягучым бібліографічным уліку кніг на аснове абавязковага экзэмпляра. Ён разглядаў метады бібліографіі і галоўным сярод іх лічыў сістэматычную групоўку бібліографічных запісаў. Гэтым самым сцвярджаў, што адлюстраванне тэматыкі кніг дазваляе бібліографіі дасягнуць статуса навукі, мэтай якой з’яўляецца веданне кніг паводле іх зместу. Ён быў перакананы, што, акрамя бібліографічных апісанняў кніг, у паказальніках неабходна змяшчаць іх ацэнкі. В.Р.Анастасевіч належала да тых бібліёграфаў, якія атаясамлівалі метады бібліографавання, бібліографічнай практичнай дзеянасці з метадамі бібліографазнаўства. Гэтая недыферэнцыраванасць (нават ідэнтычнасць) метадычнага арсенала розных частак бібліографіі існавала доўга. Метады бібліографавання паспяхова распрацоўваліся многімі вядомымі спецыялістамі.

Падобныя погляды выказаў і В.С.Сопікаў у прадмове да паказальніка “Вопыт расійскай бібліографіі”. Ён падтрымліваў В.Р.Анастасевіча ў пошуках адказу на пытанні: якое значэнне мае бібліографія для чытачоў? Ці дапамагае яна ім арыентавацца ў свеце кніг? В.С.Сопікаў, значна аперацівнейшы свой час, выказаў ідэю, што бібліографія “выпрацоўвае густ чытача да добрых твораў”. Бібліятэкар і бібліёграф павінны быць кіраунікамі юных чытачоў дзеля фарміравання маральных і эстэтычных ідэалаў маладога пакалення, “адкрываючы яму чысцейшыя крыніцы”. Не

выклікае сумненняў тое, што знакаміты рускі бібліёграф прызнаваў каштоўнасна-арыентацыйныя магчымасці бібліяграфічнай інфармацыі як у дачыненні да адлюстроўваемых кніг, так і ў адносінах да патэнцыяльных карыстальнікаў бібліяграфічных дапаможнікаў і чытачоў кніг.

У пачатку 20-х гг. XIX ст. значны уплыў на даследаванне бібліяграфіі аказаў вядомы нямецкі бібліятэкар, бібліёграф, палеограф Фрыдрых Адольф Эберт (1791–1834). Яго погляды выкладзены ў прадмове да “Усеагульнага бібліяграфічнага слоўніка” (у 2 т.; Лейпциг, 1821–1830), у спецыяльным артыкуле ў “Энцыклапедыі” Эрша і Грубера. Ён даў два азначэнні бібліяграфіі. Адно з іх канстатуе яе агульную культурнагісторычную ролю: “Бібліяграфія ёсьць звод дакументаў, самы надзейны вымяральник ступені і вышыні пісьменнай культуры і дзейнасці”. Другое: “Бібліяграфія – у самым шырокім сэнсе слова – ёсьць новая назва той навукі, якая займаецца вывучэннем твораў пісьменнасці ўсіх часоў і народаў як існых, а таксама вывучае іх ў адпаведнасці з асобнымі знешнімі акалічнасцямі”. На падставе гэтых азначэнняў Ф.А.Эберт падзяліў бібліяграфію на “чыстую” і “прыкладную”. “Чыстая” бібліяграфія мае справу з сукупнасцю твораў пісьменнасці і павінна адлюстроўваць іх па розных прыметах (храналагічнай – улічваць творы адной эпохі; па месцы выдання – нацыянальныя паказальнікі; па змесце – творы па галінах ведаў) ці улічваць усю існуючу літаратуру без абмежаванняў (універсальныя паказальнікі з міжнародным ахопам). “Прыкладная” бібліяграфія забяспечвае патрэбы бібліяфіла, тлумачыць ім і кнігагандлярам прычыны каштоўнасці асобных кніг. Заслуга даследчыка ў tym, што выдзяленне “чыстай” бібліяграфіі адмяжоўвала яе ад моцнага бібліяфільскага ўплыву і акцэнтавала ўвагу на стварэнні бібліяграфічнай працуцьці з улікам “знешніх акалічнасцей”, г. зн. для разнастайных мэт грамадскага выкарыстання. Ф.А.Эберт называў бібліяграфію “памочніцай і служанкай навукі”, маючы на ўвазе дапаможную ролю бібліяграфіі для развіцця галін навукі і яе статус інфармацыйнага кампанента ў науцы. Погляды гэтага выдатнага дзеяча бібліяграфіі атрымалі падтрымку і далейшае развіццё сярод спецыялістаў у шэрагу краін свету. Ф.А.Эберт наблізіў пачатак распрацоўкі функцыянальнага падыходу да бібліяграфіі.

У другой палове XIX – першай палове XX ст. працягвалася тэарэтычнае асэнсаванне бібліографіі. З'явіліся сотні часопісных і энцыклапедычных артыкулаў, асобных выданняў, змест якіх цалкам ці часткова быў прысвечаны бібліографіі. Гэта працы П.Атле, Л.Жыўнага, А.М.Лавягіна, М.М.Лісоўскага, Г.Шнейдэра, Г.Штэйна і інш. Але неабходна адзначыць, што ў трактоўках паняцця бібліографіі, яе мэт і задач новыя даследчыкі ў значнай ступені абапіраліся на раней выказанныя ідэі і разглядалі бібліографію ў рэчышчы кнігазнаўства. Адны з іх – П.Атле, Л.Жыўны (Чэхаславакія), А.М.Лавягін (Расія) – уключалі ў бібліографію ўсе дысцыпліны кнігазнаўства і называлі агульную навуку аб кнізе то бібліографіяй, то бібліятэказнаўствам, то кнігазнаўствам. Іншыя – Г.Шнейдэр, А.М.Лавягін – бібліографіяй называлі толькі састаўленне бібліографічных дапаможнікаў і методыку гэтай работы. Часам погляды іх на сэнс паняцця “бібліографія” змяняліся, напрыклад, у А.М.Лавягіна.

Аб'ектам бібліографіі доўгі час лічылася толькі кніга. Аднак у канцы XIX – пачатку XX ст. адбылося прызнанне ў якасці аб'екта артыкулаў і іншых друкаваных дакументаў. У XIX ст. пачалі ставіць пытанне і аб, як сформуляваў К.Г.Готынгер, “рэгістрацыі думак”, якія змяшчаюцца ў творах, і методыцы састаўлення паказальнікаў да зместу кніг. У першай палове XX ст. тэрмін “кніга” ўжо пачалі трактаваць як умоўнае паняцце, у якім аб'яднаны трох асноўныя элементы: 1) змест разумовай дзейнасці, замацаваны і прызначаны для распаўсюджання; 2) тексты ці сукупнасці знакаў, якія прызначаны для перадачы разумовага зместу; 3) збор зневініх (фізічных) харектарыстык, якія адлюстроўвае форму дакумента. Менавіта так тлумачыў сэнс тэрміна “кніга” ў 1936 г. польскі кнігазнаўца Казімеж Пякарскі.

У канцы XIX ст. многія дзеячы перасталі атаясамліваць бібліографію і кнігазнаўства, пануючым стала разуменне бібліографіі як часткі кнігазнаўства. Напрыклад, упły沃ы расійскі бібліёграф і кнігазнаўца М.М.Лісоўскі, які ў пачатку сваёй дзейнасці разглядаў бібліографію як кнігазнаўства, паступова прыйшоў да аргументавання месца бібліографіі сярод кнігазнаўчых дысцыплін. Ажыццяўшы падзел кнігазнаўства на трох раздзелы паводле асноўных працэсаў грамадскага функцыяновання кнігі (вытворчасць кніг, іх распаўсюджанне

і кнігаапісанне), М.М.Лісоўскі звязаў бібліографію з кнігаапісаннем. Кнігаапісанне, на яго думку, ахоплівала не толькі стварэнне бібліографічных запісаў і дапаможнікаў, але таксама ўключала методыку і тэарэтычныя веды, у прыватнасці вызначэнне навуковых і практычных задач бібліографіі. М.М.Лісоўскі пераканаўча паказаў, што бібліографічная інфармацыя з'яўляецца базай для вывучэння заканамернасцей развіцця кніжнай справы за асобныя храналагічныя перыяды і па канкрэтных галінах ведаў. Ён паспяхова прымяніў бібліографічныя метады для атрымання выводаў аб развіцці перыядычнага друку ў Расіі на аснове складзенага паказальніка “Перыядычны друк у Расіі 1703–1903 гг.”. У цэлым жа, як адзначаў М.М.Куфаеў, большасць спецыялістаў у XIX – пачатку XX ст. лічылі, што бібліографія стварае практычныя веды – апісанні кніг – і тэарэтычныя веды – веданне саміх кніг. У канцы XIX – першай палове XX ст. прыхільнікаў вузлага разумення бібліографіі ў якасці кнігаапісання было вельмі мала.

У другой палове XIX ст. у краінах Еўропы і Амерыкі значна павысілася значэнне бібліографічнай інфармацыі для забеспечэння развіцця навукі, эканамічнага прагрэсу. Бібліятэкі і бібліёграфы ЗША і Расіі вельмі актыўна ўкаранялі яе ў дзейнасць па распаўсюджанні чытання праз публічныя бібліятэкі, у шырока разгорнутую ў грамадстве самаадукацыю. Аднак нераспрацаванасць многіх тэарэтыка-метадычных пытанняў выклікала ў асобных рэгіёнах, перш за ўсё ў Расіі, спрэчкі паміж прыхільнікамі так званага акадэмічнага і дэмакратычнага кірункаў пры разглядзе сутнасці бібліографіі. Гэта дыскусія сярод расійскіх бібліёграфаў, напэўна, была ў некаторай ступені адлюстраваннем вострых грамадскіх працэсаў у краіне, накіраваных на дэмакратызацыю ладу жыцця. Прыхільнікі акадэмічнага падыходу, як правіла, бібліёграфы, занятыя падрыхтоўкай фундаментальных рэтраспектыўных паказальнікаў, высока ацэньвалі значэнне вычарпальна поўнага выяўлення твораў друку, іх дакладнага бібліографічнага апісання і размеркавання паводле схемы бібліографічнай класіфікацыі і алфавіта. Напрыклад, у пачатку XX ст. вядомы бібліёграф Б.С.Баднарскі названыя патрабаванні лічыў галоўнымі прыметамі бібліографіі-навукі. Прыхільнікі так званага дэмакратычнага (рэкамендацыйна-

педагагічнага) падыходу: К.М.Дзеруноў, І.В.Уладзіслаўлеў, М.А.Рубакін і іншыя – абгрунтоўвалі прынцып выбараочнасці ўліку дакументаў у бібліографічных дапаможніках у адпаведнасці з мэтамі ўздзеяння на чытачоў з боку бібліёграфаў і выкарыстання дапаможнікаў самімі чытачамі. Выказванне розных пунктаў гледжання ў ходзе працяглай дыскусіі спрыяла вызначэнню асаблівасцей бібліографіі як грамадскай з’явы, прыцягненню ўвагі да вывучэння яе відавой структуры і класіфікацыі бібліографічных дапаможнікаў.

У наш час вядучыя даследчыкі, такія як У.Т.Клапіюк, В.А.Факееў і іншыя, аргументавалі, што дасягненні ў вывучэнні бібліографіі, яе асноўных паняццяў, прынцыпаў, метадаў да 30-х гг. XX ст. справядліва разглядаць як першую канцэпцыю (парадыгму) бібліографазнаўства і далі ёй назну наукоўска-кнігазнаўчай (В.А.Факееў).

Значнага поспехаў у даследаванні тэарэтычных асноў бібліографіі дасягнулі ў СССР. У краіне сфарміравалася плеяда буйных яе даследчыкаў і арганізатораў: Багдан Сяпанавіч Баднарскі (1874–1968), Мікалай Васільевіч Здобнаў (1888–1942), Міхаіл Мікалаевіч Куфаеў (1888–1948), Ігнат Уладзіслававіч Уладзіслаўлеў (1880–1962), Іосіф Бенецяновіч Сіманоўскі (1892–1967), Канстанцін Раманавіч Сімон (1887–1966), Леў Навумавіч Трапоўскі (1885–1944), Аляксандр Рыгоравіч Фамін (1887–1939) і інш. Савецкія бібліёграфы ў 20–30-я гг. з вялікім інтэрэсам працавалі над вывучэннем сутнасці бібліографіі, яе асаблівасцей, задач і функцыянальных магчымасцей. Яны імкнуліся высветліць, якімі шляхамі магчыма забяспечыць важкую ролю бібліографіі ў выкананні задач пабудовы сацыялізму: у выхаванні грамадзян, стварэнні матэрыяльна-тэхнічнай базы і інш. Тагачасныя гісторычныя ўмовы, ідэалогія таталітарнага рэжыму аказалі негатыўны ўплыў на тэарэтычныя і метадычныя распрацоўкі. Вяліся аргументаванні камуністычнай партыйнасці ў якасці базавага прынцыпу савецкай бібліографіі і яе задач у сацыялістычным будаўніцтве. Бібліографія пачала трактавацца як з’ява ідэалагічная, і галоўным абвязкам бібліёграфаў сталі лічыць ацэнку твораў з пазіцый вышэйпамянёнага прынцыпу. Значна пазней погляды на бібліографію, якія складаліся ў тых часах і працягвалі развівацца ў пасляваенным СССР, атрымалі назну “дапаможна-ідэалагічную” парадыгма бібліографіі. Ра-

зам з тым савецкія бібліёграфы ў міжваенны час ўнеслі значны ўклад у даследаванне гісторыі бібліяграфіі, арганізацыі і методыкі бібліяграфічнай работы.

У першай палове XX ст. у розных краінах выйслі грунтоўныя даследаванні па пытаннях гісторыі, методыкі, тэорыі бібліяграфіі, шматлікія практычныя дапаможнікі. Асаблівую вядомасць атрымалі працы “Дзесятковая класіфікацыя” (1876) М.Дзыюі, “Кіраўніцтва па бібліяграфіі” (1923) Г.Шнейдэра, “Кіраўніцтва па бібліяграфіі” (1924) Л.Жыўнага, “Анатазіі. Тэорыя і практыка іх састаўлення” (1929) А.Р.Фаміна, “Методыка бібліяграфічнай работы” (1933) Я.І.Шамурына, “Замежная бібліяграфія” (1934) М.М. Куфаева, “Замежная агульная бібліяграфія” (1941) К.Р.Сімона, “Гісторыя рускай бібліяграфіі” (1944–1947) М.В.Здобнава і інш.

У другой палове XIX ст. у параўнанні з папярэднім часам адбываецца павелічэнне колькасці элементаў, якія пачалі пастаянна ўключацца ў састаў бібліяграфічных апісанняў. Назіраецца больш шырокое ўжыванне апісання пад аўтарскім загалоўкам замест апісання пад назвай, а таксама выкарыстоўваецца апісанне пад калектыўным аўтарам. Бібліёграфы ўжо добра ўсведамлялі значэнне уніфікацыі бібліяграфічнага апісання, выкарыстання адзіных метадычных прыёмаў у адноўкавых сітуацыях. Распрацаванаасць апісання кніг была вышэй у параўнанні з апісаннем матэрыялаў з перыёдыкі і іншых відаў дакументаў. Дарэчы, выпадкі, калі ў асобных дапаможніках якасць бібліяграфічнага апісання была значна ніжэй дасягнутага на той час узору, атрымлівалі самую жорсткую ацэнку ў рэцэнзіях.

Да канца XIX – пачатку XX ст. у многіх краінах свету было распрацавана нямала інструкцый і правіл бібліяграфічнага апісання. Напрыклад, у Расіі было 11 інструкцый, распрацаваных А.М.Бяловым, В.В.Лемяшэўскім, А.Д.Торапавым і інш. Напярэдадні першай сусветнай вайны ў бібліятэках Германіі прымяняліся 26 інструкцый, найбольш папулярная – пруская інструкцыя 1899 г. Асаблівае значэнне набылі правілы апісання, распаўсюджаныя ў бібліятэках ЗША, так званая англа-амерыканская інструкцыя па кнігаапісанні. Бібліятэкі Італіі, Даніі, Нарвегіі, Мексікі, Іспаніі працавалі па адзіных правілах, распрацаваных на падставе англа-амерыканской інструкцыі.

Шырокое распаўсюджанне ў бібліографічных дапаможніках атрымалі анатаванне і рэфэрыраванне. Назіраецца выпрацоўка прыёмаў і метадаў анатавання, выкарыстоўваюцца і аргументацыйныя розныя віды анатаций. Складальнікі агульных рэтраспектыўных паказальнікаў стваралі гісторыка-кніжныя анатациі. У другой палове XIX ст. усё часцей сустракаюцца рэкамендацыйныя анатациі. У апошнія дзесяцігоддзі XIX ст. назіраецца дыферэнцыяцыя анатаций у залежнасці ад чытацькага і мэтавага прызначэння бібліографічнага дапаможніка. У асобных бібліографічных дапаможніках прыменены прыёмы характарыстыкі твораў, адзначаныя высокай складанасцю і якасцю. Так, у шматтомніку Х.Д.Алчэўскай “Што чытаць народу” рэкамендацыйныя анатациі сінтэзаваны з данымі назіранняў за чытацкімі рэакцыямі і паводзінамі, парадамі бібліятэкам і настаўнікам і некаторымі іншымі элементамі вывучэння чытання; у паказальніку М.А.Рубакіна “Сярод кніг” напісаны выдатныя “папярэднія заўвагі” – аналітычныя агляды літаратуры па галінах і тэмах, якія змяшчаюць характарыстыкі навуковых, літаратурных, мастацкіх, грамадскіх плыніяў і адпаведнага ранжыравання аўтараў, ацэнкі асобных твораў.

Англійскі бібліятэказнаўца Сэведж тэарэтычна аргументаваў прынцып аб'ектыўнасці ў анатациях. На аснове гэтага прынцыпу шэрагам спецыялістаў у розных краінах былі распрацаўваны наступныя асноўныя элементы анатаций: адлюстраванне зместу твора, указанне на яго від (жанр), ступень даступнасці, асаблівасці і вартасці мовы і інш. Бібліёграфы СССР у міжваенны час адмовіліся ад прынцыпу аб'ектыўнасці анатаций і выступалі за ацэначнае, крытычнае анатаванне, накіраванае на выяўленне ідэалагічнага характару твора, яго значэння для фарміравання светапогляду чалавека сацыялістычнага грамадства. Прымянецце прынцыпу партыйнасці ў сваю чаргу прывяло да ідэалагізаваных ацэнак твораў.

Разам з проблемамі бібліографічнага апісання і каталагізацыі вырашаліся і такія вельмі важныя проблемы, як каталагізацыя і класіфікацыя дакументаў.

Значным крокам на шляху да стварэння ўмоў, неабходных для уніфікацыі каталагізацыі, было ўвядзенне Першым з'ездам амерыканскіх бібліятэчных асацыяцый (1876) каталожнай карткі памерам 75x125 мм. Стандартная картачка па-

чала прымяняцца не толькі ў бібліятэках ЗША, але і ў еўрапейскіх краінах. Выйшла многа работ, прысвечаных правілам састаўлення каталогаў, напрыклад “Правілы слоўнікавага каталога” Ч.Э.Кетэра і інш. М.Дзюі былі выказаны прапановы па уніфікацыі скарачэнняў слоў у каталогізацыі, аб увядзенні цэнтралізаванай каталогізацыі.

Шматлікасць класіфікацый, якія прымяняліся ў каталогах і бібліографічных дапаможніках, перашкаджала даступнасці бібліографічнай інфармацыі і яе перадачы. Сапраўдным дасягненнем з'явілася распрацаваная амерыканскім бібліятэкам і бібліёграфам Мелвілам Дзюі (1851–1931) “Дзесятковая класіфікацыя” (1876). Толькі пры жыцці аўтара было здзейснена 12 дапрацаваных выданняў яе. Выкарыстанне М.Дзюі ў бібліятэчна-бібліографічнай класіфікацыі дзесятковага прынцыпу, які на той час ужо быў добра засвоены ў свеце ў сувязі з укараненнем у метрычныя сістэмы, надаваў упэўненасць, што новая схема набудзе міжнароднае прызнанне. Многія вядомыя бібліёграфы і бібліятэкары ў розных краінах пачалі пропагандаваць і прымяняць гэтую сістэму. На аснове “Дзесятковай класіфікацыі” Міжнародным бібліографічным інстытутам была распрацавана “Універсальная дзесятковая класіфікацыя”, першае выданне якой адбылося ў 1907 г.

## **7. Міжнароднае бібліографічнае супрацоўніцтва. Прычыны і ўмовы ўзнікнення**

Глабальныя працэсы другой паловы XIX ст. (індустрый-лізацыя, прагрэс навукі і тэхнікі, урбанізацыя, павышэнне ўзроўню кіравання, пашырэнне дакументальных камунікаций і іншыя) садзейнічалі развіццю сувязей паміж інтэлектуальнымі слаямі розных краін. Агульнасць прафесіянальных інтарэсаў выклікала патрэбу ў супрацоўніцтве на міжнародным узроўні. Былі створаны сусветныя і міжнародныя саюзы: паштовы, тэлеграфны, чыгуначны, літаратурны, прамысловы, метрычны, геадэзічны, тарыфны і інш. Напярэдадні першай сусветнай вайны налічвалася 410 міжнародных саюзаў. У Саюз міжнародных асацыяцый, створаны ў 1910 г., уваходзілі да 230 такіх саюзаў. Усе яны ўтваралі міжнародныя органы, якія, не падаўляючы самастойнасці прадстаўляемых краін, імкнуліся забяспечыць іх агульныя інтарэсы.

Склаліся ўмовы і для ўсталявання міжнародных сувязей у галіне бібліяграфії. Сярод гэтых умоў былі:

– надзвычай высокі рост вытворчасці друкаванай прадукцыі ў свеце; яе неабмежавана шырокі састаў па аўтарскім корпусе, змесце, мовах, месцах выдання і інш.;

– развіццё бібліятэк розных тыпаў, фарміраванне бібліятэчных сетак і канцэнтрацыя ў іх фондах абсолютнай большасці выданняў і іншых дакументаў;

– бесперапыннае ўзрастанне выпуску бібліяграфічнай прадукцыі ў многіх краінах, пачатак арганізацыі бібліяграфічнага абслугоўвання ў бібліятэках, інстытутах, музеях, кнігарнях і іншых установах;

– павелічэнне супольнасці прафесіянальных бібліёграфаў і бібліёграфаў-непрафесіяналаў, асэнсаванне імі тэарэтыка-метадычных і арганізацыйных праблем, якія стаялі перад тагачаснай бібліяграфіяй. Бібліёграфы, бібліятэкарэ, выдаўцы, вучоныя і спецыялісты сутыкаліся з мноствам пытанняў бібліяграфічнай работы, якія патрабавалі глыбокіх даследаванняў, як, напрыклад, сістэмы бібліяграфічных класіфікаций, праблемы тэрміналогіі, арганізацыі. Збліжала іх інтэрэсы галоўная праблема: прадстаўленне бібліяграфічных паведамленняў і іх распаўсюджанне. Усё гэта выклікала патрэбу ў спецыяльных бібліяграфічных аб'яднаннях і амбэркавання бібліяграфічных праблем у суполках бібліятэкараў, бібліяфілаў, кнігагандлёуцаў, выдаўцуў.

Пачаткам бібліяграфічнага ўзаемадзеяння з'явіліся стварэнне нацыянальных бібліяграфічных арганізацый і ўзмацненне бібліяграфічнага кірунку ў дзейнасці сумежных і зацікаўленых аб'яднанняў.

Першае бібліяграфічнае таварыства ў Еўропе было заснавана ў Францыі ў 1868 г. Галоўнай яго мэтай было аб'яднанне сродкаў для арганізацыі на высокім ўзроўні бягучай бібліяграфічнай інфармацыі аб новых кнігах, якія выйшлі ў краіне і свеце. (Аб'яднанне кнігавыдаўцуў, якое ў гэты час выпускала орган бягучай нацыянальнай бібліяграфіі “Бібліяграфія Францыі”, вырашала іншыя задачы.) Таварыства з першага года сваёй дзейнасці пачало штотысячна выдаваць бюлетэнь і бібліяграфічны часопіс, у якіх адлюстроўваліся новыя кнігі і анатаваліся найбольш значныя з іх. Аператыўнасць, універсальнасць бібліяграфічнай інфарма-

цыі, міжнародны ахоп кніг, іх якасная ацэнка надалі гэтым выданням шырокую вядомасць.

У далейшым узніклі Таварыства французскай бібліяграфіі (1906) і Таварыства класічной бібліяграфіі пры Сарбонскім універсітэце (1922).

У Расіі ў 1889 г. пры Маскоўскім універсітэце па ініцыятыве А.Д.Торапава быў створаны бібліяграфічны гурток, членамі якога сталі вядомыя бібліёграфы і вучоныя В.Я.Адарукоў, А.І.Кірпічнікаў, В.Я.Брусаў, К.М.Дзеруноў, А.М.Лавягін і інш. Гурток быў пераўтвораны ў Рускае бібліяграфічнае таварыства пры Маскоўскім універсітэце (1900). З пачатку работы члены гуртка прыступілі да бібліяграфічнага ўліку рускай кнігі за ўесь перыяд яе існавання. Ствараліся таксама тэматычныя і персанальныя бібліяграфічныя дапаможнікі. Акрамя кірунку, звязанага не-пасрэдна з бібліяграфаваннем, вяліся даследаванні бібліяфільскага, кнігазнаўчага, бібліятэказнаўчага і бібліяграфа-фазнаўчага зместу. Было выдадзена звыш 100 перыядычных выданняў, бібліяграфічных дапаможнікаў, нарысаў пра бібліёграфаў і іншых матэрыялаў.

У 1892 г. было заснавана бібліяграфічнае таварыства ў Лондане, члены якога вывучалі гісторыю кнігі, пытанні тэорыі і тэхналогіі бібліяграфічнай дзейнасці, састаўлялі зводны каталог англійскай кнігі і бібліяграфічныя дапаможнікі. У Вялікабрытаніі дзейнічалі таксама Шатландскае бібліяграфічнае таварыства ў Эдынбургу (1889), затым у Глазга (1906), Уэльсе (1906), Ірландскае (1918) і Оксфардскае (1922) бібліяграфічныя таварысты.

Бібліяграфічныя таварысты ўзніклі ў Германіі, Італіі і ў іншых краінах Еўропы.

У 1904 г. было створана Амерыканскае бібліяграфічнае таварыства (у г. Чыкага), задачамі якога было вывучэнне тэорыі бібліяграфіі, бібліяграфаванне амерыканскай літаратуры і папулярызацыя бібліяграфічнай справы ў Амерыцы.

Перад першай сусветнай вайной, паводле даных В.Ф.Байковай, узніклі 11 нацыянальных бібліяграфічных таварыстваў, існавалі і іншыя бібліяграфічныя аб'яднанні, але ў час вайны дзейнасць іх спынілася.

Агульным у дзейнасці бібліяграфічных таварыстваў розных краін быў шырокі дыяпазон інтэрэсаў: распрацоўваліся

тэарэтычныя і метадычныя пытанні бібліографіі, пачалася работа па ўліку нацыянальнай кнігі, здзяйсняліся спробы міжнароднага бібліографічнага ўліку новай літаратуры. Асаблівая зацікаўленасць ў асяродку таварыстваў вызначылася да проблем арганізацыі, методыкі і тэхналогіі: распрацоўкі правіл апісання, анатавання, класіфікацыі, арганізацыі бягучага нацыянальнага бібліографічнага ўліку і інш. Гэта аб'ядноўвала бібліёграфаў розных краін, падштурхоўвала сачыць за дасягненнямі, выкарыстоўваць замежны вопыт і развіваць яго. Як грамадскія арганізацыі бібліографічныя таварысты залежалі ад энтузіазму сваіх членаў, і недахоп гэтай якасці ці адсутнасць творчага, накіраванага на перспектыву, кірауніцтва часам адмоўна адбівалася на іх дзеянасці, прыводзіла нават да спынення работы. Выключэннем былі рэпрэсіўныя меры супраць бібліографічных арганізацый як актаў грамадской інтэлектуальнай ініцыятывы, прыкладам чаго з'яўлялася закрыццё ў СССР аўтарытэтнага ў свеце Рускага бібліографічнага таварыства (1930).

Акрамя спецыяльных бібліографічных таварыстваў, пытаннямі бібліографіі цікавіліся шматлікія бібліятэчныя, бібліяфільскія, выдавецкія і кнігагандлёвыя грамадскія арганізацыі. Яе праблемы ставіліся ў праграмы дзеянасці гэтых арганізацый і нярэдка вырашаліся з поспехам. Вынікам плённага супрацоўніцтва бібліографічных таварыстваў з іншымі арганізацыямі стаў шэраг бібліографічных дапаможнікаў, часопісаў; сумесна распрацоўваліся арганізацыйныя і тэарэтыка-метадычныя пытанні, склікаліся канферэнцыі і кангрэсы.

Кірунак работы такіх арганізацый меў свае асаблівасці ў розных краінах, залежаў ад часу і акрэсленых прыярытэтаў. Аднак сувязь паміж імі была цесная. Бібліографічнае таварыства часам магло мець бібліяфільскую накіраванасць, бібліяфільскае – бібліятэчную, бібліятэчнае – бібліографічную. Але разам яны спрыялі росту грамадской ролі бібліографіі. Так, Амерыканская бібліятэчная асацыяцыя (ALA, 1876) у 30-я гг. XX ст. мела да 60 спецыяльных камісій, якія распрацоўвалі актуальныя бібліятэчна-бібліографічныя пытанні па тэорыі і тэхналогіі, складалі інструкцыі па бібліографаванні, каталогізацыі, распрацоўвалі планы і праграмы бібліятэчна-бібліографічнай падрыхтоўкі, выдавалі метадычныя матэрыялы, паказальнікі, друкаваныя каталогі.

Вытворчасцю бібліяграфічнай інфармацыі зымаліся таксама Брытанская бібліятэчна асацыяцыя, Аўстрыйскі бібліятэчны саюз, Саюз германскіх бібліятэкараў і шэраг іншых арганізацый.

Пастаянную зацікаўленасць да бібліяграфіі праяўлялі бібліяфільскія арганізацыі, створаныя ў многіх краінах, у тым ліку такія вядомыя, як “Дылетанты” і Роксбурскі клуб у Англіі, Таварыства французскіх бібліяфілаў. Яны стварылі шмат каштоўных бібліяграфічных дапаможнікаў, уважліва ставіліся да пытанняў нацыянальнага і міжнароднага бібліяграфічнага рэпертуару, тэорыі і методыкі агульнай і спецыяльнай бібліяграфіі.

Бібліяграфічнай работай рэгулярна зымаліся многія аб'яднанні кнігавыдаўцоў і кнігагандлёуцаў, асабліва ў Францыі, Германіі, ЗША, як, напрыклад, таварыства “Бёрзэнфрайн” (Германія). Іх бібліяграфічная дзейнасць, зыходзячы з нацыянальных інтарэсаў, часта пераходзіла на міжнародны ўзровень, паколькі адпавядала агульнай мэце – павысіць роля друку ў гандлёвых і інтэлектуальных зносінах.

Трэба таксама адзначыць, што бібліяграфічныя, бібліятэчныя, бібліяфільскія, кнігавыдавецкія і кнігагандлёвыя таварысты і аб'яднанні нярэдка плённа супрацоўнічалі над рэалізацыяй канкрэтных бібліяграфічных праектаў. Мела месца членства сяброў бібліяграфічных таварыстваў у сумежных арганізацыях.

Выдатную ролю ў распрацоўцы міжнародных бібліяграфічных пачынанняў адыгралі навуковыя таварысты краін свету. Менавіта для навукоўцаў бібліяграфічная інфармацыя выступала галоўным камунікацыйным сродкам, з дапамогай якога можна было сачыць за новымі публікацыямі і весці пошук незалежна ад просторавых і іншых бар'ераў. Навуковыя арганізацыі паспяхова стваралі бібліяграфічныя дапаможнікі з міжнародным ахопам навуковай літаратуры, напрыклад, лонданскае Каралеўскае навуковае таварыства.

Такім чынам, відавочна, што бібліяграфічныя, сумежныя і навуковыя таварысты спрыялі арганізацыі міжнароднага бібліяграфічнага ўзаемадзеяння, былі яго чыннымі ўдзельнікамі.

Да ліку праблем, якія асабліва намагаліся вырашыць у сферы бібліографіі прафесіянальныя і непрафесіянальныя бібліёграфы, прадстаўнікі сумежных арганізацый, адносіліся:

1. *Уніфікацыя бібліографічнага апісання.* Першымі спробамі уніфікацыі правіл бібліографічнага апісання на міжнародным узроўні можна лічыць інструкцыі па апісанні для галіновых міжнародных бібліографічных дапаможнікаў, напрыклад “Інструкцыя для састаўлення міжнароднага каталога па літаратуры дакладных навук”. У цэлым жа ў разгледаемы перыяд захавалася прымяненне вялікай колькасці правіл бібліографічнага апісання, сярод якіх найбольш выкарыстоўваліся англа-амерыканская і пруская інструкцыі па кнігаапісанні.

2. *Каталагізацыя дакументаў.* Праблемы уніфікацыі бібліографічнага апісання вырашаліся ў цеснай сувязі з каталогізацыяй дакументаў. Асабліва старанна распрацоўкай іх займаліся камісіі па каталагізацыі, якія былі створаны ў складзе многіх бібліятэчных і бібліографічных таварыстваў.

3. *Класіфікацыя дакументаў.* Бібліографічная класіфікацыя М.Дзыюі аказала надзвычайны ўплыў на бібліятэчную грамадскасць Еўропы і выклікала імкненне да далейшага ўдасканалення бібліографічнай класіфікацыі, стварэння сістэмы, найбольш прыстасаванай да развіцця еўрапейскай гісторыі і навукі.

Асэнсаванне вышэйназваных праблем як міжнародных было прадэманстравана на Першым бібліятэчным кангрэсе ў Лондане (1877) і Першым міжнародным бібліографічным кангрэсе (1878).

Многія бібліёграфы і бібліятэкары канца XIX – пачатку XX ст. былі ўпэўнены, што пры дасягненні уніфікацыі бібліографічнага апісання, каталогізацыі, прымяненні адзінай класіфікацыі нацыянальная бібліографія і нацыянальныя бібліятэчныя каталогі набудуць міжнароднае значэнне і даступнасць.

Яшчэ большы імпульс да сумеснага вырашэння галоўных праблем бібліографічнай работы надаў міжнародны з'езд у Чыкага, арганізаваны АЛА ў 1893 г., дзе прадстаўнікі Еўропы мелі магчымасць азнаёміцца са значнымі дасягненнямі амерыканскіх калег і былі ўражаны прагрэсам амерыканскай бібліятэчна-бібліографічнай справы. Амерыканскія навацыі,

асабліва правілы бібліяграфічнага апісання, дзесятковая схема, фармат карткі і правілы каталагізацыі, пачалі значна актыўней распаўсюджвацца ў Еўропе.

4. *Міжнародны бібліяграфічны рэпертуар*. Зацікаўленасць да вырашэння гэтай праблемы праявілі не толькі бібліяграфічныя і сумежныя прафесіянальныя колы, але таксама прадстаўнікі навуковай і літаратурнай грамадскасці. Так, у 1893 г. у Бельгійскай каралеўскай акадэміі фон дэр Хаген абараніў “Праект міжнароднага каталога каталогаў публічных бібліятэк”. Лонданскае Каралеўскае навуковае таварыства, азнаёміўшыся з праектам Хагена, накіравала Бельгійскай акадэміі прапанову надрукаваць не толькі такі каталог, але і бібліяграфічныя даныя аб усіх кнігах. Праблемы стварэння міжнароднага бібліяграфічнага рэпертуару па чарзе разглядалі навуковыя кангрэсы ў 1895 г.: міжнародны геаграфічны, міжнародны артыстычны і літаратурны асацыяцый; фізіёлагаў, батанікаў, заолагаў. Гэту праблему ставілі акадэміі Стакгольма і Гётынгена; буйныя бібліятэкі і бібліятэчныя таварыствы Амерыкі і Англіі, буйныя кнігагандлёвыя фірмы. У Расіі гэта пытанне абмяркоўвалася Таварыствам навук у Гельсінгфорсе. Відавочна, што праблема міжнароднага бібліяграфічнага рэпертуару набыла такую грамадскую актуальнасць, за якой непазбежна стаяць канкрэтныя дзеянні. Для навукі, розных галін прафесійнай дзейнасці, адукцыі, кнігагандалю, бібліятэчнай справы далейшае развіццё непасрэдна было звязана з выкарыстаннем назапашных чалавецтвам ведаў.

### *Дзейнасць Міжнароднага бібліяграфічнага інстытута*

У тэарэтычнае і практычнае вырашэнне праблем, якія да канца XIX ст. набылі міжнароднае значэнне, вялікі ўклад унесены Міжнародным бібліяграфічным інстытутам (Брусьель, 1895–1934).

Гісторыя стварэння і плённая дзейнасць Міжнароднага бібліяграфічнага інстытута (МБІ) звязана з выдатнымі бібліёграфамі, адвакатамі па прафесіі Полем Атле (1868–1944) і Анры Лафантэнам (1854–1943). У 1889 г. у брусьельскіх арганізацыях “Таварыства сацыяльных і палітычных навук” і “Інстытут па сацыялогіі” яны пачалі складаць сістэматычны

паказальнік кніг па сацыялогії, паступова ўключаючы сумежныя галіны. Пры падтрымцы бельгійскага ўрада і зацікаўленых асоб яны прыступілі да стварэння “Міжнароднай бібліографіі грамадскіх навук”. У 1894 г. П.Атле і А.Лафантэн адкрылі прыватнае Міжнароднае бібліографічнае бюро. Тут вывучаліся розныя тэарэтыка-арганізацыйныя і іншыя пытанні бібліографіі, з вялікім энтузіязмам была ўспрынята ідэя аб стварэнні міжнароднага бібліографічнага паказальніка ўсёй друкаванай літаратуры. Аднак рэалізацыі ідэі супрацьстаялі вельмі абмежаваныя сродкі і магчымасці бюро. Трэба аддаць належнае рэдкай у гісторыі бібліографіі своечасовай і дзейснай дапамозе каралеўскага ўрада Бельгіі па наданні ўстанове афіцыйнага становішча і аказанні ёй матэрыяльнай дапамогі. Міністры ўнутраных спраў і асветы дакладвалі каралю аб tym, што Бельгія будзе мець на сваёй тэрыторыі “галоўны орган інтэлектуальнай дзейнасці чалавечства”.

Падтрымка ўрада дазволіла П.Атле і А.Лафантэну склікаць у верасні 1895 г. у БруSELІ міжнародны бібліографічны кангрэс. Кангрэс, хаця і быў нешматлікім, прыняў шэраг важных пастаноў: 1) зацвердзіць у БруSELІ Міжнародны бібліографічны інстытут; 2) прapanаваць урадам стварыць міжнародны бібліографічны саюз, адна з галоўных задач якога – матэрыяльнае забеспячэнне міжнароднай бібліографічнай установы; 3) пачаць састаўленне міжнароднага бібліографічнага рэпертуару; 4) прapanаваць урадам увесці аднолькавае заканадаўства адносна прадастаўлення ў асобую цэнтральную ўстанову сваёй краіны заканадаўча ўстаноўленай колькасці экзэмпляраў кожнага новага выдання – гэта першая прapanова аб стварэнні нацыянальных бібліографічных цэнтраў і аб абавязковых экзэмплярах для бібліографічнай рэгістрацыі; 5) прыняць у якасці адзінай схемы дзесятковую класіфікацыю М.Дзюю, распачаўшы яе адпаведную перапрацоўку, і ўвесці амерыканскую бібліятэчную картачку. Усе ўдзельнікі кангрэса ўвайшлі ў склад МБІ, а першым ганаровым членам абраўся М.Дзюю.

Урад Бельгіі выдзеліў МБІ будынак, які атрымаў назну Палац бібліографіі, і неабходныя сродкі. На чале ўстановы была прызначана камісія з пяці асоб, уключаючы заснавальнікаў. Яе філіялы былі арганізаваны ў Швейцарыі, Францыі і іншых краінах.

Дзякуючы выдатным арганізацыйным здольнасцям Атле і Лафантэна МБІ актыўна заняўся стварэннем міжнароднага “Універсальнага бібліографічнага рэпертуару” (“Répertoire Bibliographique Universel”), у якім планавалася адлюстраваць кнігі і часопісныя артыкулы з XV да XX ст. Паводле падлікаў П.Атле, гэта складала звыш 12 млн. выданняў кніг і прыкладна 15–18 млн. часопісных артыкулаў. Атле і Лафантэн спадзяваліся, што такія аб’ёмы друкаванай прадукцыі можна будзе бібліографічна адлюстраваць да сусветнай выставы 1900 г. Заснавальнікі МБІ памыліліся як у аб’ёмах друкаванай прадукцыі, так і пры вызначэнні неабходных рэсурсаў і прадукцыйнасці працы па бібліографаванні. Таму на сусветную выставу ў Парыжы МБІ прадаставіў толькі 2 млн. картачак. Сучаснікі адзначалі, што 50 прыгожых шаф з шуфлядамі, запоўненымі картачкамі аднолькавага фармату, “зрабілі прыемнае і імпазантнае ўражанне на наведвальнікаў выставы”. Прызнаннем вялікай і патрэбнай працы была ўзнагарода, атрыманая на гэтай і іншых выставах. На 1 студзеня 1933 г. “Універсальны бібліографічны рэпертуар” складаўся ўжо з 15,5 млн. картачак. Гэта прытым, што падчас першай сусветнай вайны з 1914 г. па 1920 г. МБІ прыпыняў сваю работу і пацярпей значныя страты. Аднак і прыведзеная лічба не вычэрпвала друкаваную прадукцыю свету за 400 гадоў.

“Універсальны бібліографічны рэпертуар” складаўся як каталог, які меў алфавітную і сістэматычную часткі. Асноўная работа заключалася ў наклейцы на картачкі бібліографічных апісанняў з друкаваных каталогаў буйнейшых бібліятэк: Нацыянальной бібліятэкі Францыі, бібліятэкі Брытанскага музея, Бібліятэкі Кангрэса ЗША, Нацыянальной бібліятэкі ў Фларэнцыі і шэрага іншых; пазней пачалі выкарыстоўвацца нямецкая, амерыканскія, расійскія і з іншых краін друкаваныя картачкі ўжо прынятага міжнароднага фармату. Сістэматычная частка будавалася па схеме Дзыюі. Відавочна, што ў гэтым шматмільённым картачным масіве прысутнічалі дублетныя апісанні на адны і тыя ж выданні, якія захоўваліся ў розных бібліятэках. Да першай сусветнай вайны сярэднегадавы прырост картатэкі складаў 600 тыс. адзінак, у пасляваенны перыяд скараціўся больш чым удвая. Было падлічана, што “Універсальны бібліографічны рэпертуар” адлюстраваў не больш 20% выданняў да XX ст. Ідэя да-

сягнення міжнароднага бібліяграфічнага рэпертуару аказала-  
ся цяжкадасягальнай з-за адсутнасці больш-менш дакладных  
даных аб аб'ёмах сусветнага кнігадруку ў пачатку распра-  
цоўкі гэтага грандыёзнага бібліяграфічнага праекта, недахопу  
рэурсаў (хаця ўмовы і матэрыяльная база МБІ былі доб-  
рымі). Відавочна, што на свядомасці бібліёграфаў, вучоных і  
іншых удзельнікаў праекта, якія ажыццяўлялі бібліяграфічны  
рэпертуар, цяжка адбілася еўрапейская ваенная трагедыя:  
знікла на пэўны час імкненне да сумеснай, перавышаючай  
нацыянальныя межы, работы. Назіраецца заметны адыход ад  
вялікіх, патрабуючых безумоўнага энтузіязму, праектаў да  
спраў больш канкрэтных, суразмерных укладаемым сілам.  
Тым не менш “Універсальны бібліяграфічны рэпертуар” за-  
слугоўвае станоўчай ацэнкі не толькі за ту ю карысць, якую  
атрымлівалі наведвальнікі МБІ, але і як выдатная школа ка-  
лектыўнай бібліяграфічнай працы па забеспечэнні  
інтэлектуальнай дзейнасці. Гэта быў першы самы буйны  
міжнародны бібліяграфічны праект.

Падчас работы над сістэматычнай часткай “Універсаль-  
нага бібліяграфічнага рэпертуару” супрацоўнікі МБІ пры-  
ступілі да перабудовы і ўдасканалення схемы Дзыю і з мэтай  
дасягнуць такі вынік, каб лічбавы індэкс на дакумент адлю-  
строўваў яго назву і змест. Гэта была чыста бібліяграфічная  
задача, яна пераўзыходзіла патрэбу бібліятэчнай расстаноўкі  
кніг (да чаго былі прыстасаваны большасць ранейшых  
класіфікацыйных схем). Лічбавыя індэксы маглі прэтэнда-  
ваць на ролю галоўнага элемента міжнароднай штучнай  
бібліяграфічнай мовы. У выніку вялікай работы, да якой МБІ  
прыцягнуў шэраг вядомых навукоўцаў, з’явілася грунтоўнае  
выданне “Кіраўніцтва па універсальнай дзесятковай  
класіфікацыі” (1907). У галоўных табліцах “Кіраўніцтва...”  
змяшчаліся 33 000 рубрык, да 3 000 вызначальнікаў былі ў  
дапаможных табліцах. Так з’явіўся ўпершыню еўрапейскі ва-  
рыянт класіфікацыйнай схемы Дзыю – Універсальная дзе-  
сятковая класіфікацыя (УДК).

Работа над удасканаленнем УДК працягвалася пасля пер-  
шай сусветнай вайны, калі была створана спецыяльная  
камісія прыкладна са 100 спецыялістаў. Дапрацоўка вялася ў  
кірунках: а) забеспячыць адпаведнасць табліц сучасным ве-  
дам; б) дасягнуць узгаднення з табліцамі Дзыю; в) распраца-

ваць усеагульную схему, якая распаўсюджвалася б не толькі на кнігі, але і на іншыя віды дакументаў.

Работа над УДК была вельмі напружанай: МБІ прысвяціў УДК сотні публікаций; над ёй працавалі камісіі, асабліва плённа ў Бельгіі, Галандыі, Швейцарыі, Францыі; шматлікія праблемы абмяркоўваліся на праводзімых кангрэсах і канферэнцыях. Дзякуючы сістэматычнай працы УДК паставянна ўдасканальвалася і пашыралася кола краін, якія пачалі яе ўкараняць. У сярэдзіне 30-х гг. 45 краін свету перайшлі на выкарыстанне схем Дзыю і УДК.

Акрамя стварэння “Універсальнага бібліяграфічнага рэпертуару” і распрацоўкі УДК, МБІ з 1908 г. пачаў збіраць матэрыялы па дакументацыі. Спецыялісты МБІ вызначалі “документ” як сродак зносін паміж людзьмі, які адлюстраваны ў графіцы ці іншым спосабам. Тэрмін “документацыя” разумелі: а) як метад вывучэння пры дапамозе дакументаў; б) падбор у пэўных мэтах саміх дакументаў з усімі аперацыямі: пошук, захаванне, апісанне, класіфікацыя і інш. У залежнасці ад мэты “документацыі” з’яўлялася навуковай, тэхнічнай, адміністрацыйнай і інш. Бібліяграфія, бібліятэказнаўства, архівазнаўства, музеязнаўства і справаводства разглядаліся як галіны адзінай навуки “документацыі”. Бібліятэкі, архівы, музеі, бібліяграфічныя бюро і іншыя падобныя ўстановы лічыліся цэнтрамі дакumentацыі. Гэтыя тэарэтычныя напрацоўкі былі вельмі плённыя і перспектывныя. Упершыню створана інтэграваная, па сутнасці сістэмная канцэпцыя функцыяновання грамадскіх інстытутаў, аб'яднаных па аб'екце дзеянасці. На жаль, на дакumentацыйныя ідэі МБІ доўгі час не звярталася ўвага спецыялістаў па бібліяграфіі і сумежных дысцыплінах, хаця ў іх прадугадвающца сучасныя падыходы да арганізацыі інфармацыйных сістэм.

У МБІ збіralіся матэрыялы для “Сусветнага музея” і “Сусветнай энцыклапедыі”. У “Сусветны музеі” адбіralіся дакументы, якія найбольш поўна адлюстроўвалі жыццё народаў свету на працягу ўсёй гісторыі. Для “Сусветнай энцыклапедыі” збіraўся друкаваны, рукапісны, ілюстрацыйны матэрыял з розных краін і на розных мовах па кожным тэрміне, уключаным у слоўнік энцыклапедыі. Слоўнік складаўся з 10 тыс. тэрмінаў. Мэта збору – “даваць пытанню сучаснае асвятленне

і параўноўваць пункты погляду”. Для кожнага тэрміна былі заведзены аднолькавыя папкі, куды ўкладаліся выразкі і адбіткі артыкулаў, рукапісы, партрэты, малюнкі, паштоўкі і інш. У 1930 г. у папках захоўваліся каля 350 тыс. дакументаў. МБІ не дасягнуў паўнаты адлюстравання слоўніка “Сусветнай энцыклапедыі”, аднак з арганізацыйна-метадычнага боку яго выкананне вельмі блізкае да некаторых формаў інфармацыйнай дзейнасці сучасных бібліятэк і іншых інфармацыйных цэнтраў.

У дзейнасці МБІ быў шэраг іншых карысных і перспектывных кірункаў.

Актуальнасць і шматбаковасць тэарэтычных даследаванняў і практычнай дзейнасці асабліва праяўляліся падчас правядзення кангрэсаў і канферэнцый (апошняя праводзіліся штогод, пачынаючы з 1924 г.). Так, на кангрэсе па бібліографіі і дакументацыі ў 1910 г. прысутнічалі 300 чалавек з 30 краін. Было заслушана каля 40 выступленняў. Асноўны даклад, прадстаўлены МБІ, быў прысвечаны пытанням аб адзінстве метадаў бібліографічнай работы: класіфікацыі, каталогізацыі, кааперацыі пры стварэнні бібліографічных паказальнікаў. Асобныя выступленні былі прысвечаны навуковай арганізацыі бібліографіі і дакumentацыі, пытанням УДК, рэгістрацыі і статыстыцы кніг і перыядычных выданняў, каталогізацыі і фотакапіраванию і інш.

МБІ выдаваў бюлетэнь, у якім змяшчаліся самая поўная інфармацыя аб яго дзейнасці, паказальнікі “Універсальная бібліографія” (да 1931 г. надрукавалі 164 выпускі, у якія ўвайшлі 1 500 тыс. назваў кніг і артыкулаў, у тым ліку паказальнікаў бібліографічных дапаможнікаў).

У 1924 г. МБІ быў рэарганізаваны ў федэратыўную ўстанову з секцыямі ў асобных краінах. На штогодніх канферэнцыях павінны былі прысутнічаць прадстаўнікі кожнай секцыі. У пачатку 30-х гг. МБІ меў каля 760 членоў-карэспандэнтаў.

У 20 – 30-я гг. становішча МБІ ўскладнілася як з прычыны пагаршэння матэрыяльнага стану, так і ў сувязі з пераацэнкай кірункаў міжнароднага бібліографічнага супрацоўніцтва і рэалізацыі асобных праграм у прыватнасці. Так, стала відавочнай недасягальнасць “Універсальнага бібліографічнага рэпертуару” выбранымі метадамі. Прадстаўнікі

бібліятэчна-бібліографічнай супольнасці, у тым ліку Поль Атле, прыйшлі да прынцыпова новага падыходу да яго выканання: праз стварэнне вычарпальных нацыянальных бібліографічных рэпертуараў у кожнай краіне і далейшае іх аб'яднанне ў зводны каталог ці іншую форму. Не здолеў МБІ ўсталяваць трывалыя сувязі з такімі ўплывовымі арганізацыямі, як Ліга Нацый і Амерыканская бібліятэчная асацыяцыя (АЛА).

Пераарыентаванне ўвагі на павышэнне ролі нацыянальнай бібліографіі ў здзяйсненні міжнародных бібліографічных зносін, хуткае развіццё і рост значэння спецыяльнай бібліографіі прывялі бібліятэчна-бібліографічную грамадскасць да пераасэнсавання ў гэтым працэсе месца нацыянальных і спецыяльных бібліятэк. Арганізацыя належнай кааперацыі паміж бібліятэкамі розных краін на аснове добра развітай нацыянальнай і спецыяльнай бібліографіі пачала асэнсоўвацца як найбольш рэальны шлях наладжвання абмену бібліографічнымі данымі. Гэтыя ідэі можна лічыць пачаткам новай мадэлі міжнароднага бібліографічнага супрацоўніцтва. Карысна адзначыць, што такі падыход адпавядае ў цэлым сучаснай канцэпцыі міжнароднага бібліографічнага супрацоўніцтва. Рэалізацыя выказаных ідэй прывяла да стварэння новых арганізацыйных формаў узаемадзеяння паміж нацыянальнымі бібліятэчнымі і бібліографічнымі асацыяцыямі і да спынення работы МБІ (1934).

У 1934 г. ад імя Міжнароднага інстытута дакументацыі, у склад якога ў 30-я гг. уваходзіў МБІ, быў распаўсюджаны рукапісны бюлетэнь, падпісаны П.Атле, аб апошніх часах існавання арганізацыі. Змяшчалася карыкатура ў выглядзе будынка “Сусветнага палаца бібліографіі” ў БруSELі, на які наступаў бот, сімвалізуючы ўладу (таму што па распараджэнні бельгійскага ўрада ад 1.06.34 г. МБІ высяляўся з будынка).

Дзейнасць МБІ мела для развіцця бібліографіі вялікае станоўчае значэнне. У сумесных дыскусіях і даследаваннях нараджаліся новыя плённыя ідэі; стварэнне УДК і вынікі па іншых праектах заклалі рэальнную аснову для развіцця працэсу уніфікацыі і стандартызацыі (апошняя выразна прайвілася праз некалькі дзесяцігоддзяў). Дзейнасць П.Атле і А.Лафантэна захапляе багаццем ідэй, энтузіязмам, напоры-

стасцю. Яны належалаць да самых знакамітых арганізатарамі бібліографічнай справы. Само значэнне бібліографіі было ўзнята на самы высокі ўзоры, яна ацэньвалася як эфектыўны сродак адлюстравання і арганізацыі дакументна фіксаваных ведаў, створаных чалавецтвам. Шкада, што разбуральныя палітычныя працэсы гісторыі таго часу, калі існаваў МБІ, сцерлі каштоўныя вопыты сумеснай бібліографічнай працы, надоўга пасяялі недавер да вялікіх бібліографічных праектаў. На базе МБІ у 1931 г. быў створаны Міжнародны інстытут дакументацыі (Гаага), на аснове якога ў 1938 г. пачала дзейнасць Міжнародная федэрацыя па дакументацыі.

### *Дзейнасць міжнародных бібліографічных інстытутаў Г.Бека. Бібліографічныя праекты Лігі Нацый*

У 1905–1907 гг. Герман Бек у Германіі заснаваў міжнародныя інстытуты бібліографіі сацыяльных, тэхнічных, медыцынскіх і юрыдычных навук. Відавочна, што профіль інстытутаў быў скіраваны на прадастаўленне бібліографічных паслуг па галінах, для развіцця якіх інфармацыя ўжо стала адным з важнейшых рэурсаў. Галоўнай мэтай Г.Бека было арганізаваць бібліографаванне новай галіновай літаратуры, выдадзенай ў розных краінах. Міжнародны інстытут бібліографіі сацыяльных навук выдаў 24 томы “Бібліографіі сацыяльных навук” – сістэматычнага паказальніка кніг і часопісных артыкулаў. Міжнародны інстытут бібліографіі юрыдычных навук публіковаў бягучую “Міжнародную бібліографію па праве”, Міжнародны інстытут бібліографіі па медыцыне – бягучую бібліографічную інфармацыю і рэфератыўныя дапаможнікі па медыцыне, Міжнародны інстытут тэхнабібліографіі непрацяглы час выпускаў дапаможнікі па электратэхніцы. У час першай световай вайны інстытуты Г.Бека перапынілі сваю дзейнасць, аднак пасля вайны ўзнавілі яе. Міжнародныя бібліографічныя інстытуты Г.Бека – гэта першыя вопыты па стварэнні спецыяльных бібліографічных установ для інфармацыйнага забеспячэння вучоных і спецыялістаў.

Калі дзейнасць міжнародных бібліографічных інстытутаў Г.Бека дэманстравала павышэнне ролі спецыяльнай бібліографіі як новага фактару развіцця міжнароднага

бібліяграфічнага супрацоўніцтва, то бібліяграфічная дзейнасць Лігі Нацый працякала ў рэчышчы кірункаў, вызначанных МБІ.

Бібліяграфічнай работай у Лізе Нацый займаліся бібліяграфічнай падкамісія Жэнеўскай камісіі і асабліва Інстытут інтэлектуальнай кааперацыі (ПК), арганізаваны ў Парыжы ў 1924 г. У ПК уваходзілі прадстаўнікі 50 краін (у 35 краінах існавалі нацыянальныя камісіі інтэлектуальнай кааперацыі). Задачамі інстытута было ўсебаковае садзейнічанне развіццю навукі і інтэлектуальнай дзейнасці, таму надавалася вялікае значэнне развіццю міжнароднага бібліяграфічнага супрацоўніцтва.

ПК распрацоўваў праблемы аховы аўтарскага права ў галіне друку, фотасправы, кіно, радыё; уніфікацыі навуковай тэрміналогіі; скарачэння назваў перыядычных выданняў і інш. Даволі шырока ПК разгарнуў дзейнасць бібліяграфавання. Бібліятэкі і бібліяграфічныя ўстановы звыш 30 краін удзельнічалі ў выданні паказальнікаў бягучых бібліяграфічных дапаможнікаў (“Бібліяграфічны паказальнік крыніц бягучай бібліяграфіі – перыядычных выданняў розных краін і ўстаноў”, Жэнева, 1925; 2-е перапрац. выд., Берлін – Лейпциг, 1931). ПК таксама ажыццяўляў падрыхтоўку “Спіса выдатных твораў, выдадзеных у розных краінах за ... год”. Бібліяграфічнай падкамісія Лігі Нацый узгадняла арганізацыю бібліяграфавання літаратуры па сацыяльна-еканамічных навуках і фізіцы.

Усе бібліяграфічныя праекты Лігі Нацый здзяйсняліся з удзелам нацыянальных бібліяграфічных і бібліятэчных арганізацый на аснове кааперацыі. Гэта было прынцыпам Лігі Нацый і істотна адрознівала ў арганізацыйным плане яе дзейнасць у галіне бібліяграфіі ад бібліяграфічнай дзейнасці МБІ. Усе канкрэтныя пытанні і бібліяграфічныя праекты ў межах Лігі Нацый вызначалі з'езды экспертаў, якія выбіраліся з лепшых бібліятэкараў і бібліёграфаў. Гэтым тлумачыцца высокі ўзровень рэалізацыі запланаванага.

Паспяховасць узаемадзеяння паміж нацыянальнымі бібліятэчна-бібліяграфічнымі арганізацыямі спрыяла ўмацаванню ідэі аб пошуках эфектыўных формаў сумеснай працы ў міжнародным маштабе. Бібліёграфы і бібліятэкары прыйшлі да высновы, што самай выніковай формай супра-

цоўніцтва будзе асацыяцыя ўсіх нацыянальных бібліятэчных і бібліографічных таварыстваў і аб'яднанняў. Гэтае палажэнне асабліва актыўна развівала Амерыканская бібліятэчная асацыяцыя. Канкрэтна праблемы міжнароднага бібліографічнага супрацоўніцтва разглядаліся на з'ездах у Празе, Атлантык-Сіці і ў Эдынбургу (1926–1927). У Эдынбургу (1927) прадстаўнікі бібліятэчных аб'яднанняў 15 краін падпісалі рэзалюцыю аб стварэнні Міжнароднага бібліятэчнага і бібліографічнага камітэта, вызначылі яго склад, пропанавалі правесці першы Міжнародны бібліятэчны і бібліографічны кангрэс. З гэтых падзеяў пачынаецца гісторыя самай уплывовай сучаснай арганізацыі ІФЛА.

Кангрэс адбыўся ў чэрвені 1929 г. у Рыме і Венецыі. У прынятym статуте была абвешчана назва новай міжнароднай арганізацыі: Міжнародная федэрацыя бібліятэчных асацыяций (ІФЛА), вызначана яе мэта – развіваць міжнародную кааперацыю, акрэслена членства. ІФЛА пачала праводзіць сесіі ў розных краінах Амерыкі і Еўропы, распрацоўваць наступныя праблемы:

- ставіла пытанні аб выданні міжнародных бібліографічных дапаможнікаў, напрыклад па ўліку бібліографічных матэрыялаў;
- імкнулася да ўдасканалення міжнароднай бібліографічнай класіфікацыі УДК і правіл бібліографічнага апісання;
- уznімала тэарэтыка-арганізацыйныя пытанні міжнароднай бягучай бібліографічнай інфармацыі па галінах ведаў, якая прадстаўлялася ўдалай заменай канцэпцыі недасягнутага рэтраспектыўнага міжнароднага бібліографічнага рэпертуару.

Міжнародны інстытут дакументацыі ў гэты час займаўся ўдасканаленнем УДК і прапагандай гэтай схемы.

У другой палове 30-х гг. міжнародныя бібліографічныя сувязі страцілі сваё значэнне, як гэта адбылося ў 1914–1920 гг. Так адмоўна паўплывала на бібліографічную дзейнасць складаная палітычная сітуацыя ў Еўропе перад другой сусветнай вайной.

## **Пытанні**

1. Ахарактарызуйце прычыны актывізацыі дзейнасці па бягучай нацыянальной бібліяграфіі.
2. У якіх краінах і калі пачалася рэгулярная бібліяграфічна рэгістрацыя новых выданняў?
3. Назавіце асноўныя перыядычныя органы бягучай нацыянальной бібліяграфіі ў розных краінах.
4. Параўнайце арганізацыю бягучай нацыянальной бібліяграфіі ў Францыі, Расіі, Германіі, Англіі, ЗША.
5. Назавіце буйнейшыя нацыянальныя рэтраспектыўныя бібліяграфічныя паказальнікі розных краін. Параўнайце іх методыку.
6. Назавіце складальнікаў буйнейших нацыянальных рэтраспектыўных бібліяграфічных паказальнікаў. Якімі матывамі і мэтамі яны кіраваліся?
7. Ахарактарызуйце прычыны актывізацыі дзейнасці па навукова-дапаможнай і рэкамендацыйнай бібліяграфіі.
8. Назавіце буйнейших стваральнікаў рэкамендацыйнабібліяграфічных дапаможнікаў. У чым яны бачылі грамадскую значнасць рэкамендацыйнай бібліяграфіі?
9. Ахарактарызуйце галоўныя дасягненні бібліяграфазнаўства.
10. Якое значэнне мелі універсальныя друкаваныя каталогі буйнейших бібліятэк? Ахарактарызуйце іх метадычныя асаблівасці.
11. Якія праблемы ў канцы XIX – пачатку XX ст. патрабавалі сумеснай дзейнасці міжнароднай бібліяграфічнай супольнасці?
12. Хто і калі арганізаваў адкрыццё Міжнароднага бібліяграфічнага інстытута? Назавіце асноўныя кірункі яго дзейнасці.
13. Як эвалюцыяніравала ідэя стварэння “Універсальнага бібліяграфічнага рэпертуару”?

## ЛІТАРАТУРА

### *Асноўная*

1. Грузинова, Л.Б. Библиография. Раздел 2: Иностранная библиография: учебник / Л.Б.Грузинова. – М.: МГУП, 2003. – 284 с.
2. Гудовіцькова, І.В. Общая иностранная библиография: учебник / И.В.Гудовщикова, К.В. Лютова. – М.: Книга, 1978. – 224 с.
3. Семеновкер, Б.А. Государственная библиография России / Б.А.Семеновкер // Библиография. – 1997. – № 3–6; 1998. – № 1–6; 1999. – № 1–3.
4. Семеновкер, Б.А. Национальная библиография в странах Латинской Америки: возникновение, развитие, современное состояние. – М.: [ВГБИЛ], 1974. – 251 с.
5. Симон, К.Р. История иностранной библиографии / К.Р.Симон. – М.: Изд-во ВКП, 1963. – 736 с.

### *Дадатковая*

6. Беспалова, Э.К. Формирование библиографической мысли в России (до 60-х гг. XIX в.) / Э.К.Беспалова. – М.: Изд-во МГУК, 1994. – 282 с.
7. Бойкова, О.Ф. Развитие международного сотрудничества в области библиографии / О.Ф.Бойкова // Библиотековедение и библиогр. за рубежом. – 1981. – Вып. 84. – С. 58–70.
8. История библиографии в СССР // Библиография. Общий курс: учебник / Под ред. О.П.Коршунова. – М.: Книга, 1981. – С.131–237.
9. Збразлевіч, Л.І. “Польская библиография” Кароля Эстрейхера / Л.І.Збразлевіч // Из истории книги в Белоруссии: сб. ст. / ФБ им. Я.Коласа АН БССР. – Mn.: Б-ка БССР им. В.И.Ленина, 1979. – С. 64–77.
10. Здобнов, Н.В.История русской библиографии до начала XX века / Н.В.Здобнов. – М.: Госкультпросветиздат, 1955. – 607 с.
11. Кобленц, И.Н. Источники и деятели русской библиографии XV–XVIII вв. / И.Н.Кобленц. – М.: Наука, 1991. – 136 с.
12. Машкова, М.В.История русской библиографии начала XX / до октября 1917 года / М.В.Машкова. – М.: Книга, 1969 . – 492 с.

13. Немировский, А.И. Каталог народов в “Этимологиях” Исидора Севильского / А.И.Немировский // Вестник древней истории. – 1994. – № 4. – С.158–164.
14. Полотовская, И.Л. Общее библиографоведение: отечественное и зарубежное / И.Л.Полотовская. – СПб.: СПбГУКИ, 1996. – С.19–85.
15. Равич, Л.М. Для Петропавловской крепости недосягаема: библиография и цензура в России / Л.М.Равич // Библиография. – 1993. – № 5. – С.98–109.
16. Ретроспективная национальная библиография в СССР: (опыт и проблемы развития). – М.: ГБЛ, 1989. – 145 с.
17. Рябова, С.В. Эволюция объекта учёта в национальной библиографии (опыт исторического анализа) / С.В.Рябова // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1983. – Вып. 92. – С. 31–57.
18. Семеновкер, Б.А. “Библиотека Фотия” – византийский библиографический памятник / Б.А.Семеновкер // Сов. библиогр. – 1982. – № 4. – С. 52–61.
19. Семеновкер, Б.А. Памятники древнегреческой библиографии / Б.А.Семеновкер // Сов. библиогр. – 1983. – № 4. – С. 55–63.
20. Семеновкер, Б.А. Тысячелетие “Фихриста” ан-Надима / Б.А.Семеновкер // Сов. библиогр. – 1987. – № 2. – С. 86–96.
21. Якушева, С.В. Понятие “библиография” в концепциях британских ученых / С.В.Якушева // Библиография. – 1997. – № 2. – С. 136–145.
22. Яцко, В.А. Понятие “библиография” в англо-американском библиографоведении / В.А.Яцко // Теория, история и организация библиографии за рубежом / МГИК. – М., 1985. – Вып. 63. – С. 38–47.

*Вучэбнае выданне*

**Саітава Валянціна Іванаўна**

**СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ БІБЛІЯГРАФІІ  
(да сярэдзіны XX ст.)**

*Вучэбны дапаможнік*

Рэдактары І.В. Смяян, Л.Ц. Спрыдонава  
Тэхнічны рэдактар Л.М. Саўчук

Падпісана ў друк      2005 г. Фармат 60Х84 1/16.  
Папера пісчая № 2. Друк глыбокі. Ум. друк. арк. 7,67.  
Ул.-выд. арк. 6,6. Тыраж экз. Заказ

Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў.  
220001, Мінск, вул. Рабкораўская, 17.  
Ліцэнзія ЛВ № 283 ад 22.04.2003 г.

Надрукавана на рымографе  
Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў.  
220001, Мінск, вул. Рабкораўская, 17  
Ліцэнзія № 496 ад 25.06.2002 г.